

Сяргей Кавалёў

# НАВУКА КАХАННЯ

---

---

*П'есы*

Менск  
Логвінаў

2 0 0 4

УДК 882.6

ББК 84 (4 Бен)

К12



## ДРУГІ ФРОНТМАСТАЦТВАЎ

Надрук ў չայնіааіаіа ғ 2000 ăіаçå

Рэдакцыйная калегія:

Зміцер *Вішинёў* (галоўны рэдактар),

*Валянцін Акудовіч,*

*Ілля Сін*

### К12 Кавалёў С.

Навука қахання: П'есы / С. Кавалёў. — Мн.:  
I. П. Логвінаў, 2004. — 204 с. — (Другі фронт  
мастацтваў).

ISBN 985-6701-46-5.

Сяргей Кавалёў – драматург, літаратуразнаўца. Нарадзіўся ў 1963 г. у Магілёве. Жыве ў Менску. У 1980-я гг. актыўна займаўся літаратурнай крытыкай (кнігі «Як пакахаць ружу?», 1989; «Партрэт школы», 1991), на початку 1990-х гг. звязнуўся да драматургіі («Стомлены д'ябал», «Трышчан ды Іжота», «Чатыры гісторыі Саламеі», «Тарас на Парнасе» і інш.). П'есы ставіліся ў Беларусі, Расіі, Польшчы.

УДК 882.6

ББК 84 (4 Бен)

ISBN 985-6701-46-5

© Сяргей Кавалёў, 2004  
© Выдавец Логвінаў I., 2004

# БАЛАДА ПРА БЛАНДОЮ

---

П'еса ў 2-х дзеях  
паводлематываў стара беларускага  
рыцарскага рамана “Бава”

## ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ

Г в і д о н , князь Антоній.  
Б л а н д о я , княгіня Антонія.  
Б а в а , іхні сини.  
С і м б а л д а , брат Гвідона.  
Д а д о н , князь Маганца.  
Р ы ч а р д а , прыдворны.

Маркотна глядзіць каraleўна, —  
Так сэрца жадае любові!  
І хмурыць сувора і гнеўна  
Кароль пасівеўшыя брові.

Максім Багдановіч

## Пralog

Спачывальня княгіні Бландоі ў палацы князя Гвідана. Ноч. Цемра. Цішыня.

Відаць толькі драўляны крыж над ложкам і жанчыну, што стаіць на каленях і моліцца.

Б л а н д о я. Божа ласкавы, злітуйся нада мной! Перамяні маё жыщце альбо дазволь мне памерці. Я стамілася ад адзіноты, ад холаду, ад пустэчы навокал. Дай мне спазнаць у гэтым свеце хоць адрабінку шчасця! Ачысці маё сэрца ад нянявісці і напоўні яго любоўю. Хіба не дзеля любові мы прыходзім на свет? Навошта ж нас вучашь ненавідзець? Божа, уратуй мяне ад грахоўных думак і ўчынкаў, але не патрабуй ад мяне больш пакоры і цярплівасці, чым я маю. Я стамілася, Божа. Я стамілася...

Ноч. Цемра. Цішыня.

## ДЗЯ ПРШАЯ

### **З'ява першая**

Спачывальня княгіні Бландоі ў палацы князя Гвідана. Пасярэдзіне пакоя – столік і фатэль, на заднім плафоне – ложак. На століку – ваза з кветкамі і люстэрка. Над ложкам – драўляны крыж.

Чуваць мужчынскі голас: “Бландоя, дзе ты, золатка? Ты што, у хованкі з намі гуляеш?” У спачывальню ўваходзіць князь Гвідон і ягоны стрыечны брат, гетман Сімбалда. Гвіدونу на выгляд калі шасцідзесяці гадоў, Сімбалду – калі пяцідзесяці.

Г в і д о н. І ў спачывальні яе няма. Можа, узніялася на вежу і глядзіць на дарогу? А можа, выйшла ў сад, да сваіх улюблёных ружаў?

С і м б а л д а. Палац для нашае княгіні, што клетка для птушкі. Відаць, давядзеца мne ад'ехаць, не развітаўшыся.

Г в і д о н. Не, Сімбалда, мы абавязкова павінны яе знайсці. Толькі яна можа адгаварыць цябе ад твойго намеру змяніць рыцарскія даспехі на біскупскую мантую!

С і м б а л д а. Калі ўжо я не паслухаўся цябе, княжа, – свайго брата і ўладара, – няўжо паслухаюся жанчыны?

Г в і д о н. Маладой і прыгожай жанчыны, Сімбалда. Як паглядзіць яна на цябе сваімі анёльскімі вочкамі, як скажа два-тры ласкавых слоўцы – не здолееш ёй адмовіць. (*Паляпвае Сімбалду па плячы.*) Па сабе ведаю, браце.

С і м б а л д а. Будзь асцярожны, княжа. Ты ва ўсім патураеш Бландоі і занадта ёй давяраеш. Небяспечна ў нашым узросце мець маладую, пекнью жонку.

Г в і д о н. Ты з самага пачатку быў супраць нашага шлюбу. Але Бландоя нарадзіла мне сына, і цяпер мне ёсць каму пакінуць трон.

С і м б а л д а. Мінула ўжо сем гадоў, як нарадзіўся Бава. За апошні час шмат што змянілася.

Г в і д о н (*паспешліва*). Так. А можа, дарэмна я забраў у Бландоі сына і аддаў яго табе на выхаванне? Ці не жорстка гэта ў адносінах да маладой маші?

С і м б а л д а. Княжка, пры мне твой сын мае суровае, мужчынскае выхаванне і вырасце слаўным рыцарам. А чаму яго навучыць Бландою? Яна можа толькі яго распесціць, зрабіць празмерна чуллівым. Будзе вадзіць з сабой у сад, чытаць яму легкадумныя кніжкі.

Г в і д о н. Твая праўда, Сімбалда. Для Бавы лепей гадавацца сярод воінаў і рыцараў, далей ад палаца. Але не будзь такім суворым да Бландоі. Няма нічога дзіўнага ў тым, што ў садзе, сярод дрэў і кветак, яна пачуваеца лепш, чым у таварыстве двух старых балбатуноў, што ахвотней чытае рыцарскія раманы, чым нудныя хрысціянскія трактаты.

С і м б а л д а. Нудныя, але праўдзівыя! (*Натхнёна*.) Усе грахі ў свеце – ад жанчыны, шмат слаўных мужоў загінула праз жаночую зраду і распусту...

Г в і д о н (*спалохана*). Спыніся, дружка: ты пакуль яшчэ гетман, а не біскуп. (*Азірнуўшыся*.) Каб цябе супакоіць, прызнаюся: я хоць і давяраю Бландоі, але на ўсялякі выпадак даручыў вернаму чалавеку за ёй сачыць. Рычарда не адыходзіцца ад княгіні ні на крок.

С і м б а л д а. Рычарда? Так, яму можна давяраць. Чуў, што сябры называюць яго “Адданы Рычарда”.

Г в і д о н. Вось бачыш! Няма прыгынаў хвалявацца за мой гонар і маё жыццё. Куды больш мяне непакоіць твой лёс, Сімбалда. Ну, скажы: навошта табе гэтае біскупства? (*Бярэ Сімбалду пад руку*.) Хадзем, пашукаем княгіню ў садзе.

Гвідон і Сімбалда пакідаюць спачывальню. З-за штор выходзяць Бландою і Рычарда, якія чулі ўсю размову.

Б л а н д о я. Ненавіджу Сімбалду! Нават больш, чым свайго мужа.

Р ы ч а р д а. Сімбалда таксама цябе не любіць, княгіня. Баіцца, што ты наставіш рогі старому князю Гвідону.

**Б л а н д о я (пагардліва).** Падазрае мяне ў тым, чаго сам ад мяне дамагаўся. Прапаноўваў стаць ягойнай палюбоўніцай, а як я адмовілася – узненавідзеў мяне і “вазлюбіў” Бога.

**Р ы ч а р д а .** Вось дык Сімбалда! Добра ж ён служыць свайму ўладару!

**Б л а н д о я (паварочваеца да Рычарды).** А ты, адданы Рычарда? Князь Гвідон даручыў табе сачыць за мной, а ты штовечар прапануеш мне свае паслугі ў ложку.

**Р ы ч а р д а (цынічна).** І не разумею, пані, чаму ты ад маіх паслугоў адмаўляешся. Усе ў палацы ведаюць, што стары Гвідон больш не прыходзіць да цябе ноччу. Чаму ты павінна сумаваць? У такай сітуацыі высакародная пані альбо заводзіць сабе палюбоўніка сярод рыцараў...

**Б л а н д о я .** Альбо?

**Р ы ч а р д а .** ... набліжае да сябе кагосыці са слугай.

**Б л а н д о я (стомлена).** Божа, як вы мне ўсе надакучылі! Куды мне ад вас падзецца? Куды схавацца ад мізэрнасці гэтага свету? (*Падыходзіць да стала, сядзе ў фатэль і глядзіцца ў люстэрка.*)

**Р ы ч а р д а .** Нікуды не схаваецца. У нашага свету свае законы, і ты мусіш жыць паводле іх, хочаш таго ці не.

**Б л а н д о я .** Калі я гляджуся ў люстэрка, я часам бачу сябе ў ім пятнаццацігадовай дзяўчынкай, закаханай у маладога князя Дадона. Чаму бацькі аддалі мяне за старога, нялюбага Гвідона?

**Р ы ч а р д а .** Дзяржкаўныя інтарэсы. Па-лі-ты-ка. У пятнаццацігадовых дзяўчын не пытаюцца, за каго яны хацелі быўсці замуж.

**Б л а н д о я (задумліва).** Калі нарадзіўся сын, я на імгненне ажыла. Спадзявалася, што любоў да дзіцяці заменіць мне каханне да мужчыны. Але і гэтага шчасця мяне пазбавілі: аддалі Баву спачатку мамцы, а потым на выхаванне да Сімбалды.

**Р ы ч а р д а .** Пад наглядам Сімбалды Бава вырасце добрым рыцарам, і ты будзеш ім ганарыцца.

Б л а н д о я. Я ганаруся мужам – славутым рыцарам Гвідонам, буду ганарыцца сынам – славутым рыцарам Бавой. Калі і каго я буду кахаць?

Р ы ч а р д а. Можаш кахаць мяне... Сёння ноччу.

Б л а н д о я. Кахаць цябе? Хіба ты ўмееш кахаць, жывёліна?

Р ы ч а р д а (*робіць непрыстайны рух*). А пані сумніваецца ў маіх здольнасцях?

Б л а н д о я (*раптоўна*). Дык навошта чакаць ночы, Рычарда? (*Узнімаецца*.) Давай кахацца зараз!

Р ы ч а р д а (*здзіўлена*). Зараз? Вось тут?

Б л а н д о я. А што? Спяшайся, пакуль я не перадумала.

Рычарда набліжаецца да Бландоі і нерашуча абдымае яе.

Б л а н д о я. Ну, смялей, смялей, мой мілы. Чаму ты такі нясмелы? (*Абдымае Рычарду і хуценька пачынае яго распранаць*.) Усе ў палацы ведаюць, што стары Гвідон больш не прыходзіць да мяне ноччу, ён стары і ні на што не здатны ў ложку. А я маладая, прыгожая, мне патрэбны мужчына. Вось і мушу набліжаць да сябе слуг. Усе высакародныя пані так робяць! Смялей, Рычарда!

Р ы ч а р д а. Калі ты гэтага хочаш...

Рычарда стаіць перад Бландояй амаль распрануты. Раптам Бландоя адштурхоўвае Рычарду і, схапіўшы ягоную вонратку, залазіць на фатэль.

Б л а н д о я. А зараз, Рычарда, я паклічу варту і скажу, што ты хацеў мяне згвалтіць! Ведаеш, што чакае слугу, які пажадаў сваю гаспадыню?

Р ы ч а р д а (*зблілеішы*). Не жартуй так!

Б л а н д о я. Добры будзе жарцік, калі цябе каstryруюць! Зараз я закрычу, і...

Р ы ч а р д а (*падае на калені*). Княгіня, злітуйся! Даруй!

Б л а н д о я (*саскоквае з фатэля*). Добра. Я дарую табе, нягоднік, калі ты выканаеш маё даручэнне.

Р ы ч а р д а. Усё, што загадаеш, пані!

**Б л а н д о я (вяртае Рычардзе вопратку).** Падзеш у замак Маганец да князя Дадона. Спытаеш, ці памятае ён яшчэ Бландою, якая каҳае яго больш за жыщё. Калі і ён мяне каҳае, няхай прыедзе сюды са сваімі рыцарамі і выкрадзе мяне з палаца Гвідона.

**Р ы ч а р д а (апранаецца).** Твая воля, княгіня. Але князь Дадон па цябе не прыедзе.

**Б л а н д о я.** Чаму?

**Р ы ч а р д а.** Можа, стары Гвідон ні на што і не здатны ў ложку, але рыцар ён лепшы, чым малады Дадон. Дый войска ў нашага князя большае.

**Б л а н д о я (падумаўшы).** Скажы Дадону, што Гвідона не будзе ў горадзе. Я вышлю яго на паліванне ў Скларавенскі лес. Ён возьме з сабой войска, і горад застанецца без аховы.

**Р ы ч а р д а.** На паліванне не ходзяць з вялікім войскам... Але твая прапанова можа зацікавіць князя Дадона.

**Б л а н д о я.** Едзь зараз жа. І не думай ашкуаць мяне, нягоднік.

**Р ы ч а р д а (схіляецца ў паклоне).** Нягоднік паводле твойго загаду, княгіня. Кепскую справу ты задумала, і што з усяго гэтага атрымаецца – сама не ведаеш.

**Б л а н д о я.** Выконвай загад, а не чытай мне маралі!

**Р ы ч а р д а.** Слухаюся, пані.

Рычарда яшчэ раз схіляецца ў паклоне і выходитзіць са спачывальні.

**Б л а н д о я.** Ты кажаш, у гэтага свету свае жорсткія законы, якія нельга перайначаць? А я паспрабую! Прыдумаю іншыя законы і буду жыць паводле іх! Калі трэба будзе – прыдумаю сабе іншы свет!

Уваходзіць князь Гвідон, заўважае Бландою.

**Г в і д о н.** Ты ў спачывальні, ластаўка мая? А мы з Сімбалдам шукаем цябе ў садзе. Ведаеш, нашаму гетману нешта стрэліла ў галаву, і ён хоча прыняць духоўны сан. Трэба яго адгаварыць!

Б л а н д о я. Ах, мой княжа, добра, што вы прыйшлі.  
Я так дрэнна сябе адчуваю!

Г в і д о н (*занепакоена*). Княгіня захварэла? Паклі-  
каць лекара?

Б л а н д о я. Не трэба лекара. Я цудоўна ведаю,  
што мне дапаможа, і хачу вас аб гэтым папрасіць.

Г в і д о н (*разгублена*). Але ж, рыбка мая, мужчы-  
на ў майм веку не заўсёды...

Б л а н д о я. Не, мой княжа, я зусім пра іншое! Мне  
проста захацелася свежае дзічыны, а вы чамусыці так  
даўно не выбіраліся на паляванне.

Г в і д о н (*уздадавана*). Ах, дзічыны! І праўда,  
нешта я даўно не быў на паляванні. Сёння ж паеду  
на сваё ўлюбёнае месца – у Скларавенскі лес!

Б л а н д о я. Толькі вазьміце з сабой пабольш  
воінаў, княжа. У Скларавенскім лесе небяспечна, я  
буду за вас хвалявацца.

Г в і д о н (*адмахваецца*). На паляванне не хо-  
дзяць з войскам, любая. Хопіць пятнаццаці віцязяў  
з лёгкай зброяй. Пайду, загадаю, каб збіраліся. (*Вы-  
ходзіць з пакоя*.)

Б л а н д о я (*крычыць услед*). Удачы, мой уладар!  
(*Сама себе.*) Калі не суджана мне прыйсці да шчас-  
ця шляхам праўды, пайду да яго вузкай ды звілістай  
сцяжынай маны!

## З'ява другая

Спачывальня Бландоі ў палацы князя Гвідона. Бландоі сядзіць у фатэлі і глядзіцца ў люстэрка.

Б л а н д о я. Ніякіх вестак ад Рычарды. Ніякіх вестак ад Дадона. І ад Гвідона ніякіх вестак. Што, калі Рычарда здрадзіў? Што, калі Дадон мяне не кахае? Што, калі Гвідон пра ўсё здагадаўся і не паехаў на паляванне? Што, калі... Ах, што калі! Чаму ты, люстэрка, не чароўнае? Чаму, зірнуўшы ў цябе, нельга ўбачыць будучыню? Што там: шчасце ці гора, каханне ці смерць?

Чуваць таропкі стук у дзвёры.

Б л а н д о я (*паспешліва*). Хто там?

Уваходзіць Рычарда: стомлены, у запыленай вопратцы, але задаволены.

Р ы ч а р д а. Гэта я, Рычарда.

Б л а н д о я. Рычарда! Нарэншэ! Ты выкананоў маё даручэнне?

Р ы ч а р д а. Ого, яшчэ як выкананоў! Ты, пані, і не спадзявалася на такія вынікі.

Б л а н д о я. Не разумею. Чаму ты так дзіўна ўсміхаешся, Рычарда? Кажы хутчэй, я зараз звар'яцею! Дзе князь Дадон? Ён прыехаў па мяне? Ён мяне кахае?

Р ы ч а р д а. Спачатку быццам бы не кахаў і ехаць вызываць цябе, пані, скажу шчыра, не збіраўся. Нават прынняў мяне за шпега і хацеў кінуць у вязніцу. Але потым, калі пачуў, што князь Гвідон з пятнаццацю лёгкаўзброенымі віцязямі збіраецца на паляванне ў Скларавенскі лес, узрадаваўся і напрасткі паскакаў туды з усім сваім войскам, прыхашіўшы і мяне з сабой. Хітра ты прыдумала, як пазбыцца старога мужа, а займець маладога.

Б л а н д о я. Нічога не разумею. Што прыдумала? Чаму Дадон паскакаў у Скларавенскі лес, калі я чакаю яго тут, у палацы?

Чуваць гучны стук у дзвёры.

Б л а н д о я. Нехта стукае! Схавайся за штору!  
Няўжо князь Гвідон вярнуўся?

Рычада. Хто заўгодна, толькі не князь Гвідон.  
(Хаваецца.)

Б л а н д о я. Хто там?

У спачывальню ўвальваецца гетман Сімбалда.

С і м б а л д а. Гэта я, Сімбалда. Бяда, княгіня.  
Гора вялікае ў нашым княстве!

Б л а н д о я (*спалохана*). Бава? Нешта з маім  
сынам?

С і м б а л д а. Не, з Бавою нічога не здарылася.  
Князь Гвідон забіты.

Б л а н д о я. Як забіты?

С і м б а л д а. Забіты па-здрадніцку ў Склара-  
венскім лесе князем Дадонам.

Б л а н д о я. О, Божа! (Плача.)

С і м б а л д а. Няйначай, твой муж трапіў у зага-  
дзяя падрыхтаваную пасткую. А қалі Дадон прыйшоў  
з войскам пад сцены горада, нехта адчыніў перад імі  
браму. Змова!

Б л а н д о я. Я не хацела гэтага, не хацела! (Б'еца  
ў істэртыцы.)

С і м б а л д а (*схапіўши Бландою за плечы*).  
Супакойся, Бландоя, не ўсё яшчэ страчана. Мы выбе-  
рамся з горада праз заходнюю браму, даскачам да  
майго замка Сімляон і адтуль распачнем барацьбу з Да-  
донам. Мы выганім захопніка з Антоніі, а потым... ра-  
зам будзем валадарыць у краіне. (Натхнёна.) Народ  
нас падтрымае. Мы возьмем з табой шлюб, Бава зас-  
танецца спадкаемцам трона, а можа і ўласных дзяцей  
дасць нам Пан Бог. Сам лёс злучыў нас. Я страціў  
брата, але займеў цябе. Хадзем са мной, Бландоя!

Б л а н д о я (*вырываецца*). Прэч ад мяне! Я цябе  
ненавіджу! Я ўсіх вас ненавіджу!

С і м б а л д а. Не час на сваркі, княгіня! Вось-вось  
сюды з'явіцца забойца твойго мужа са сваімі воінамі.

Б л а н д о я. Няўжо ты не разумееш: я, я яго  
забіла! Пакінь мяне, я нікуды з табой не паеду! Гэта  
я паклікала Дадона!

С і м б а л д а (*аслуپянела*). Ты?

Б л а н д о я. Уцякай у свой замак і забяры з сабой  
Баву! Ратуй майго сына!

С і м б а л д а. Ты выправіла Гвідона на паляванне  
і папярэдзіла Дадона? Як я раней не здагадаўся! Здрад-  
ніца! Забойца! (*Выхоплівае меч.*)

Б л а н д о я. Так, я здрадніца, я забойца! Пакарай  
мяне, шляхетны Сімбалда! (*Кідаецца пад меч.*)

С і м б а л д а (*схаваўшы меч*). Не, распусніца, не  
ад мяча рыцара ты загінеш, а пад сякераю ката. Я  
яшчэ сюды вярнуся!

Сімбалда адштурхоўвае Бландою і выбягае з пакоя.  
Бландою ў непрытомнасці падае пасярод спачывальні.  
З-за штор з'яўляецца Рычарда, падыходзіць да Бландоі,  
нахіляецца над ёй, дакранаецца да скроні, узнімаецца і  
спакойна ідзе да дзвярі.

Р ы ч а р д а. Дзіўная жанчына: сама не ведае, чаго  
хоча. Затое я ведаю – і чаго хоча яна, і чаго хачу я.  
(*Усміхаецца.*) Пайду, саслужу ёй яшчэ адну службу.

Рычарда выходзіць са спачывальні. За дзвярыма чу-  
ваць тупат ног, крыкі: “Перамога! Горад наш! Няхай жыве  
князь Дадон – уладар Антоніі!”. Бландою стогне і, ачу-  
няўшы, спрабуе ўзняцца. Дзвёры расчыняюцца, і ў пакой  
важна ўваходзіць князь Дадон. Заўважае на падлозе Блан-  
дою, няспешна нахіляецца да княгіні і працягвае ёй руку.

Б л а н д о я. Дадон, каханы мой, ты прыйшоў па  
мяне...

Д а д о н. Устань. Непрыгожа княгіні Антоніі ка-  
чацца на падлозе нібы пакаёўцы. (*Дапамагае Блан-  
доі ўстаць на ногі.*)

Б л а н д о я. Ты не забыўся... Ты адгукнуўся на  
мой кліч...

Д а д о н. Спачатку я падумаў, што ты звар’яцела,  
потым, што твой служка – падасланы Гвідонам шпег.  
Але пасля, калі я да канца зразумеў твой хітры план  
забойства Гвідона і захопу ўлады ў Антоніі, я выра-  
шыў узяць удзел у гульні.

Б л а н д о я. Хітры план? Пра што ты гаворыши,  
мілы? Хіба ты прыехаў не дзеля таго, каб забраць мяне  
ў свой замак Маганец?

Д а д о н. Забраць цябе ў свой замак? Якое глупства! Навошта нам маленькі замак у гарах, калі цяпер у нашых руках цэлая краіна! Мы цяпер уладары Антоні!

Б л а н д о я (*лашчыць рукамі твар Дадона*). Навошта нам гэта, любы? Навошта, мілы?

Д а д о н. Як? Ты ж сама гэтага хацела.

Б л а н д о я. Я хацела толькі быць разам з табой.

Д а д о н. Вось мы і будзем разам. (*Адыходзіцца ад Бландоі*.) Мы возьмем шлюб, Бландоя! Шлюб з удавою Гвідона ўмацуе маю ўладу ў краіне, надасць ёй выгляд законнасці.

Б л а н д о я (*ціха*). Ты забіў Гвідона...

Д а д о н. Э, не! Гэта ты забіла яго, Бландоя. Ты ўсё прыдумала, спланавала. Я – толькі зброя ў тваіх руках. Твой грэх большы. Я забіў свайго ворага, ты – свайго мужа.

Б л а н д о я (*апусціўши галаву*). Так, мой грэх большы. Гэта я забіла Гвідона.

Д а д о н. Німа чаго гараваць па тым, што адбылося. Зрабіўши першы крок, не спыняюцца і робяць наступны. Трэба ўмацоўваць нашую ўладу ў Антоніі, Бландоя. У княстве засталося шмат паплечнікаў Гвідона, яны не дадуць нам спакою, пакуль мы самі іх усіх не знішчым.

Дэверы раптойна расчыняюцца, на парозе з'яўляецца Рычарда.

Р ы ч а р д а. Княжа, гетман Сімбалда прарываецца са сваімі людзьмі праз заходнюю браму! З ім маленькі сын Гвідона – Бава!

Д а д о н. Нельга выпускаць іх з горада! Бава не павінен застацца ў жывых!

Дадон і Рычарда выбягаюць з пакоя.

Б л а н д о я (*ціха*). Кожнае забойства спараджвае наступнае забойства, кожны падман – новы падман... Зрабіўши першы крок, не спыняюцца і робяць наступны. Божа, я ж хацела толькі кахаць!

## З'ява трэцяя

Праз некалькі дзён у спачывальні княгіні Бландоі. Бландоя сядзіць за столом і глядзіцца ў люстэрка. Увадзіць апрануты па-паходнаму князь Дадон.

Да д о н. Бландоя, я прыйшоў развітацца. Мы рушым.

Бландоя (*узнімаецца з-за стала*). Ах, любы, мне так не хochaцца адпускаць цябе. Няўжо гэты паход так патрэбны?

Да д о н. Так, бо Сімбалда спешна ўмацоўвае свой замак і збірае там войскі. У краіне шмат незадаволеных нашай уладай рыцараў. Добра, што з дапамогай Рычарды ўдалося захапіць Баву. Калі б ён быў з Сімбалдам, пад іхня ісцягті ўсталі б палова княства.

Бландоя. Бедны хлопчык, ён так пакутуе ў вязніцы.

Да д о н. Шкада, што Сімбалда не пакутуе побач з ім. Мы спалі б цяпер спакойна і не думалі б пра паходы ды аблогі замкаў.

Бландоя. Ці нельга перавесці Баву з вязніцы ў звычайны пакой? Няўжо сямігадовае дзіця такое не-бяспечнае?

Да д о н. Такое небяспечнае, што лепей яму ўвогуле не жыць.

Бландоя. Пабойся Бога, што ты кажаш!

Да д о н. Паслушай, Бландоя, сёння ноччу я бачыў жахлівы сон: нібыта Бава вырас, выклікаў мяне на дубой і забіў. Я не хачу, каб гэты сон спраўдзіўся.

Бландоя. Але ж ты не збіраешся...

Да д о н. Збіраюся. Я даў кату загад. Як толькі я выеду за сцены горада, Баву задушаць у вязніцы. А народу абвесцяць, што хлопчык памёр ад хваробы.

Бландоя. Не! Я не аддам сына! (*Плача.*)

Да д о н. Давядзецца, Бландоя. Дзеля нашага шчасця, нашае ўлады. Пакуль жывы Бава, ён для народа законны ўладар Антоніі. А ў нас яшчэ будуць свае дзеці.

Бландоя. Не аддам!

Да д о н. Няўжо ты не разумееш, што, забіўши

Гвідона, ты падпісала смяротны вырак і свайму сыну?  
Зрабіўши першы крок, трэба рабіць наступны.

Б л а н д о я. Я не аддам свайго сына ў рукі ката.  
Лепей... я заб'ю яго сама.

Д а д о н. Заб'еш сама? Як?

Б л а н д о я. Я не хачу, каб майго сына душылы  
чужкя, брудныя рукі. Ёсць добрыя, лагодныя атру-  
ты. Вечарам маленькі чалавечак салодка засынае, а ра-  
ніцаю не прачынаецца, так ні аб чым і не здагадаў-  
шыся. (*Бландоя здымае з пальца пярсцёнак, пазног-  
цем адкрывае яго і паказвае Дадону яд.*)

Д а д о н. Праўду кажа Рычарда, што ты – небяс-  
печная жанчына і цябе трэба сперагчыся. (*Натужліва  
смяеца.*) Вось так аднаго вечара ляжаш з табой у ло-  
жак, а раніцаю не прачнешся, так ні аб чым і не зда-  
гадаўшыся.

Б л а н д о я (*абдымае Дадона*). Табе аднаму не  
трэба мяне асперагацца, кахраны. І калі цябе непако-  
յць жахлівыя сны, калі ты байшся маленькага Бавы,  
я вызвалю цябе ад яго. Няхай народ і назаве мяне  
забойцай уласнага дзіцяці.

Д а д о н (*задумліва*). А што, можа, так яно будзе і  
лепш. Цябе вінаваціць у смерці мужа, будуць віна-  
ваціць у смерці сына. А мяне, можа, яшчэ палюбяць,  
як свайго ўладара.

Б л а н д о я (*цалуе Дадона*). Палюбяць, вядома,  
палюбяць. Хіба цябе можна не палюбіць? Пакінь Баву  
на мяне і смела руш у паход. Я ўсё зраблю сама.  
Толькі загадай перавесці Баву з вязніцы ў палац. У той  
пусты пакой у канцы калідора.

Д а д о н. Добра, загадаю. Няхай будзе так, як ты  
хочаш.

Б л а н д о я. Так, як я хачу!

Д а д о н. Пакідаю палац пад тваім наглядам, а ця-  
бе – пад наглядам Рычарды. Я яму давяраю.

Б л а н д о я. О, яму ўсе давяраюць! (*Ціха.*) Але  
ніхто не давярае мне.

Д а д о н. Што ты кажаш?

Б л а н д о я. Кажу: бывай, мілы! Вяртайся хутчэй!  
(*Цалуе Дадона.*)

Д а д о н. Не адкладай надоўга тое, што задумала.

Дадон пакідае спачывальню. Бландоя без сілаў падае ў фатэль. У дзвярах паказваецца Рычарда.

Рычард а. Я табе патрэбны, гаспадыня?

Бландо я. Падслухоўваў?

Рычард а (з пачуццём абражанай годнасці). За каго ты мяне маеш?

Бландо я. Тады слухай: па загаду князя Дадона Баву пераводзяць з вязніцы ў палац.

Рычард а. У пусты пакой у канцы калідора? (Задаволена.) Я ж казаў, што я табе патрэбны.

Бландо я (кінуўшы на Рычарду пагардлівы позірк). Усё ж такі падслухоўваў.

Рычард а (міралюбна). Слухаў. А яшчэ князь Дадон загадаў паставіць пад дзвярыма таго пакоя двух надзейных вартавых.

Бландо я. Не сумняваюся. Сняданак для Бавы прыгатаваны?

Рычард а. Як заўсёды ў гэты час.

Бландо я. Я сама хачу занесці ежу сыну. Няхай для хлопчыка будзе свята. І прашу мяне не суправаджаць. (Не атрымаўшы ніякага адказу.) Ты зразумеў?

Рычард а (схіляецца ў паклоне). Я – твой паслухмяны служка.

Бландо я (з нянавісцю). Служка? Ты – мой наглядчык, мой гаспадар!

Рычард а. Сняданак прыгатаваны, княгіня. Бава чакае цябе ў пакоі. (Адступае да дзвярэй.) А суправаджаць я цябе не буду, нават калі б ты мне загадала. (Ціха.) У такой справе я вам не памочнік. (Знікае за дзвярыма.)

Бландо я (усхвалівана). Божа, дапамажы мне! (Яшчэ раз адкрывае пярсцёнак і глядзіць на яд.) Няхай усё станецца так, як я хачу. (Закрывае пярсцёнак і рашуча выходзіць з пакоя.)

Нейкі час у пакоі нікога няма. Потым невядома адкуль з'яўляецца Прывід князя Гвідона. Прывід няспешна абыходзіць пакой, потым сядзе за стол і доўга ўглядзецца ў люстэрка Бландоі. Не ўбачыўшы свайго адбітка ў люстэрку, Прывід Гвідона сумна ўздыхае, узнімаецца з-за стала і знікае ў цёмным куце пакоя.

У пакой убягае ўсхваліваная Бландоя. Падае на калені перад распяццем і горача моліцца. Чуваць толькі

абрыўкі фраз: “Божа, дапамажы яму!.. Божа, даруй мне гэтую смерць!..”

За дзвярыма чуваць крыкі, бразгат зброй, тупат ног. Бландою ўсхопліваецца з падлогі і хуценька сяде за столік. Каб прывесці сябе ў парадак, глядзіцца ў люстэрка, але, нешта там убачыўши, выпускае люстэрка з рук і ўскоквае з-за стала.

**Б л а н д о я (спалохана).** Гвідон!

У дзвярах з'яўляеца Рычарда з акрываўленым мячом у руцэ.

**Р ы ч а р д а.** Бяды, пані! Бава ўцёк!

**Б л а н д о я (радасна).** Уцёк?

**Р ы ч а р д а.** Нехта пачаставаў вартаўнікоў атрученымі прысмакамі і адамкнуў дзвёры ў пакой. (*Уважліва глядзіць на Бландою.*) Хлопец выбег з палаца ў сад, а там...

**Б л а н д о я (зайважыўши акрываўлены меч Рычарды, не сваім голасам).** Божа, у цябе на мячы кроў!

**Р ы ч а р д а.** ... А адтуль выбраўся праз заходнюю браму з горада.

**Б л а н д о я (циха, з палёгкаю).** Гэта не ягоная кроў.

**Р ы ч а р д а (зірнуўши на свой акрываўлены меч).** Давялося мне дабіць вартаўнікоў, каб не мучыліся. (*Памаўчаўши.*) Ніхто не ведае, што насамрэч адбылося ў тым пакоі, княгіня. Я думаю, нехта хацеў атрупіць Баву, а гэтыя дурні (*зноў глядзіць на свой меч*) вырашылі паласавацца прысмакамі з панскага стала. Калі вернецца князь Дадон, раю табе думачь таксама.

**Б л а н д о я.** Каму ты служыши, Рычарда?

**Р ы ч а р д а.** Усім і нікому. А па-сапраўднаму – толькі самому сабе. У маіх інтарэсах, каб сын Гвідана жыў. Пакуль Дадон баіцца яго, баіцца Сімбалды, баіцца цябе – ён у маёй уладзе.

**Б л а н д о я.** Небяспечна мець такога служжку.

**Р ы ч а р д а.** Небяспечна мець такую гаспадыню.

Рычарда падыходзіць да Бландою і, узяўши яе руку ў сваю, асцярожна закрывае пярсцёнак, які забылася закрыць княгіня. Зрабіўши галантны паклон, Рычарда пакідае пакой. Разгубленая Бландою застаецца стаяць пасярод спачывальні з выцягнутай рукоj.

## ДЗЯ ДРУГАЯ

### **З'ява чацвёртая**

Праз дзесяць гадоў у тым самым пакой таго самага палаца. За сталом, спіной да ўвахода ў пакой, сядзіць мужчына. Уваходзіць Бландоя. Яна пасталела, але пранейшаму прыгожая. Заклапочаная сваімі думкамі, не заўважае, што яна не адна ў спачывальні.

Б л а н д о я. Ужо вечар, а войска яшчэ не вярнулася. Няма сілаў чакаць. Хто выйграў бітву гэтым разам: Дадон ці Сімбалда? Як хочацца пэўнасці! Дзесяць гадоў доўжынца вайна – і аніякага выніку. Да-дон усё ваюе, а я ўсё чакаю. Чаго? Ягонае перамогі? Ягонага паражэння? Пэўнасці, пэўнасці! Хутчэй бы ўсё скончылася. Няважна як. Я стамілася. Смерць Гвідона не прынесла спакою, а толькі страх.

Мужчына за сталом паварочваецца тварам да Блан-доі. Цяпер відаць, што гэта – Прывід князя Гвідона.

П р y в i d Г v i d o n a. Чужая смерць не прыносяць спакою, міная. Спакой прыносіць толькі ўласная смерць.

Б л а н д о я. Ой, хто тут? (*Заўважае Прывід.*) Які знаёмы твар...

П р y v i d Г v i d o n a. Не пазнаеш? А можа, баішся пазнаць?

Б л а н д о я. Гвідон?! Не можа быць! Ты памёр шмат гадоў таму, цябе няма!

П r y v i d Г v i d o n a. Шмат гадоў таму? Хм, а мне здаецца, гэта здарылася толькі ўчора.

Б л а н д о я. Навошта ты прыйшоў, чаго шукаеш сярод жывых?

П r y v i d Г v i d o n a. Па сваю жонку прыйшоў, сваю жонку шукаю. Прыгажуню Бландою, з якой браў шлюб і кляўся быць разам з ёй навечна.

Б л а н д о я (*апусціўши галаву*). Няма ў цябе жонкі. Яна парушыла клятву, здрадзіла табе, а пасля цябе забіла. Яна кахае іншага.

Прывід Гвідана. Не, я браў шлюб, я кляўся.  
У мяне ёсьць жонка, Пан Бог таму сведка. Я прыйшоў  
па цябе, Бландою. Ты – мая.

Бландоя. Я не твая! Я ніколі не хацела быць  
тваёю! Чаму ў мяне ніхто аб гэтым не пытаўся: ні ты,  
ні твой Бог?

Прывід Гвідана (*упарта*). Клятва...  
Шлюб... Жонка... (*Узнімаецца з фатэля і працягвае  
рукі да Бландоі.*) Хадзем са мной, Бландою!

Бландоя (*з жахам*). Я нікуды не пайду з табой!  
Я жывая! Я кахаю Дадона!

Прывід Гвідана. Мы абодва памерлі. І ты,  
і я. Цяпер мы заўсёды будзем разам. Няма для нас  
раю, няма пекла. Толькі ты і я. Навечна.

Бландоя. Божа, толькі не гэта! Няўжо няма  
іншага пакарання? (*Адступае да дзвярэй.*) Не!

Дзверы адчыняюцца, і ў спачывальню ўваляваецца  
акрываўлены Дадон з мячом у руцэ.

Дадон. Здрада! Бландою, мы загінулі. Нашае  
войска разбіта, жыхары горада адчынілі браму перад  
харугвамі Сімбалды! А вядзе іх твой уваскрэслы сын  
Бава. Ты падманула мяне, ты яго не атруціла! (*Паказвае на рану.*) Вось рана ад ягонага мяча! Зірні,  
здрадніца, што ты нарабіла!

Але Бландою глядзіць на Прывід і моўчкі паказвае на  
яго рукой Дадону. Дадон не бачыць Прывіда, той пра-  
ходзіць паўз яго і спыняеца на парозе спачывальні.

Прывід Гвідана (*да Бландоі*). Памятай:  
толькі ты і я. Навечна. (*Знікае.*)

Дадон (*прыслушоўваецца*). Чуеш? Яны ідуць!  
Нам не выбрацца з палаца, усе служкі супраць нас,  
яны даўно чакаюць нашае смерці. (*Бегае з кута  
ў кут.*) Няма паратунку, Бландою.

Бландоя (*апамятаўшыся*). Супакойся, мілы! Я з  
табой! Не трэба баяцца смерці, яна не страшная, пакуль  
мы разам. (*Падыходзіць да Дадона і абдымае яго.*)

Дадон (*адштурхоўвае ад сябе Бландою*). Я не  
хачу паміраць, дурніца! Я хачу жыць! Гэта ты ва ўсім  
вінаватая! Ты намовіла мяне забіць Гвідана!

Чуваць лязгат зброі, тупат ног, крыкі: “Смерць захопнікам! Свабода Айчыне! Мы пераможам!” У дзвярах з’яўляеца Рычарда.

Рычард (крычыць). Вось яны! Сюды, княжа!

У спачывальню ўрываюцца ўзброеная Бава і Сімбалда. Рычарда, прапусціўшы іх наперад, застаецца ля дзвярэй.

Сімбала. Вось і прыйшла твая смерць, Дадон. Шмат гадоў чакаў я гэтае хвіліны, не ведаў спакою, збіраў войскі. Ішоў на цябе вайною, адступаў знясілены, зноў збіраў войскі і зноў распачынаў вайну. Але нарэшце дамогся свайго. Твае харугвы разбітыя, саюзнікі здрадзілі табе, жыхары горада кідалі ў цябе каменем. Ты пераможаны і ўсімі пакінуты, прымі ж смерць з годнасцю!

Дадон. Я не вінаваты! Я не хачу паміраць! Гэта ўсё яна, Бландоя! Яна забіла свайго мужа і хацела атруціць сына! Я толькі выконваў яе жаданні! (*Падае перед Сімбалдам на калені і адкідае ўбок меч.*) Ты не можаш забіць чалавека без зброі! Гэта не пaryцарску!

Сімбала. Вазьмі меч у руці, нягоднік! Не ганьбі свой род. (*Узімае меч над Дадонам.*)

Бава. Пакінь яго, Сімбалда. Не на ім ляжыць віна за ўсё, што адбылося. (*Паказвае на Бландою.*) Вось сапраўдны забойца майго бацькі. А гэты... Дайце яму каня, і няхай едзе прэч з горада.

Сімбала (хавае меч). Твая воля, княжа. Ты ўладар Антоніі.

Рычард (да Дадона). Пайшлі, князёк! Лепей табе выязджашь з горада ноччу, каб жыхары не заўважылі. А то ж разарвуць на кавалкі, шаленцы. У іх любоў імгненна змяніцца ў няневісць.

Рычарда выводзіць Дадона з пакоя. Бава ўважліва глядзіць на Бландою. Сімбалда падбірае з падлогі меч Дадона.

Сімбала. А што будзем рабіць з ёю, мой княжа? Які вырак ёй вынесем?

Бава. Няма на зямлі пакарання, годнага ейных злачынстваў.

С і м б а л д а . Паводле законаў Антоніі жанчыну, што забіла свайго мужа, спальваюць на вогнішчы.

Б а в а . А сарацыны жанчын-мужазабойцаў раздзіраюць коньмі на часткі.

С і м б а л д а . Не забывайся, Бава, што гэтая жанчына – твая маці.

Б а в а . Няма ў мяне маці, Сімбалда. І ніколі не было. Я нарадзіўся без маці. Запомні гэта! Ніякае пакаранне не ўваскресіць князя Гвідона і загінуўшых на вайне рыцараў, не выкрасліць з маёй памяці гады блуканняў і пакутаў!

Сімбалда падыходзіць да Бавы і па-бацькоўску абдымае яго.

С і м б а л д а . Я рады, што ты вярнуўся, сынок. І ўсё ж скажы мне, што думаеш з ёю рабіць?

Б а в а . Не ведаю, Сімбалда. Пакуль не ведаю. Адведзі яе ў вязніцу, няхай там чакае на вырак.

С і м б а л д а (*да Бландоі*). Хадзем, княгіня.

Сімбалда выводзіць Бландою з пакоя. Бава застаецца адзін, азіраеца вакол сябе.

Б а в а . Вось я і вярнуўся ў бацькоўскі дом. Здзейсніў тое, аб чым утрапёна марыгў усе дзесяць гадоў. Перамог і выгнаў з княства Дадона, вярнуў сабе бацькоўскі трон, кінуў у вязніцу маці. Спатоліў працу помсты. Цяпер трэба жыць далей. Але як, навошта, калі жыць зусім не хочацца? Усе навокал радуюцца, святкуюць перамогу, а ў маёй душы – холад і пустэча. Я не бачу нічога наперадзе, мяне нічога не цікавіць. Можа, помста і была сэнсам майго жыцця, маім адзіным прызначэннем? Можа, маленъкім хлопчыкам я ўсё ж выпіў яд і цяпер атручены навечна? Божа, я ўмею ненавідзець, але як мяне навучыцца любіць?

Чуваць крыкі: “Няхай жыве наш малады князь Бава! Віват адважнаму гетману Сімбалду! Квітней, Антонія!”

## З'ява пятая

Халодная, змрочная вязніца. Ля сцяны сядзіць на бярэмку саломы непрычасаная і непрыбраная княгіня Бландоя.

Уваходзіць Рычарда з ліхтаром у руцэ.

Рычард а. Добры дзень, княгіня. Як праішла ноch?

Бландо я. Дзень... Ноch... У скляпенні паміж імі няма розніцы.

Рычард а. Прывід князя Гвідона зноў наведваў цябе, пані?

Бландо я. Хіба ты не бачыш, што ён і цяпер тут?  
(Паказвае рукой.)

Рычарда ўзнімае ліхтар і асвятляе кут, на які паказала Бландою. Там сядзіць у фатэлі Прывід Гвідона. Але Рычарда яго не бачыць, адварочваецца і стаўляе ліхтар на падлогу недалёка ад Бландоі.

Рычард а. Жартуеш? Акрамя нас з табою ў скляпенні нікога няма.

Бландо я. Ты праста яго не бачыш, Рычарда. Гэта цябе няма ў скляпенні. Толькі мы з ім удваіх.

Рычард а. Як сабе хочаш, княгіня.

Бландо я. Дзўна, ён заўсёды знікаў раніцай, а сёння чамусыці застаўся.

Рычард а. Сёння цябе спаляць на вогнішчы на гарадскім пляцы. Жыхары Антоніі з нецярпеннем чакаюць відовішча.

Бландо я. А ты прыйшоў, каб першым паведаміць мне прыемную навіну?

Рычард а. Так. А яшчэ пахваліцца, што я буду выконваць ролю ката.

Бландо я. О, ты падпаліш вогнішча?

Рычард а. Падпалю! Мне выказаў вялікі давер. Усе ведаюць, што гэта я выратаваў некалі твойго сына, якога ты хацела атруціць.

Бландо я. А чаму мой сын не пажадаў зрабіць гэта ўласнаю рукою?

Рычард а. Нельга. Княскі тытул, рыцарскі гонар і ўсё такое.

Бландо я. Разумею. (*Пасля працяглага маўчання.*) Ён прыйдзе развітацца са мной перад пакараннем?

Рычард а. Не. Прыйдзе біскуп Сімбалда: прыняць споведзь і даць адпушчэнне грахоў.

Бландо я. Ён усё-ткі стаў біскупам. Вялебны ойча Сімбалда... (*З усмешкаю.*) І што, калі ён адпусціць мне грахі – пакаранне адменяць?

Рычард а. Зноў жартуеш? Спачатку біскуп адпусціць табе грахі, а пасля блаславіць узысці на вогнішча.

Бландо я. Якая міласэрнасць... Не хачу споведзі. І адпушчэння грахоў ягонага не хачу. Я занадта вялікая грэшніца, каб атрымаць выбачэнне ад таго святога чалавека.

Рычард а. Не блюзнер. Не ад біскупа прымеш ты выбачэнне, а ад Бога.

Бландо я. Вось і буду спавяданца самому Богу, а не ягонаму служжку.

Рычард а. Ганарлівасць – самы цяжкі грэх на свеце. Каб не твая ганарлівасць дзесяць гадоў таму, каб не твой няўдалы жарцік з мяне – не сядзела б ты зараз у вязніцы і не чакала б смерці!

Бландо я. Пайшоў преч. Не хачу азмрочваць апошнія гадзіны свайго жыцця тваім таварыствам.

Рычард а (*смяеца*). Вось бачыш, зноў ганарлівасць, зноў пыха. (*Задумліва.*) А я, калі хочаш ведаць, шчыра прывязаўся да цябе за гэтыя гады, княгіня. І нават палюбіў... не як жанчыну, як чалавека. Вось цябе сёння спаляць, і што я буду далей рабіць? З кім застануся?

Бландо я. Кáты часта прывязваюцца да сваіх ахвяраў. Не перажывай, Рычарда.

Рычард а. Кліш з маіх пачуццяў – пачуццяў нікчэмнага служкі, здрадніка? А я ж магу цябе выратаваць, Бландо я. (*Узбуджана.*) Магу ўпотайкі вывесці цябе з вязніцы, з палаца, з горада! Магу... (*Працягвае Бландоi руку.*) Хадзем са мной, Бландо я!

Б л а н д о я. Позна, Рычарда. Няўжо ты не разумееш, што я даўно памерла? Навошта жыщё, калі ў ім нічога няма? Толькі ён. (*Паказвае рукой у бок Прывіда Гвідона.*) Пакінь мяне, я ад цябе стамілася.

Р ы ч а р д а (*апамятаўшыся, хавае руку за спіну і спалохана азіраеца*). Ды я так, пажартаваў. (*Робіць некалькі кроکаў да дзвярэй, але вяртаеца, каб забраць ліхтар.*) Што ж, адмовілася прыняць з маіх рук жыщё, прымеш з іх смерць. Бывай, княгіня.

Рычарда выходзіць, пэўны час у вязніцы пануе змрок. Але вось дзвёры адчыняюцца, і з ліхтаром у руцэ ўваходзіць біскуп Сімбалда.

С і м б а л д а. Вітаю цябе, Бландоя.

Б л а н д о я. Дзень добры, гетман Сімбалда. Ты прыйшоў абвясціць мне вырак?

С і м б а л д а. Няма больш гетмана, ёсць біскуп Сімбалда. Я прыйшоў, каб аблегчыць твае пакуты на гэтym і тым свеце, дачка мая. Паспавядайся, пакайся перад смерцю ў сваіх шматлікіх грахах.

Б л а н д о я. Даруйще, ойча, я пачула знаёмы голас, а не разгледзела біскупскай мантыі. У скляпенні цёмана. Што ж, каюся ва ўсіх сваіх грахах, вялебны ойча. Хацела жыць, какаць, быць шчасліваю. Але не атрымалася, і вось паміраю. Можа, на тым свеце Бог будзе больш літасцівы да мяне, чым на гэтym. Усё. Пакіньце мяне, я буду маліцца. (*Адварочваеца.*)

С і м б а л д а. Усё?! Ты не пакаешся ў распусце, у забойстве мужа і ў спробе атруціць сына? Ты насмельваешся гаварыць пра нейкае няспраўджанае каханне? Пабойся Бога, блудніца! Укленч пад цяжарам сваіх грахоў, утаймуй сваю пажадлівую натуру!

Б л а н д о я (*паварочваеца*). Зноў я чую знаёмы голас... А ты ўтаймаваў сваю натуру, Сімбалда? Ці толькі схаваў я пад біскупскім убрannем?

С і м б а л д а (*узносіць над сабой руки*). Божа, дзякую табе, што вырваў мяне з кіпцюроў д'ябла, які прымое аблічча кабеты, каб загубіць чалавечую душу. Дзякую, што я зрабіў нарэшце крок, пра які марыў усё жыщё. Я ачысціўся ад грахоўных памкненняў і,

прыняўшы духоўны сан, знайшоў сапраўдане шчасце і блаславенства. Дзякую табе, Божа! (*Жагнаецца.*)

Б л а н д о я. О, так, бачу, ты сапраўды ачысціўся, Сімбалда! (*Узнімаецца на ногі.*) Але калі я прапаную табе выбіраць паміж чысцінёй і маёй любоўю, ты не завагаешся? (*Падыходзіць да Сімбалды.*) Не глядзі, што я зараз такая змораная, брудная, непрычесаная. Варта мне выйсці на свабоду, удыхнуць свежага паветра, памыцца крынічнай вадою і апрануць чистую сукенку – і перад табой зноў з’явіцца тая прыгажуня Бландоя, якой ты некалі ўпартага дамагаўся. (*Абдымае Сімбалду.*) Мне толькі трыццаць гадоў, Сімбалда. Перад намі вялікі кавалак жыцця, а там столькі пешчар, столькі жарсці – усё для цябе, мой мілы. Выведзі мяне ўпотайкі з вязніцы, а потым з горада, схавай у сваім замку – і я падару табе такое шчасце, якога не зведаў яшчэ ніводзін мужчына на зямлі. (*Кладзе галаву на грудзі Сімбалду.*)

С і м б а л д а (*аслупянемела*). Ты гэта сур’ёзна, Бландоя?

Б л а н д о я. Хіба перад абліччам смерці жартуюць? Скажы мне: “Я згодны, мілая. Ты – маё шчасце і блаславенства!” І я зраблюся тваёй уласнасцю, тваёй уцехай да канца дзён. (*Нецярпліва.*) Ах, як даўно не была я з мужчынам!

С і м б а л д а (*страсна абдымае Бландою*). Бландоя, жаданая мая! Я згодны! (*Прыслухоўваецца.*) Ты што, плачаш?

Бландоя дзіка рагоча. Сімбалда адштурхоўвае яе і адступае да дзвярэй.

С і м б а л д а. Ты смеяшся?! Нават зараз ты смеешся з мяне? Дык гары ў агні, распусніца! Адпраўляйся праста ў пекла! (*Паварочваецца, каб выйсці.*)

Б л а н д о я (*нечакана падае на калені*). Пачакайце, вялебны ойч! Скажыце, а душа князя Гвідона таксама трапіла ў пекла?

С і м б а л д а. Як ты смееш такое казаць, грэшніца! Душа майго няяніна забітага брата напрасткі адправілася ўрай!

Сімбалда выходзіць з вязніцы.

Б л а н д о я. Як праста: душа забітага адпраўляеца ў рай, душа забойцы – у пекла. Чуў, князь? Нам з табой ніяк не сустрэца.

П р y в i d Г v i d o n a (з цемры). Для нас няма раю, няма пекла, Бландоя. Толькі ты і я. Разам. На вечна.

Б л а н д о я (задумліва). А куды трапіць душа Бавы, калі мяне спаляць на вогнішчы? Бедны хлопчык, як мне ўберагчы цябе ад згубы?

Дзверы вязніцы адчыняюцца, уваходзіць Бава.

Б л а н д о я (узрадавана). Бава? Я верыла, што ты прыйдзеш.

Б а в а. Я мушу абвясціць табе вырак...

Б л а н д о я. Ужо ведаю: мяне спаляць на вогнішчы.

Б а в а. Ах, так, напэўна пастараўся Рычарда. Навошта ж я прыйшоў?

Б л а н д о я. Можа, праста развітацца з маці?

Б а в а (крычыць). У мяне няма маці! І ніколі не было!

Б л а н д о я (з болем). Дык навошта ты прыйшоў?

Б а в а. Я... Калісьці я пакляўся вызваліць княства ад Дадона і адпомсціць табе за смерць бацькі. Дадон выгнаны з горада, цябе чакае вогнішча, але я не адчуваю задавальнення і радасці. Я – няшчасны і самотны ў гэтым сусвеце.

Б л а н д о я. І ва ўсіх няшчасцях вінаватая я?

Б а в а. Не ведаю... На чужыне я сустрэў дзяўчыну, і мы пакахалі адно аднаго. Але я трапіў у палон да сарацынаў, і пакуль сядзеў у вязніцы, бацька дзяўчыны выдаў яе замуж.

Б л а н д о я. Насуперак яе волі?

Б а в а. Так. Потым я ўцёк з няволі, дабраўся да ўладанняў яе мужа і выкраў каханую праста з палаца.

Б л а н д о я. З яе згоды?

Б а в а. Так. Муж выслаў за намі пагоню, але мы адбіліся і ўцяклі.

Б л а н д о я. Ты – смелы і высакародны рыцар,  
Бава. А твая выбранніца – верная і адважная дзяў-  
чына. Але чаму ты з такім смуткам распавядаш мне  
пра гэта? Што сталася далей?

Б а в а. Мая каханая загінула. На наш карабель  
наляцела бура, і я адзіны цудам уратаваўся.

Б л а н д о я. Бедны хлопчык, вось чаму ты такі  
няшчасны. Ты страціў каханую.

Б а в а. Але спачатку – бацьку і маці. Я думаю,  
смерць маёй каханай – гэта божае пакаранне. Я ад-  
чуваю на сабе вырак лёсу. Хіба я не паўтарыў учы-  
нак Дадона: прыўлашчыў чужую жонку? Хіба мая  
дзяўчына не здрадзіла свайму мужу, як ты – майму  
бацьку? Я нарадзіўся з пячаткаю Каіна, нарадзіўся  
з тваёй нянавісці да бацькі. Я – сын забойцы і забіта-  
га, каб адпомесціць за смерць бацькі – мушу адправіць  
на смерць маці. Я вынес табе смяротны вырак, але  
чым я лепшы за цябе?

Б л а н д о я. Я не мела шчасця нарадзіць цябе  
з кахання да мужа. Мусіла, але так і не змагла па-  
любіць Гвідана. Спадзявалася палюбіць цябе, але і  
гэту радасць у мяне аднялі.

Б а в а. Гэта страшна, калі наперадзе нічога няма.

Б л а н д о я. Наперадзе – невядомасць, яе не трэба  
баяцца. Страшна, калі азірнешся назад і ўбачыши, што  
нічога не было там.

Б а в а. Князь Дадон збег да французскага карала  
Пітіна. Скардзіцца каралю, што я адабраў у яго трон.  
Пра цябе нават не згадвае.

Б л а н д о я. Той, якую праглынулі марскія хвалі,  
больш пашанцевала. Яе па-сапраўднаму кахалі.  
(*Спахмурнеўши.*) Ідзі ўжо, Бава. Неўзабаве за мной  
з'явіцца, а я хачу пабыць хвіліну адна.

Б а в а. На тым вогнішчы, на якім згарыць тваё  
цела, будзе гарэць і мая душа. Даруй мне... маці.

Б л а н д о я. Дарую табе, сын.

Бава выходзіць з вязніцы.

Б л а н д о я. Няхай Бог даруе ўсім нам... Не  
грашыла, але праз мае ўчынкі ў свеце сталася шмат

няшчасцяў. Цяпер мушу свядома загубіць сваю душу, каб выратаваць душу сына. Можа, адсюль і пачненца для мяне шлях, які прывядзе да кахрання? (*Здымае з пальца пярсцёнак, пазногцем адчынляе яго, высыпае на далонь яд.*) Пра мяне казалі, што я забіла мужа, але ніхто не скажа пра майго сына, што ён забіў маці. (*Да Прывіда Гвідана.*) Бывай назаўсёды, Гвідон. Душа самагубцы не трапляе ў рай. Нам з табой не па дарозе. (*Прымае яд.*)

П р ы в і д Г в і д о н а (*узнікае з цемры*). Не, не! Не пакідай мяне, Бландоя! Я хачу, каб ты заўсёды была са мной! Не ўцякай ад мяне, зрадніца!

Бландоя нежывая падае на падлогу. Прывід Гвідана нахіляецца над ёй, пяшчотна лашчыць яе рукі, цалуе вочы.

Дзверы вязніцы адчыняюцца, уваходзіць Бава, услед за ім – біскуп Сімбалда.

Б а в а (*радасна*). Маці, я адмяніў вырак, смяротнага пакарання не будзе! (*Заўважае на падлозе цела Бландоі і ўсё разумее.*) Маці, што ты нарабіла? (*Апускаеца на падлогу калія цела Бландоі.*)

С і м б а л д а (*урачыста*). Памерла вялікая грэшніца!

З а с л о н а.

# **ТРЫШЧАН ДЫ ІЖОТА**

---

**П'еса ў2-хдзеях  
паводлематываўстарабеларускага  
рыцарскагарамана “Трышчан”**

## **ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ**

**Францишак, ён жа Трышчан.**

**Францишка, яна ж Іжота.**

**Трагік, ён жа кароль Марка.**

**Незнаёмы.**

**Камедыянтка,  
яна ж служка Брагіна.**

Мы хочам зразумець змест п'есы, у якой самі бярэм удзел як акцёры. Але ці могуць акцёры зразумець змест гранай імі п'есы? Мы не з'яўляемся ані яе аўтарамі, ані яе рэжысёрамі, ані нават гледачамі. Выступаем на сцэне.

Клайв Стэйплз Льюіс

Чалавек з камічнай знешнасцю не можа дазволіць сабе раскошу выглядаць трагічна.

Юкія Місіма

## Пralог

За невялічкім столікам на авансцэне сядзіць Францішак і нешта выпісвае з таўшчэзнай, перакладзенай шматлікімі закладкамі кнігі. Ён цалкам засяродзіўся на працы і атрымлівае ад яе існае задавальненне: гартае старонкі кнігі, крэмзее ды рве паперу, прагаворвае шэптом нейкія слова, смеяцца і зноў хапаецца за асадку.

**Францішак (уголос).** “А Лібрун схапоў з коней Трышчана і Анцалота аднаго адной рукою, а другога другою і паклаў іх умітусь перад сабою на каня, і патрапаў кожнага рукою па сківіцы, і сказаў: “Едзьце з Богам, абодва вы добрыя віцязі!” (*Рагоча.*)

З'яўляецца Камедыянтка, падыходзіць да Францішка.

**Камедыянтка (асцярожна).** Ты клікаў мяне, Францішак?

**Францішак (асцярожна).** Ах, гэта ты! Сядай, даўно цябе чакаю. (*Усаджвае Камедыянтку на сваё месца.*) Хачу прапанаваць табе ролю ў новым спектаклі.

**Камедыянтка (без энтузіязму).** Зноў вадэвіль?

**Францішак.** Камедыя. Беларуская камедыя. Памятаеш гісторыю Трыстана ды Ізольды?

**Камедыянтка (няўпэўнена).** Нешта прыгадваю... французскае, здаецца... і вельмі жаласлівае. Прычым тут камедыя?

**Францішак (з дакорам).** Як што, дык адразу французскае. Не ведаем мы сваю літаратуру. (*Бярэ ў рукі книгу і натхнёна распавядае.*) Гэта – вечны сюжэт, мая міная. Так званы “вандроўны”. Узнік у сёмым стагоддзі ў кельцкіх паданнях. Пасля распаўсюдзіўся па ўсёй Еўропе. У кожнага народа была свая версія “Трыстана”. Мы возьмем за аснову беларускі рыцарскі раман XVI стагоддзя пра Трышчана ды Іжоту.

**Камедыянтка (усміхаецца).** Як ты сказаў? Пра Трышчана ды Іжоту?

**Францішак.** Бач, ты ўжо смяешся. А пытгашся, пры чым тут камедыя. Паслухай вось. (*Знаходзіць па закладцы патрабную старонку і зачытвае.*) “Падалася я са сваёй гаспадыніяй з аднаго каралеўства ў другое, і яна панесла свой цвет, а я свой, і мы ехалі па моры й па сушы, але, йдучы па моры, гаспадыння мая ўтапіла свой цвет, а я свайго не ўтапіла, і яна паставіла мой цвет туды, дзе мелася б быць яе цвету, і за гэта мяне такое зло й напаткала”. (*З надзейай.*) Смешна?

**Камедыянтка (абыякава).** Ага. Толькі незразумела.

**Францішак.** Значыць, згода?

**Камедыянтка (устае).** А мне што? Камедыя дык камедыя. На трагічныя ролі мяне ўсё роўна ніхто не запрашае. Адзін менскі рэжысёр сказаў: “Калі даць табе ролю Дэздэмона, дык і “Атэла” падасца камедыяй”.

Тым часам узнімаецца заслона, адкрываючы дзве нерукомыя постаці на сцэне, быццам застылыя ў часе і прасторы: постаці Францішкі і Трагіка. Калі Францішак і Камедыянтка – у сучасных уборах, то Францішка і Трагік апрануты па-тэатральнаму: ці то XVII, ці то XVIII стагоддзе.

**Камедыянтка (здзіўлена).** Ой, хто гэта? Яны не з нашага тэатра.

**Францішак.** Міная мая, яны не з нашага стагоддзя. Пойдзем пераапранацца.

Францішак бярэ Камедыянтку пад руку і вядзе за кулісы. Францішка і Трагік ажываюць. Трагік схіляецца ў паважлівым паклоне, Францішка праходজваеца ўздоўж сцэны і распавядае задуму.

**Францішка.** Гэты раман сам просіцца на сцэну. У ім ёсць усё, чаго вымагае сапраўдная трагедыя: шляхетныя героі, высакародныя пачуцці, велічная смерць. Я проста бачу перад сабой гатовыя сцэны, чую рэплікі акцёраў. (*Дэкламуе.*) “И король рекл: “Трышкан ест велми винен, мусить умерети”. И замахнуў мечом, якобы голову ему стяти; и она прыскочыўши и защиціла его рукою и рекла: “Пане, не заби Трышкану, але заби мене”. И рекл ей король: “Чому ты так милуеш Трышкану?” Она рекла: “Большай его милую, нижли сама себя, а коли ты его убьёш, я хочу себя убиты тым мечом!”

**Трагік.** Пані Францішка, я ў захапленні! Я ўяўляю вас у ролі Іжоты – і бачу, як блішчаць слёзы на вачах у гледачаў.

**Францішка.** Як я ўзрадавалася, атрымаўшы ад пана Уняхоўскага рукапіс “Трышчана”! Я ведала сюжэт, але калі прачытала сам раман... Не зрабіць з яго выдатнае трагедыі – саграшыць перад Богам і людзьмі. (*Павучальна.*) Відовішча трагедыі ачышчае душу і прасвятляе розум чалавека.

**Трагік (занепакоена).** Пані Францішка, вы – існая каралева Іжота, але ці не занадта стары я для Трышчана?

**Францішка.** Ты – для Трышчана? (*Хавае ўсмешку.*) Супакойся, мой мілы дружа, табе я прызначаю іншую ролю – караля Маркі.

**Трагік (пакрыўджана).** Я – кароль Марка? Гэты раганосец і баязліўца? Ён смеху варты.

**Францішка.** А ты схавай рогі пад каралеўскай каронай і зрабі так, каб яго баяліся і ненавідзелі. Ці, можа, ты – не найвялікшы трагік нашага часу?

**Трагік (змрочна).** Я паспрабую, пані Францішка.

**Францішка.** Тады – пачынаем. (*Узрушана.*) Кароль Марка весяліцца ў Карнавалі, думаючы, што ягоны пляменнік Трышчан даўно загінуў у Арленды. А харобры Трышчан пльве ў гэты час на караблі з Арлендой ў Карнаваль і вязе з сабой па імклівых хвалях здабытую для караля Маркі цудную панну Іжоту... (*Кліча.*) Бра-гі-ня!..

Францішка і Трагік пакідаюць сцэну.

## ДЗЯ ПРШАЯ

### **З'явапершая**

На ніжній палубе карабля з'яўляецца Брагіня з падносам у руках. На падносе некалькі фляшак і кубкі. Карабель пагойдвае, і дзяўчына прыкладае намаганні, каб данесці паднос да стала, нічога не скінуўшы.

**Г о л а с (мужчынскі).** Брагіня!

**Б рагін я (здзекліва).** Бягу, пане Трышчане!

**Г о л а с (жаночы).** Брагіня!

**Б рагін я (насмешліва).** Лячу, пані Іжота! (*Састаўляе фляшкі і кубкі з падноса на стол і пераводзіць дух.*) Ах, як я стамілася. Ні на хвіліну нельга пакінуць: нібы дзеці малыя. І нікуды не схаваецца. Пойдзеш наверх – там Трышчан са сваімі просьбамі. Спусцішся ўніз – там пані Іжота са сваімі клопатамі. Хоць ты ў мора ад іх кідайся. (*Затрымлівае пагляд на адной з фляшак.*) Што? Адкуль тут узялася гэтая фляшка? (*Бярэ фляшку ў рукі.*) Няўжо я сама яе прынесла? А каб яе! Сапраўды зачараваная. Як зараз памятаю, дала мне яе маці пані Іжоты і сказала: “Вазьмі, Брагіня, гэтую зачарованую фляшку з мілосным пітвом і перад тым, як кароль Марка з Іжотаю ўзыдуць на ложа, дасі ім гэтага пітва, перш каралю, потым Іжоце, а рэшту выльеш далоў. Напіўшися, яны так моцна пакахаюць адно аднаго, што давеку між імі разладу не будзе. Калі ж хто іншы нап'еца гэтага пітва, можа здарыцца, калі толькі што стаяла гэтая фляшка на стале, і я яе выпадкова заўважыла? Пайду зноў схаваю. Але каторы ўжо раз? (*Смяеца.*) Вось вазьму зараз налью з яе кубак Трышчану, а пасля сабе. І пакахае мяне, служку Брагіню, найвялікшы рыцар у Карнавалі, а мо і ва ўсім свеце. (*Уяўляе.*) Не, Божа мяне барані ад такога шчасця! Бр-р!

Увальваеца Трышчан, заўважае Брагіню.

Трышчан (*уздадавана*). Брагіня!  
Брагіня (*хавае руку з фляшкай за спіну*). Што,  
пане Трышчан?

Трышчан (*не ведае, з чаго пачаць*). Ты дзе  
была? Я цябе паўсюль шукаў.

Брагіня. Хадзіла па віно. Спёка страшэнная.  
Трышчан. І праўда, спёка. Налі мне кубак віна.

Брагіня стаўляе фляшку з мілосным пітвом на стол,  
а бярэ фляшку з віном. Налівае віно ў кубак і падае  
Трышчану. На вачах уражанай дзяўчыны Трышчан ад-  
ным глытком апаражняе кубак.

Трышчан (*аддаўши парожні кубак*). Брагіня.  
(*Набліжаецца*.)

Брагіня (*стомлена*). Што, пане Трышчане?  
Трышчан. Давай, га?

Брагіня (*абурана*). Зноў?

Трышчан. Ну адзін раз, Брагінечка.

Брагіня. Не! Я сказала — не. Сёння болыш не  
магу. Прапануйце панне Іжоце.

Трышчан. Не хачу я з ёю. Яна пры гэтым  
вершы чытае. А мяне ад вершаў ванітуе. Лепш ужо  
сам-насам. (*Уздыхнуўши, вымае з кішэні невялічкія  
шахматы, сядзе за стол і, ссунуўши ўбок фляшкі і  
кубкі, расстаўляе фігуркі на дошцы.*)

Брагіня. Дзіўлюся я вашай страсці да шахматоў,  
пане Трышчане. Гэта хвароба. Прычым смяротная.

Трышчан. Сямейная хвароба. Мой бацька,  
кароль Мэліядуш, быў лепшым гульцом Эліанса.  
Дзядзька, кароль Марка, — лепшы гулец Карнавалі.  
(*З гонарам*.) А я — першы рыцар і шахматыст у све-  
це. Праўда, ёсць яшчэ добры рыцар і гулец Анцалот  
Азёрны, але куды яму да мяне! (*Расставіўши фігуркі.*)  
Дык, можа, прысядзеш на хвілінку, Брагінечка?

Брагіня. Так — я пайшла! (*Уцякае.*)

Трышчан (*наўздагон*). А заўтра?

Брагіня (*рэхам*). Заўтра! (*Знікае.*)

Трышчан засяроджваецца на гульні. Праз нейкі час  
уваходзіць Іжота з невялікай кніжачкай у руках. Тры-

шчан не адрываецца ад шахматаў ні пры яе з'яўленні, ні пры размове з ёй.

І ж о т а. Наверсе жудасная спёка. І мяне ўсе пакінулі! Нават Брагіня ахвотней бавіць час з маракамі, чым служыць сваёй гаспадыні. У адзіноце апаноўваюць маркотныя думкі і прадчуўанні.

Т р y ш ч a n. Вышпіце віна, пані Іжота.

І ж о т а. Хіба што. Альбо атруты. (*Сумна ўсміхаецца. Падыходзіць да стала, бярэ фляшку, адкаркоўвае, але не налівае ў кубак – задуменна пазірае на Трышчана.*) Бедны рыцар Трышчан. Зноў сам-насам з шахматамі. Я б пагуляла з табой, пачытала табе вершы.

Трышчан цяжка ўздыхае.

І ж о т а. Але не хачу. Няма настрою.

Трышчан уздыхае з палёгкай.

І ж о т а. Трэці дзень, як мы пакінулі Арлендью, а здаецца, мінула вечнасць.

Т р y ш ч a n. Калі вецер не зменіцца, праз два дні будзем у Карнавалі, у палацы карала Маркі.

І ж о т а. Карнаваль – што за дзіўная назва... Трышчане, раскажы мне пра карала Марку.

Т р y ш ч a n. А чаго пра яго рассказываць? Мой дзядзьзька.

І ж о т а. Я чула, ён цябе не любіць.

Т р y ш ч a n. Я ж не паненка, каб ён мяне любіў. Вось будзе ў яго жонка...

І ж о т а (*перапыняе*). А яшчэ я чула, што ён на паляванні забіў свайго брата Пэрлу.

Т р y ш ч a n. Чаго не здарыцца на паляванні.

І ж о т а. І праўда. Чаго не здарыцца на паляванні... у Карнавалі.

Трышчан не адказвае, перасоўвае адну фігурку, здымае з дошкі другую.

І ж о т а. Ты не хочаш размаўляць са мною, Трышчане? А мне так цяжка, так самотна. Ты забраў мяне

з дому, які быў для мяне ў дзяцінстве і юнацтве ўсім сусветам, забраў ад бацькоў, якія любілі мяне і якіх я любіла, і вязеш у незнаёму краіну, да незнаёмага мне чалавека, які мусіць стаць мне мужам і якога я павінна пакахаць, ні разу не бачыўшы. І вось ты, які ва ўсім гэтым вінен, бесклапотна гуляеш у шахматы, а я... я вар'яце ад невядомасці і страху, я... раптам я не змагу пакахаць яго, Трышчане? Што мне рабіць?

Трышchan (*раздражнёны тым, что яго адрываюць ад гульні*). Наліце мне віна, пані Іжота. Я збіўся, зрабіў няправільны ход і прайграў.

І ж о т а. Каму?

Трышchan (*з гонарам*). Трышчану.

Іжота адкаркоўвае фляшку, напаўняе два кубкі і падае адзін Трышчану.

І ж о т а. У такім разе я спачуваю таму Трышчану, які прайграў, і віншу таго Трышчана, які выйграў.

Трышchan (*прымае кубак*). Дзякую, каралеўна.

Трышчан і Іжота апаратняюць кубкі: Іжота – паволі, а Трышчан, як звычайна, – адным глытком. Выпіўшы, Трышчан з недаўменнем зазірае ў парожні кубак, пасля пераводзіць пагляд на Іжоту.

Трышchan (*занепакоена*). Што гэта мы выпілі?

І ж о т а. Якое дзіўнае віно... (*Падносіць руку да грудзей*.) Як агнём апякло сэрца.

Трышчан па прыкладзе Іжоты падносіць руку да сэрца, але пасля, прыслушаяшыся, апускае яе ніжэй – на жывот.

Трышchan (*занепакоена*). Іжота! (*Спрабуе зразумець, что з ім.*)

І ж о т а. Што, Трышчане?

Трышchan (*панічна*). Іжота, ты толькі не палохайся, але, здаецца, я цябе какаю. (*Абмацвае сябе з ног да галавы*.)

І ж о т а. О, Трышчане! Я хацела сказаць табе тое ж самае!

Трышchan. Іжота! (*Кідае цца да Іжоты, перакульваючы па дарозе стол і ўсё, что на ім.*)

**І ж о т а . Трышчане!** (*Выпускае з рук фляшку.*)

Трышчан і Іжота падаюць адно да аднаго ў абдымкі. Мілуюцца. Пасля Іжота вызваліеца з абдымкаў, каб нешта сказаць Трышчану.

**І ж о т а . Я** буду кахаць цябе ўсё жыццё, толькі цябе, мілы.

**Т р y ш ч a n . I я** цябе таксама, міная. Але што скажа дзядзечка!

**І ж о т а . Калі** мяне кахае найвялікшы рыцар у свеце, чаго мне баяцца?

**Т р y ш ч a n . Найвялікшы,** але толькі рыцар. А ён – кароль. Мой кароль, Іжота.

**І ж о т а . A я – твая каралева.** (*Цалуе Трышчана.*)

**Т r y s h c a n (цалуе Іжому).** Наша каханне цяжка будзе ўтаіць, і яно прывядзе ўсіх нас да пагібелі.

Іжота прыкладае да вуснаў Трышчана пальчики і не дае яму больш гаварыць.

**І ж о т а . Я** буду кахаць цябе й пасля смерці. (*Цалуе Трышчана.*)

Трышчан і Іжота мілуюцца. Прыбягае Брагіня.

**Б r a g i n y . Я** тут забылася фляшку... (*Бачыць Трышчана з Іжотай, заўважае парожнюю фляшку, кінутыя кубкі і здагадваеца, што адбылося.*) Спазнілася... Я ж казала: нібы дзееці малыя, ні на хвіліну нельга пакінуць!

### З'ява другая

У адным з пакояў каралеўскага палаца сядзіць за невялічкім столікам кароль Марка і гуляе сам з сабой у шахматы.

Марка (*зрабіўши ход*). Вось, здаецца, і ўсё. Я перамог цябе, Трышчане. Цяпер табе не выкруціцца. (*Адрываецца ад дошкі з шахматамі*.) Як прыемна гуляць з нябожчыкам. Сама смерць стаіць за яго плячыма і падказвае мне, які зрабіць ход, каб яго перамагчы. Яна мусіла выбраць аднаго з нас дваіх, Трышчане. Не крыўдуй, што яна выбрала цябе. Ты заўсёды падабаўся жанчынам. Першы рыцар на турнаях, прыгажун, якіх не бачыў свет. А хто такі я побач з тобой? Няўклодны, брыдкі блазан у каралеўскай кароне, здзёrtай з чужой галавы. Згадзіся, Трышчане: у смерці не было выбару. Праўда, зламыснікі шэпчуцца, што гэта я паслаў цябе на смерць, так бы мовіць, наладзіў вам спатканне. (*Усміхаецца*.) Такія чуткі не спрыяюць любові да мяне народа і прыдворных. Але я і не спадзяюся на іх любоў. Дастаткова, каб яны мяне баяліся. О, я памятаю, як яны смяяліся з мяне, калі я жыў нахлебнікам пры двары майго брата Пэрлы! Як пацяшаліся, калі я аднойчы ўпаў з каня, заблытаўшыся нагой у стрэмени. Ніхто не паспачуваў мне, не кінуўся на дапамогу, а як мне было балюча! Потым Пэрла загінуў на паляванні, не пакінуўшы па сабе спадкемцы, і каралём стаў я. Вядома, пачалі шаптацца, што гэта я забіў брата, але смяяцца перасталі – найперш тыя, каму знеслі галовы. Так, я прыўлашчыў чужую карону і стаў тыранам. Але ці быў у мяне іншы выбор? Альбо стаць тыранам, альбо застацца блазнам. Свет не хацеў палюбіць мяне, я прымусіў яго мяне зненавідзець. І адказаў яму ўзаемнасцю. Наіўныя як дзіця, я ўжо святкаваў перамогу. Я не ведаў усёй аблюднасці свету. А ён зноў насміяяўся, завабіў мяне ў пастку. Ён паслаў мне Трышчана, няшчаснага сірату і выгнанніка, якога я прытуліў у палацы, забыўшыся на сваю ролю тырана і дэспата. Я пашкада-

ваў яго, а пасля палюбіў, як самога сябе. Не, больш, чым самога сябе. Я глядзеў на яго і думаў: “Вось якім я павінен быць, вось якім я мусіў нарадзіцца”. Я не здагадваўся, што гэта — пастка, насмешка лёсу. Свет злавіў мяне ў сіло, якое сплёў з маёй любові да Трышчана. Я радаваўся перамогам Трышчана на турнаях над найслаўнейшымі рыцарамі і цешыўся з ягных трохуфай у спачывальнях над найпрыгажэйшымі дамамі каралеўства. Бо гэта былі і мае перамогі, мае трохуфы, бо “ён” быў “я”, маёй прыдумкай, маёй палепшанай, выпраўленай копіяй. Я нічога не бачыў навокал, нічога не чуў, акрамя Трышчана, акрамя сябе ў вобразе Трышчана. Я думаю, калі б я тады раптоўна памёр — я памёр бы шчаслівым чалавекам. Вар’яцтва маё дасягнула апошняе мяжы, калі я абвясціў Трышчана сваім спадкаемцам. Напярэдадні ён адолеў у баі Аўдрэта, і Карнаваль перастала плаціць даніну Арленды. У палацы ўсчалося вялікае свята, ва ўсім замку, ва ўсім каралеўстве! Менавіта ў гэты шчаслівы для народа Карнавалі дзень Бог вырашыў вярнуць мне зрок і слых. Здарылася гэта неспадзянавана. Не паспей я абвясціць свой указ, як ужо зразумеў усю жахлівасць таго, што нарабіў. Слых мой абвастрыгуся, і я пачуў, як адна прыдворная дама сказала шэптам свайму суседу за святочным сталом: “Калі старая малпа памрэ, у нас будзе найлепшы кароль у свеце”. На што сусед адказаў паблажліва: “Няхай жыве. Мы зробім Трышчана каралём, а Марка застацца пры ім блазнам”. Я азірнуўся вакол сябе і зразумеў, што я непатрэбны на гэтым свеце, што я не маю да яго ніякага дачынення. Шчаслівы Трышчан сядзеў побач і прымаў віншаванні як пераможца Аўдрэта і каралеўскі спадкаемца. Ён не быў мной, а я — ім, я ўбачыў чужога чалавека. Кароль Марка не стаў прыгожым рыцарам Трышчанам, ён застаўся самім сабой: няўклодным брыдкім блазнам у каралеўскай кароне. І вось гэтую карону, адзіную маю каштоўнасць, адзіную зброю супраць жорсткага, халоднага свету, я дадумаўся аддаць таму, хто і без кароны меў у гэтым свеце ўсё. З таго дня жыццё маё ператварылася ў пек-

ла, і я зненавідзеў Трышчана. Я не мог дараўаць ні яму, ні себе таго, што калісьці яго любіў. Я прыдумваў для яго дзесяткі небяспечных даручэнняў, аддаваў загады, якія немагчыма было выканаць. Але мае дарученні і загады толькі множылі ягоная подзвігі і перамогі, слава ягоная расла і шырылася па свеце. І вось аднойчы я паклікаў яго да сябе і паведаміў, што хачу ажаніцца. Трэба прызнаць, ён успрыняў навіну спакойна. Ён не прагнуў кароны, гэта я баяўся яе згубіць. Але калі я сказаў яму, што хачу пабрацца з Іжотай, дачкой караля Арлендыі Ленвіза, Трышчан спахмурнеў і, трэба думаць, сёе-тое зразумеў у нашых адносінах. А нягож! Кароль Ленвіз – наш найзлейшы вораг, на Трышчане – кроў ягонага брата, Аўдрэта. Слаць Трышчана ў Арлендыю азначала слаць яго на смерць. Ды яшчэ з такім даручэннем! Але ён скарыўся і выправіўся ў дарогу. Што яму заставалася? Пэўна, у яго хапіла розуму шукаць прытулку ў іншым месцы. Ва ўсякім разе, ніхто больш аб ім ніколі не чуў, ніхто яго больш не бачыў. А ўчора каралеўскі маг сказаў мне, што Трышчана няма ў жывых. Так спавясцілі зоркі, якія ніколі не хлусяць. Дзіўна, але я не чую асаблівай радасці. Толькі задавальненне. Ды яшчэ адзіноту. З кім я цяпер буду гуляць у шахматы? (*Нахільяецца над дошкай.*) Я перамог цябе, Трышчане. Табе не выкруціцца... (Робіць ход.)

Адчыняюцца дзвёры, і ўваляваецца Трышчан.

Т р ы ш ч а н (*радасна*). Дзядзечка!

Марка паварочваеца і бачыць Трышчана.

М а р к а . Трышчан?

Т р ы ш ч а н . Я

М а р к а (*здзіўлена*). Ты вярнуўся?

Т р ы ш ч а н . Так, дзядзечка!

Трышчан кідаецца ў абдымкі да караля Маркі. Абдымаюцца, потым Марка адсоўвае ад сябе Трышчана і аглядае яго з ног да галавы.

М а р к а . Жывы, здаровы... А я толькі што цябе згадваў. Дзе, думаю, зараз мой пляменнік Трышчан?

З кім я буду гуляць у шахматы, калі з ім раптам што здарылася?

Трышчан (пацірае руکі). Шахматы! Як я сумаваў без вас, дзядзечка! Так цяжка ў гэтым свеце знайсці годнага супраціўніка. (*Нахіляецца над дошкай.*) Ого, вы загналі яго ў пастку!

Марка (пра сваё). Так, і думаў, што яму ўжо з яе не выбрацца. Мусіць, я памыліўся. (*Убок.*) Можа, зоркі і не хлусяць, але хлусяць магі.

Трышчан. Вядома, дзядзечка! А вось гэты ход вы праглядзелі? (*Робіць ход.*)

Марка. Не можа быш! (*Нахіляецца над дошкай.*) Я ж магу пайсці так. (*Робіць ход.*)

Трышчан (сядзе за стол). Але я тады – так. (*Робіць ход.*)

Марка (сядзе за стол). Ты гатовы ахвяраваць каралевай? (*Робіць ход.*)

Трышчан. Але. Каб стварыць пагрозу каралю. (*Робіць ход.*)

Марка. Неверагодна! Сітуацыя змянілася і выглядае на нічыю.

Трышчан. Так заўсёды кажа Брагіня, калі адчувае, што прайграе.

Марка (робіць ход). Хто кажа?

Трышчан. Брагіня, служка Іжоты. (*Думае над чарговым ходам.*)

Марка (адрываеца ад дошкі). Ты бачыў Іжоту? (*Сам сабе.*) Значыць, ён сапраўды быў у Арлендыі?

Трышчан. Зараз і вы яе ўбачыце, дзядзечка. Я вам яе прывёз. (*Робіць ход.*)

Марка (усхопліваеца). Прывёз? Дзе ж яна?

Трышчан (махае рукой у бок дзвярэй). Там. (*Нецярпліва.*) Ваш ход, дзядзечка. (*Глядзіць на караля.*)

Марка (гнеўна). Ты што – ідзеў? (*Змятае рукою фігурукі з дошкі пад носам у ашалелага Трышчана.*) Пакінуў каралеўну пад дзвярыма, а сам сеў гуляць у шахматы?

Трышчан (апамятаўшыся). Прабачце, дзядзечка. (*Вінавата.*) Гэтыя шахматы... Я забыўся. (*Уз-німаеца.*) Зараз прывяду.

Трышчан ідзе па Іжоту. Усхваляваны кароль Марка папраўляе карону, прыгладжвае вопратку. Ён нервуецца і, каб гэта было не так заўважна, сядзе ў фатэль. Уваходзяць Трышчан з Іжотай, следам за імі нясмела паказваецца ў дзвярах Брагіня.

Т р ы ш ч а н. Ваша вялікасць, дазвольце прадставіць вам каралеўну Іжоту.

І ж о т а (*схіляе галаву*). Ваша вялікасць!

Трышчан падводзіць Іжоту да караля. Кароль Марка нязграбна ўстасе з фатэля, робіць некалькі кроکаў наступрач Іжоце, падае ёй руку, каб затым пасадзіць у фатэль.

М а р к а (*урачыста*). Карапеўна, я рады вітаць вас у сваім палацы... (*Заўважае руку Іжоты ў сваёй руцэ і збіваеца*.) У вашым палацы, карапеўна... Спадзяюся, ён стане вашым домам, а не вязніцай і... (*Убок, зачарараваны прыгажосцю Іжоты*.) О, я зноў трапіў у пастку!

Уражаны кароль Марка моўчкі глядзіць на Іжоту. Паўза зацягваецца, і ніхто не ведае, што рабіць далей.

Т р ы ш ч а н (*падказвае*). І...

М а р к а (*апамятаўшыся*). ... і вы будзеце пачаслівая, панна Іжота. Якое ў вас чароўнае імя!

І ж о т а (*схіляе галаву*). Ваша вялікасць!

М а р к а. Хадземце, я пакажу вам вашыя ўладанні.

Кароль Марка, з павагай трymаючи Іжоту за руку, выводзіць яе з пакоя. Услед за імі выходзяць Трышчан з Брагініем.

Б р а г і н я (*да Трышчана*). А ён зусім не страшны. Толькі смешны.

Т р ы ш ч а н (*незадаволена*). Я мог выйграць, а ён раскідаў фігуры!

Б р а г і н я. Зноў вы пра свае шахматы, пане Трышчане!

## З'ява трэцяя

Спачывальня каралевы. Брагіня рыхтуе Іжоту да першай шлюбнай ночы. Іжота бледная і засяроджаная на сваіх думках.

Брагіня. Вось вы і каралева, мая гаспадыня.  
Цяпер вы нікому не падуладная, толькі каралю.

Іжота. Дастаткова быць падуладнай аднаму чалавеку, каб адчуваць сябе нявольніцай цэлага свету.

Брагіня. Для мяне вашыя слова, пані, занадта складаныя, я іх не разумею. Але я ведаю, што жыщё вельмі простае: зараз прыйдзе ваш муж, вы станеце ягонай жонкай, у вас пойдуць дзеці... Будзеце шчаслівай, мая гаспадыня.

Іжота. І гэта – жыщё? І гэта – шчасце?

Брагіня. Кожная дзяўчына марыць мець уласны дом, каханага мужа...

Іжота. А калі некаханага? Калі кахаеш іншага?

Брагіня. Ох, пані Іжота, не пра тое вы думаецце. Вы падумайце лепш, што скажаце каралю, калі ён даведаецца...

З'яўляецца Трышчан з мячом у руцэ.

Трышчан (*панічна*). Іжота, мы прапалі! Ён пра ўсё даведаецца!

Іжота. Трышчане, каханы мой! (*Кідаеца ў абдымкі да Трышчана*.)

Брагіня. Пане Трышчане, а вы што робіце ў спачывальні каралевы напярэдадні шлюбнай ночы? Ды яшчэ з мячом! Рагтам з'явіцца кароль?

Трышчан. Кароль пайшоў аддаваць нейкія пільныя загады, а мяне адправіў вартаваць каралевіну спачывальню.

Брагіня. Які ўдалы выбар вартавога!

Трышчан. Мяне гэта таксама насцярожыла. Ён нешта падазрае, а ноччу пераканаецца ў слушнасці сваіх падазрэнняў. Мы прапалі, Іжота!

Іжота (*адрываеца ад Трышчана*). Што ж, калі такі наш лёс. Прымем смерць з годнасцю.

Трышчан. Але як прыняць ганьбу? Ён – мой кароль, мой родны дзядзька!

І ж о т а. Я ганьбы не прыму, лепей смерць. (*Падыходзіць да ложа і вымае з-пад падушкі кінжал.*)

Б р а г і н я. О Божа, вы што, павар'яцелі? Мячы, кінжалы – навошта столькі зброй? Жыўцом кладзяцца ў труну. А дзеля каго? Дзеля гэтага старога дурня? (*Адбірае ў Іжоты кінжал.*)

Т р ы ш ч а н. Нават дурань ведае, як адрозніць дзяўчыну ад жанчыны. А ён да таго ж мой дзядзька, значыць, не зусім і дурань.

Б р а г і н я. Вашая любоў да свайго дзядзькі кранае, пане Трышчане. Асабліва ў спалучэнні з кахранем да ягонае жонкі, якую вы пазбавілі цнатлівасці.

Т р ы ш ч а н (*абурана*). Брагіня, як ты смееш!

Б р а г і н я (*злосна*). Ну ціха! Дайце мне хвіліну падумаць. (*Адыходзіць у глыб пакоя*.)

І ж о т а. Пацалуй мяне на развітанне, мілы.

Трышчан і Іжота цалуюцца.

Б р а г і н я. Прыдумала!

Т р ы ш ч а н (*адрываецца ад Іжоты*). Што прыдумала?

Б р а г і н я. Прыдумала, як падмануць караля Марку.

І ж о т а. Падман, зноў падман! (*Закрывае твар рукамі*.)

Т р ы ш ч а н. Ну і як?

Б р а г і н я. Я – дзяўчына!

Т р ы ш ч а н. Ведама, што не хлопец.

Б р а г і н я. Я няявінная дзяўчына, цнотка!

Т р ы ш ч а н (*скептычна*). Няйко? А калі і так, што з таго?

Б р а г і н я. Жанчыну ад дзяўчыны адрозніць лёгка, а Брагіню ад Іжоты?

Т р ы ш ч а н (*параўнаўши*). Таксама лёгка.

Б р а г і н я (*пакрыўджана*). А калі ў цемры?

Т р ы ш ч а н (*падумаўши*). У цемры цяжэй. Але ўсё роўна я нічога не разумею.

Б р а г і н я. Не разумееце – і не троба. Пакіньце нас, пане Трышчане, зараз прыйдзе ваш мілы дзядзечка.

Т р ы ш ч а н (*прыслухоўваецца*). І праўда нехта ідзе. (*Знікае за дзвярыма*.)

І ж о т а. Брагіня, ты не жартуеш?

Б раг і н я. А што застаецца рабіць? Ды ўсё ж такі ён кароль, не валацуя які.

Іжота падыходзіць да Брагіні і моўчкі цалуе яе ў лоб.  
Брагіня абдымае Іжоту і шэпча ёй нешта на вуха. Іжота ўсміхаецца. У дзвярах з'яўляецца на хвіліну галава Трышчана.

Т р y ш ч a n. Кароль ідзе! (*Знікае.*)

Б раг і н я. Кладзіцца ў ложак і рабіце ўсё так,  
як я вам сказала.

Іжота кладзецца ў ложак, Брагіня хаваецца за ложак.

Б раг і н я (*высунуўшыся з-за ложка.*) Толькі не забудзіцца вярнуцца, калі кароль засне.

І ж о т а. Дзякую табе, Брагіня!

Брагіня хаваецца. Уваходзіць кароль Марка.

М а р к а. Карапеў адна? (*Азіраецца.*)

І ж о т а. Адна. Каму тут яшчэ быць, ваша вялікасць?

М а р к а. Не называй мяне “ваша вялікасць”, заві праста Маркам.

І ж о т а. Добра... Марка.

Кароль нерашуча ідзе да ложка, Іжота ўсхопліваецца.

І ж о т а. Ваша вялікасць!

М а р к а (*спалохана*). Што? (*Спыняеца.*)

І ж о т а. Перад тым, як вы споўніце сваю волю,  
абязцайце споўніць маю.

М а р к а. ?..

І ж о т а. Ёсць у нас такі звычай у Арлендый: калі мужчына кладзецца першае начы з дзяўчынаю, дык гасіць свечкі, каб дзяўчына не стыдалася.

М а р к а. Добры звычай. (*Убок.*) Сам хацеў яе аб тым папрасіць.

Кароль вяртаецца і тушиць свечкі, у гэты час Брагіня мяніяеца месцамі з Іжотай.

М а р к а (*з цемры*). Панна Іжота задаволена?

Б раг і н я (*з цемры*). Так, Марка.

## З'ява чацвёртая

Перад каралеўскай спачывальнай стаіць на варце Трышчан. Ён нервуеца і час ад часу кідае насцярожаныя позіркі на дзвёры спачывальні.

Т р y ш ч a n. Якая доўгая ноч! Ніколі яна, здаецца, не скончыцца. Так і буду ўсё жыццё стаяць пад дзвярыма спачывальні і вартаваць ложак караля з каралевай. Ложак маёй Іжоты, якая спіць зараз у абдымках карала Маркі... Навошта дзядзечка загадаў мне стаяць тут усю ноч? Можа, здзекуецца? I чаго ў двары замка чакаюць асядланыя коні і ўзброеныя вершнікі? Няўжо згадаўся? (*Вымае меч з похваў.*) Эх, каб не рыцарскі кодэкс, не прысяга каралю! Пара-скідаў бы я гэтых ваяроў, пасадзіў Іжоту на каня, і рушылі б мы з ёю вандраваць па свеце, шукаць прыгодаў ды перамогаў на турнаях. Але ж няможна па-рушыць рыцарскае слова і зрабіцца смяшыдлам для цэлага свету! “Вунь, – скажуць людзі, – валацуга Трышчан, які выкраў жонку ў роднага дзядзькі, свайго карала, і цягаецца з ёй, каралевай, па корчмах ды ля-сах, нібы з выліжанкай”. Эх, Трышчан! У кепскую ты ўблытаўся гісторыю.

Са спачывальні выходзіць кароль Марка. Заўважае ў руцэ Трышчана меч.

М a r k a. Трышчан! Што здарылася?

Т r y s h c h a n. Га? (*Зразумеўши.*) Ды не, усё ў па-радку, дзядзечка. (*Хавае меч у похвы.*) А як у вас?

М a r k a. Ах, прывёз ты мне не жонку, а чыстае золата. Буду ўдзячны табе за яе да канца дзён сваіх.

Т r y s h c h a n. Я стараўся, дзядзечка.

М a r k a. Ведаю, ведаю, пляменніча. (*Паляпвае Трышчана па плячы.*)

Т r y s h c h a n. Ці магу я быць вольны?

М a r k a. На жаль, не. Прыйдзеца табе яшчэ паслужыць мне: вось мушу зараз ехаць у замак да барона Брэўса.

Т r y s h c h a n (*здзіўлена*). Пасярод шлюбнай ночы?

М а р к а. Так, раніцай хачу бысь там. Справы дзяржаўнай важнасці. Да мяне дайшлі чуткі аб перамовах Брэйса з каралём Перамонтам. Хачу заспець барона знянацку і выкрыць здраду.

Т р y ш ч a н. Што ж, у такіх выпадках трэба дзейнічаць смела і рапчуца. Едзэм, дзядзечка. (*Збіраеца ісці разам з каралём.*)

М а р к а. А ты куды сабраўся? Ты застанешся тут, у замку, за гаспадара.

Т r y sh ch a n. Xіba я не паеду з вамі?

М а р к а. Не. Будзеш ахоўваць каралеву Іжоту. Ведаеш, колькі зараз сноўдаецца па свеце вандроўных рыцараў, ахвочых да чужых жонак?

Т r y sh ch a n (*супраціўляеца лёсу*). Лепей хацеў бы ехаць з вамі.

М а р к а. Не заўсёды на гэтym свеце мусім рабіць тое, што хочам. Бывай, пляменніча!

Т r y sh ch a n. Калі вернецеся, дзядзечка?

М а р к а. Заўтра ўвечары.

Кароль выходзіць. Трышчан назірае за ім у акно. Чуеца дробат капытоў.

Т r y sh ch a n. Паехаў. Ні пра што не здагадаўся дзядзечка. Такі даверлівы: пакінуў злодзея вартаваць меж з золатам. І хто гэты злодзей? Я, высакародны Трышчан. Эх, Іжота, Іжота... І нашто я цябе пакахаў? Хіба на свеце іншых паненак няма?.. Але нічога з сабой парабіць не магу. Не магу жыць без Іжоты, а яна без мяне. (*Прачыняе дзвёры ў спачывальню і шептам кліча.*) Іжота!.. Ты спіш?.. Не стану яе будзіць. Няхай будзе для яе неспадзянка: прачнеца, а замест нялюбага мужа побач Трышчан.

Трышчан знікае ў спальні Іжоты. Чуюцца асцярожныя, прыглушаныя крокі, і перад дзвярыма з'яўляецца кароль Марка з мячом у адной руцэ, з падсвечнікам у другой.

М а р к а. Вось і ўсё. Пастка зачынілася. Ты ў маіх руках, Трышчане. І ніводзін рыцар не папракне мяне твай смерцю – на маім баку закон і справядлівасць.

Праўда, я сам падштурхнуў цябе да здрады, але кожны змагаецца той зброяй, якую мае. Ты – сілай ды прыгажосцю. Я – разумам ды хітрасцю. Вось толькі Іжота на чым баку? Яе цнатлівасць зблытала мне ўсе карты. Нявінная – невінаватая? Я ледзь не адмовіўся ад свайго плана і нават цяпер, калі Трышчан патрапіў у пасткку, шмат чаго не могу зразумець. Але ўсё роўна: у выйгрышы – я, у пройгрышы – Трышчан!

Знікае за дэвярыма спачывальні.

## З'ява пятая

У спачывальню Іжоты ўваходзіць кароль Марка з мячом у адной руцэ, з падсвежнікам у другой. Бачыць на дыване ля ложка адзенне і меч Трышчана. Стаўляе падсвежнік на стол, бярэ меч Трышчана, а адзенне запіхвае нагой пад ложак.

М а р к а (*урачыста*). О, Божа! Што я бачу! Мой пляменнік Трышчан, які быў мне замест сына, у ложку з каралевай!

Трышчан усхопліваецца і спрабуе намацаць меч ці хаця б адзенне. Жанчына, убачыўши над сабой караля Марку з двумя ўзнятымі мячамі, спалохана крычыць і хаваецца за Трышчана.

Т р ы ш ч а н. Дзядзечка! Вы ж былі паехалі да барона Брэўса – зраду выкryываць!

М а р к а. Я выкryё яе ва ўласным ложку! Я сам выгадаваў найвялікшага здрадніка ў свеце і зараз уласнаю рукою яго заб’ю!

Т р ы ш ч а н (*кідае ў караля падушку*). Дзядзечка, аддайце меч! Вы не можаце забіць чалавека без зброя!

М а р к а (*адбіваецца*). Магу!

Т р ы ш ч а н (*кідае ў караля другую падушку*). Тады аддайце порткі! Вы не можаце забіць роднага пляменніка без портак!

М а р к а (*адбіваецца*). А ты без портак мог залезці ў ложак каралевы?! О, Іжота!

З суседняга пакоя выходзіць Іжота.

І ж о т а. Што тут адбываецца, панове?

Здзіўленыя Трышчан і кароль Марка аслупянела глядзяць на Іжоту, пасля Трышчан паварочваецца і прыўзімае з ложка спалоханую Брагіню.

Т р ы ш ч а н, М а р к а (*разам*). Брагіня?

І ж о т а. Ты – з Трышчанам?

М а р к а. Нічога не разумею! Трышчан – са служкаю Брагіняю?

І ж о т а (*пагардліва*). У ложку каралевы?!

М а р к а. Што ўсё гэта значыць, пані Іжота? Можа, вы мне растлумачыце?

І ж о т а. Лепши вы мне, ваша вялікасць. Я – сведка, вы – удзельнік.

М а р к а. Адкуль мне ведаць! Я выбраўся з замка па важных справах, але вярнуўся... вярнуўся, каб развітацца з вамі.

І ж о т а. А я выходзіла на гаўбец паглядзець, куды гэта вы, пакінуўшы мяне адну сярод ночы, выбраліся.

М а р к а (*страціўши цярпенне*). Дык што ж тут адбылося, га, Трышчан? Што робіш ты ў каралеўскім ложку?

Т р y ш ч a n. Шукаю порткі, дзядзечка.

Трышчан нарэшце намацвае пад ложкам адзенне і пачынае апранацца. Брагіня кідаецца на калені перад каралём і каравай.

Б р а г і н я. О, даруйце мне! Я адна ва ўсім вінаватая! Гэта я зацягнула пана Трышчана ў ложак! Я ўпадабала яго з першага погляду, яшчэ дома, у Арлендыі, і пасля жыла адзінай марай: як споўніць з ім сваю волю.

Трышчан з непрыхаваным здзіўленнем глядзіць на Брагіню і слухае, што яна гаворыць.

Б р а г і н я. Я доўга пакутавала, змагалася з грахойнымі пачуццямі, але аднаго разу не вытрымала і ўва ўсім прызналася пану Трышчану. Ён, як існы рыцар і кавалер, не мог адмовіць дзяўчыне, няхай сабе і служцы. Вось чаму мы апынуліся разам у ложку.

М а р к а. Але чаму вы апынуліся ў каралеўскім ложку?

Б р а г і н я. Прабачце мне, ваша вялікасць!

І ж о т а. Відаць, яна ўяўляла сябе з самім каралём.

Б р а г і н я. Даруйце мне, гаспадыня!

М а р к а. О! А ты з кім уяўляёшь сябе, Трышчане?

Т r y s t a n (*скончыўши апранацца*). Я спаў, дзядзечка.

М а р к а. Ну што ж, гісторыя вельмі пацешная...

І ж о т а. Брудная!

М а р к а. І, ведаючы Трышчана, скажу: вельмі праўдападобная. Такія подзвігі яму не ў навіну.

І ж о т а. О, я і не ведала аб такіх подзвігах слайна-га рыцара Трышчана!

Т р y ш ч a n (зірнүйшы на Іжоту). Пані Іжота! (Зірнүйшы на караля Марку.) Дзядзечка! (Зірнүйшы на Брагіню, якая паказвае яму на мігі.) А! (Maxae рукой і адварочваецца.)

М а р к а. Але гэтым разам, пляменніча, ты выбраў няўдалае месца для сваіх амурных прыгод. (Урачыс-та.) Ты зняславіў каралеўскі ложак. Таму пакінь назаўсёды замак і маё каралеўства.

Т r y sh ch a n (змрочна). Вярніце меч, дзядзечка.

М а р к а. Ты і яго зняславіў. Здабудзеши сабе новы.

Трышчан моўчкі пакідае спачывальню.

М а р к а (падышоўшы да Брагіні). А ты ўстань, дзіця маё, ты не вінаватая. Не ты першая, не ты апош-няя.

Б r a g i n y a. Ваша вялікасць!

Брагіня цалуе каралю руку, усхопліваеца з падлогі і хуценька апранаеца.

І ж о т а (гнейна). Ваша вялікасць, чаму вы распа-раджаецеся маймі служкамі? Ці вам не хапае ўлады над баронамі ды рыцарамі, што вы бераецеся апека-ваеца пакаёўкамі?

М а р к а (здзіўлена). Прабачце, пані Іжота, я думаў...

І ж о т а. Дык вось, дазвольце мне думашь самой! І самой выращаць лёс сваіх служак.

М а р к а. Ваша права, каралева.

І ж о т а (да Брагіні). Прэч адсюль, нягодніца!

Б r a g i n y a. Мая гаспадыня!

І ж о т а. Распусніца! Каб вочы мае цябе больш ніколі не бачылі!

Б r a g i n y a (з горкай усмешкай). Дзякую, гаспа-дыня.

Брагіня кланяеца і пакідае спачывальню. Іжота па-дае на ложак і, не тоячыся, заходзіцца плачам.

**М а р к а (уражаны).** Што з вамі? Што азначаюць вашыя слёзы, каралева? (Убок.) Здаецца, я зноў прай-граў.

### **Выход перад антрактам**

На авансцэне з'яўляюцца Францішак і Камедыянтка, ва ўборах Трышчана і Брагіні, але з тэрмасам і кубачкамі для кавы. Сядаюць на краі сцэны, наліваюць у кубачкі каву з тэрмаса, п'юць і няспешна размаўляюць.

**К а м е д ы я н т к а.** Забылася ўзяць бутэрброды.

**Ф р а н ц і ш а к.** Вып'ем хоць кавы, другая дзея будзе даўжэйшая.

**К а м е д ы я н т к а.** Навошта яна ўвогуле патрэбная? Паказалі б аднаактоўку.

**Ф р а н ц і ш а к.** З такім фіналам?

**К а м е д ы я н т к а.** Можна падумашь, у другой дзея фінал будзе лепшы.

**Ф р а н ц і ш а к.** Ты незадаволеная сваёй роляй?

**К а м е д ы я н т к а.** Ды не, роля нішто сабе. Амаль галоўная.

**Ф р а н ц і ш а к.** Вось бачыш!

**К а м е д ы я н т к а (падумаўши).** П'еса мне падабаецца. Хіба гэта камедыя?

**Ф р а н ц і ш а к.** Табе не смешна?

**К а м е д ы я н т к а.** Смешна, але тых, з каго смяюцца, шкада.

**Ф р а н ц і ш а к.** Ну, з такой філасофіяй шкада ўсіх, хто нарадзіўся на свет. Але ты – не філосаф, а камедыянтка.

**К а м е д ы я н т к а.** Няхай смяюцца з мяне: я пра гэта ведаю і сама гэтага хачу. А калі чалавек не ведае, не хоча?

**Ф р а н ц і ш а к.** Мілая мая, а ў жыщі? Хіба чалавек ведае: трагедыя ягонае жыщё ці камедыя? Хіба ён выбірае, паводле законаў якога жанру жыць? (Амаль цытуе.) Пры нараджэнні мы аказваємся за-кінутымі ў сітуацыю, якую не самі выбралі, і жывём паводле сцэнаря, які не самі напісалі.

**К а м е д ы я н т к а** (*сміяєцца*). Затое ты – філосаф, а не камедыянт. Таму ў тваім спектаклі акцёры і не ведаюць, паводле законаў якога жанру гуляць.

**Ф р а н ц і ш а к** (*абараняецца*). Але зауваж: як толькі я пачаў гаварыць сур'ёзна, ты адразу засмяялася.

**К а м е д ы я н т к а.** Бо нічога не зразумела. І ўвогуле, я хачу крыху адпачыць перад другой дзеяй. (*Узнімаецца*.) Спадзяюся, у ёй усё высветліцца.

**Ф р а н ц і ш а к.** Я задаволены і першай дзеяй, але чакаю, што другая будзе весялейшая. (*Узнімаецца*.) Зрэшты, гэта залежыць толькі ад нас з табой.

**К а м е д ы я н т к а.** Хіба толькі ад нас?

Пакідаюць авансцэну.

**Антракт**

## ДЗЯ ДРУГАЯ

### **Выход пасля антракту**

На авансцэне з'яўляюцца Францішкa і Трагік.

Трагік. Пані Францішкa, я вас вельмі прашу:  
вызвальце мяне ад гэтае ролі.

Францішка. Ну падумай, як я могу цябе  
вызваліць ад ролі, калі прадстаўленне яшчэ не скончана?

Трагік. Давайце яго скончым, пакуль яно само  
не скончылася поўным правалам.

Францішка. Што з табой, дружка? Я цябе не  
пазнаю.

Трагік. Я сам сябе не пазнаю. Але хто чакаў  
такога развіцця дзеяння? Я змогся і не ведаю, што  
рабіць далей, як сябе паводзіць на сцэне.

Францішка. Не здавацца! У першай частцы  
прадстаўлення мы трymаліся з годнасцю ў самых  
недарэчных абставінах.

Трагік. Наша годнасць у такіх абставінах толькі  
павялічвае іх недарэчнасць і выклікае смех. А мы  
збіralіся прадстаўляць трагедыю.

Францішка. І ў гэтым ёсьць свая трагедыя!  
А мы яшчэ можам змяніць сюжэт, перайначыць лёсы  
герояў.

Трагік. Ад нас нічога не залежыць! І ад нашых  
герояў таксама. Усё залежыць ад абставінаў, у якія  
яны трапляюць. Мы граем свае ролі ў чужой, не намі  
прыдуманай п'есе.

Францішка. Але спрабуем граць іх так, як мы  
гэтага хочам, спрабуем быць вольнымі ў навязаных  
нам сітуацыях!

Трагік. І вы думаецце, гэта магчыма? Я стаміўся,  
пані Францішкa. Я стаміўся ад мільгацэння эпізодаў,  
калі не паспываеш адкрыць рот, не паспываеш вы-  
явіць нейкія пачуцці, як дзеянне скуча далей і пачы-  
наеца наступная сцэна.

**Францішка (задуменна).** Добра, паспрабуем запаволіць дзеянне. Адсунем сюжэт на другі план і засяродзімся на характеристах герояў. Я веру ў поспех нашай задумы.

**Трагік.** Але калі яны зноў пачнуць смяяцца... Няўжо яны не разумеюць, што глядзяць трагедыю?

**Францішка.** Калі шмат смяяцца, на вачах з'яўляюцца слёзы. Такім шляхам таксама можна дасягнучы трагічнага эфекту.

Пакідаюць авансцэну.

## З'ява шостая

Пакойчык для начлегу ў прыдарожнай карчме. Адчыняюцца дзверы, і Брагіня ўпіхвае ў пакой п'янага Трышчана. Брагіня апранутая ў мужчынскі ўбор і выконвае пры Трышчане ролю збраиноса.

Т р y ш ч a n (*вырываецца*). Пусці мяне! Не лягу спаць, пакуль не заб'ю нягодніка! Дзе ён? Дзе гэты казапас з Кесарыі, які называе сябе рыцарам Блерыжам? Я выклікаў яго на двубой! Куды ён падзеўся, баязлівец?

Б r a g i n я. Досьць на сёння двубояў, пане Трышчане! Колькі можна? Раніцай, не паспелі вы падняцца з ложка – двубой з рыцарам Дондзілем, якога адразу ж у ложак і паклалі. Па абедзе ў графа Саграмара – двубой з гэтым жа Саграмарам і, о Божа, вячэра няшчаснаму графу ўжо не спатрэбілася.

Т r y ш ч a n. Я перамог іх у сумленнай бойцы! Да таго ж графа я паважаў. Гасцінны быў гаспадар і рыцар годны.

Б r a g i n я. Што яму цяпер з вашае павагі?

Т r y ш ч a n. А гэты нахабнік Блерыж мяне абразіў! Увесь вечар пілі разам, як раптам ён пачынае заглядацца на маю кахранку!

Б r a g i n я. Але калі вы сядалі піць, яна была ягонаю кахранкай.

Т r y ш ч a n. Ну і што з таго? Яна мяне пакахала.

Б r a g i n я (*уздыхае*). Усе дзяўчата, як толькі вас пабачаць – то ўжо і кахаюць. Згадзіцесь, пане Трышчане, што іхнім гаспадарам гэта прыносіць вялікія клопаты.

Т r y ш ч a n (*адмахваецца*). A! Я заўсёды да іх паслугоў. Дарэчы, Брагіня, ты не ведаеш, куды падзеялася тая Блерыжава дзяўчына?

Б r a g i n я. Яна паднялася ў пакой да Блерыжа, як толькі вы зламалі лаву.

Т r y ш ч a n. Зламаў лаву? Нічога не разумею. Ёй што, не было дзе сядзець?

Б r a g i n я. Ды не, але лаву вы зламалі на галаве

ў Блерыжа, і дзяўчына мусіла праводзіць яго ў пакой,  
каб неяк дапамагчы.

Т р ы ш ч а н. Шкада. У яе былі такія закаханыя  
вочы. І чароўная ўсмешка.

Б р а г і н я. Як вы можаце, пане Трышчане?  
Удзень яшчэ плакаліся, што жыць не можаце без  
Іжоты, а ўвечары спакушаецца ўсмешкай нейкай са-  
мадайкі!

Т р ы ш ч а н. О Брагіня, навошта ты нагадваеш  
мне пра Іжоту? Ты хочаш, каб я зноў заплакаў?

Б р а г і н я (*не слухаючы*). І так штодня! Дзіўна  
вы сябе паводзіце для няшчаснага закаханага. Бяс-  
концыя бойкі, мора віна, рой дзяўчат вакол ложка.  
Бедная пані Іжота, ведала б яна, каго пакахала!

Т р ы ш ч а н (*пагрозліва*). Брагіня!

Б р а г і н я. О, святая летуніца! Я вярнула б яе  
на грэшную зямлю, калі б распавяла...

Т р ы ш ч а н. Змоўч! (*Кідаецца на Брагіню і сціскае  
яе за плечы*.)

Б р а г і н я. Ай!.. Пусціце, мне баліць!

Т р ы ш ч а н (*адпускае Брагіню*). А мне, думаеш,  
не баліць?

Трышчан падыходзіць да ложка, вымае з-пад падушкі  
невялічкі партрэцік Іжоты. Стаяўляе партрэцік на стол,  
сядзе на ложак і пачынае “спавяданца”. Брагіня стаіць  
воддаль і расцірае плечы.

Т р ы ш ч а н. Міная Іжота, не слухай гэтую дур-  
ніцу. Яна не разумее, якая пакута – кахаць цябе і не  
мецьмагчымасці споўніць жаданне. Кахаць – і не  
бачыць, кахаць – і не абдымаць, кахаць – і не мець на  
гэта права! (*Стукае кулаком па стале*.) Ніхто, акра-  
мія цябе, не зразумее, як мне балюча, як самотна. І няма  
паратунку! Няма збавення! (*Зноў стукае кулаком па  
стале, ад чаго стол аж падскоквае*.) О Іжота, ці су-  
джана нам зноў сустрэцца на зямлі? (*Абхапіўшы га-  
лаву рукамі, схіляецца над сталом і плача*.)

Брагіня падыходзіць да Трышчана і сядзе побач з ім  
на ложак. Суцяшае яго, гладзіць па галаве.

Брагін я. Ну, супакойцесь, Трышчане! Не трэба ламаць стол, не трэба плакаць. Лепш кладзіцесь спаць. Давайце я дапамагу вам распрануцца. Спачніце, а заўтра раніцай выклічаце на двубой якога рыцара.

Трышчан я. Не дапаможа, Брагіня. Калісці перамогі сучышалі, а цяпер – не. Цяпер я шукаю толькі смерці.

Брагін я. Навошта такому маладому, прыгожаму рыцару думаць пра смерць? Пашкадуйце ўсіх тых дзяўчатаў, якія вас кахаюць у кожнай карчме. Падумайце лепш пра іх: пра закаханыя вочы, чароўныя ўсмешкі.

Трышчан я. І дзяўчатаў не дапамогуць. З кожнай з іх я спрабую забыць Іжоту, але не атрымліваецца. Я абдымаю чарговую прыгажуню і ўяўляю, што абдымаю Іжоту, але прачынаюся падмануты і яшчэ больш самотны. Пусты ж ложак наводзіць на мяне жах. Адзін я вар'яцею ад грэшных успамінаў і ўвогуле не магу заснуць. (*Усхліпвае.*) Ты застанешся са мной, Брагіня?

Брагін я (*цалуе Трышчана ў шчаку*). Хіба я калі пакідала вас у адзіноце, мой гаспадар? Толькі не прачынайцесь падманутым. Я – служка Брагіня, а не каралева Іжота. І не забудзьцесь, куды мы заўтра выпраўляемся. (*Укладае Трышчана ў ложак.*)

Трышчан я. Ты – не служка, ты – мой сябра. А куды мы заўтра выпраўляемся?

Брагін я. Да караля Артыуша, на турнай рыцараў Круглага Стала. Там вас ужо чакае тузін пакрыўджаных рыцараў і два тузіны тых, каго вы яшчэ паспееце пакрыўдзіць.

Трышчан я. О, хіба можна забыцца на найвялікшы рыцарскі турнай у свеце? Там я нарэшце сустрэнуся з Анналотам Азёрным і пабачу каралеву Жанібру. Трэба выспацца і набрацца сіл. (*Засынае.*)

Брагін я (*распранаеца*). Які сэнс не пускаць да Трышчана распусных кабет, калі потым даводзіцца залазіць да яго ў ложак самой? (*Млява пацягваеца.*) Пабачыла б нас зараз каралева Іжота. (*Разважліва.*) Зрэшты, у пакоі адзін ложак, не класціся ж

на падлогу. (*Азіраецца і бачыць, што Трышчан спіць.*) Зірніце на яго – ён ужо спіць як дзіця! А казаў, што не можа адзін заснуць, што вар’яцее ў пустым ложку. (*Бярэ грэбень і расчэсвае перад люстэркам валасы.*) Але самае смешнае, што я яму веру. Веру, што шчыры, і калі плача, і калі п’е віно, і калі распунічае. Я нават крышачку кахаю яго. Але па-свойму, не так, як Іжота. Іжота кахае таго Трышчана, якога сабе прыдумала. А я ведаю яго сапраўднага, зямнога. И якраз такі ён мне падабаецца... Але хто б ведаў, як я ад яго стамілася! Як я хачу назад у палац!

Адчыняюцца дзвёры, і ў пакой без стуку ўваходзіць захутаны ў плашч Незнаёмы.

Н е з н а ё м ы. Я ведаю.

Б р а г і н я (*спалохана*). Ой! Хто ты такі? Што ты робіш ноччу ў чужым пакой? Трышчане!

Н е з н а ё м ы. Не трэба яго будзіць! Я ад каралевы Іжоты!

Б р а г і н я (*недаверліва*). Ад каралевы Іжоты? Мне здаецца, ты больш падобны да забойцы, чым да каралеўскага паслannіка.

Н е з н а ё м ы. А мне здаецца, ты больш падобная да каханкі Трышчана, чым да яго збраяносца, Брагіня.

Б р а г і н я (*згадаўши, што распранутая*). О! (*Закрываецца рукамі.*) Я бачу, ты мяне добра ведаеш! (*Пакуль апранаецца, непрыкметна бярэ са стала кінжал і хавае за спіну.*)

Н е з н а ё м ы. Так, ведаю. И ведаю, што вандроўнае жыщё з Трышчанам стаміла цябе, і ты жадаеш вярнуцца ў палац.

Б р а г і н я. Нядобра падслушоўваць пад дзвярыма. (*Папраўляе вопратку.*)

Н е з н а ё м ы. Я не падслушоўваў, я слухаў.

Б р а г і н я. Ух ты, як шляхетна! А размаўляць з дзяўчынай, не назваўшыся і скаваўшы твар пад капюшонам, – шляхетна?

Н е з н а ё м ы (*глядзіць на Брагіню*). Досьць таго, што я цябе ведаю.

Брагіня. А мне – не досьпъ. (*Выхоплівае кінжал і прыстаўляе да грудзей Незнаёмага.*) Ну як, цяпер я падобная да Трышчанавага збраяносца?

Незнаёмы (спакойна). У ранейшым уборы ты мне больш падабалася.

Брагіня. Хопіць жартаў, кажы: хто ты? Інакш я заб'ю цябе.

Незнаёмы. Ты сапраўды хочаш ведаць, хто я? Але тады табе цяжка будзе мяне забіць, Брагіня. (*Адкідае капюшон.*)

Брагіня. Кароль Марка! Ваша вялікасць! (*Апускае кінжал, але праз хвіліну зноў нерашуча ўзнімае яго, праўда, трymae на адлегласці ад караля.*)

Марка (стомлена ўсміхаецца). Апусці кінжал, Брагіня, ты аддана служыш свайму гаспадару. Але ягонаму жыццю нішто не пагражае. Каб я хацей забіць Трышчана – наўрад ці прыйшоў бы сюды сам. У мяне хапае для гэтага вояў, праўда?

Брагіня, падумаўшы, адводзіць кінжал, пасля прысядае перад каралём і, з павагай схіліўшы галаву, працягвае яму кінжал.

Брагіня. Даруйце, ваша вялікасць.

Марка забірае кінжал і кладзе яго на стол. Пасля працягвае руку і ўскладае далонь на галаву Брагіні.

Марка. Дарую. Дарую, калі ты павінавацішся і ва ўсім прызнаешся.

Брагіня (*узнімае галаву*). У чым прызнаюся, ваша вялікасць?

Марка (важна). У тым, што я ўжо сам ведаю.

Брагіня. О! (*Са стогнам падае ніцма перад каралём.*)

Марка. Цішэй, цішэй! Разбудзіш Трышчана. (*Дапамагае Брагіні падняцца.*) Уставай. Сядай побач, супакойся і распавядай.

Брагіня (*закрывае твар рукамі*). Мне сорамна, ваша вялікасць! Адкуль вы даведаліся?

Марка. Ну добра, я скажу табе. Прыйзджала маці Іжоты, каралева Арлендыі, і расказала мне пра

фляшку з чароўным пітвом. Падрабязнасці я хацеў бы даведацца ад цябе.

Брагіня Уф! (З палёгкай уздыхнуўшы, адкрывае твар.) А я баялася... (Убок.) Ледзь не прызналася, што была з ім у ложку!

Марка (*насцярожана*). Чаго ты баялася?

Брагіня (*павесялеўшы*). Баялася, што вы мне ніколі не даруецце тую праклятую фляшку.

Марка. Віна твая – невымерная, але калі ты выправіш сваю памылку...

Брагіня. А як яе можна выправіць?

Марка. Па-першае, усё мне падрабязна расказаць. Па-другое... (*Спаханіўшыся*) Але я цябе слухаю.

Брагіня. Значыць, так: дала мне каралева Арленды фляшку з мілосным пітвом – для вас і для панны Іжоты. І я ўстаранна ад усіх хавала, ажно да апошняга дня. А ў апошні дзень, перад самым прыбыццём у Карнаваль, не дагледзела, і Трышчан з Іжотаю тое мілоснае пітво замест віна выпілі. З тae фляшкі ўсе беды і пачаліся.

Марка. Так я і думаў. Адно мне незразумела...

Брагіня. Што, ваша вялікасць?

Марка (*задуменна*). Як пасля ўсяго гэтага Іжота захавала цнатлівасць? У першую ноч каралева прымала мяне дзяўчынай.

Брагіня. Дык я пасля таго, як пабачыла ў руках Іжоты тую праклятую фляшку, ні на хвіліну не пакідала гаспадынню сам-насам з Трышчанам!

Марка. Добра, я дарую табе і, магчыма, дазволю вярнуцца ў палац.

Брагіня (*нясмела*). А пані Іжота?

Марка. Што пані Іжота?

Брагіня. Яна ведае пра фляшку з мілосным пітвом?

Марка. Не. А Трышчан?

Брагіня. І ён не ведае.

Задумваюцца кожны пра сваё.

Марка, Брагіня (*разам*). Я думаю, што...  
(Замаўкаюць.)

**Брагіня** (*вінавата*). Прабачце, ваша вялікасць.

**Марка** (*незадаволена*). Дык вось, я думаю, што ім пра гэта ведаць не трэба.

**Брагіня.** Вы правільна думаеце, ваша вялікасць! Калі даведаецца каралева, яна заб'еца ад гора, а калі даведаецца Трышчан (*азіраеца*) – ох, калі даведаецца Трышчан...

**Марка.** Ён заб'е цябе. И правільна зробіць.

**Брагіня.** Ваша вялікасць!

**Марка.** Калі хочаш, каб гэтага не здарылася, то маўчы і слухай мяне ўважліва, не перапыняючы. (*Адхінае плашч і здымает з паса фляшку*.) Гэтую фляшку...

**Брагіня.** Ха, знаёмая фляшачка!.. (*Сустрэўшы гнейны позірк карала Маркі*.) Прабачце, ваша вялікасць.

**Марка.** Гэтую фляшку дала мне каралева Арлендыш і сказала, што калі Трышчан з Іжотай вып'юць з яе, яны перастануць кахаць адно аднаго. (*Глядзіць на Брагіню*.) Што маўчыш? Ты не зразумела?

**Брагіня.** Я ўсё зразумела, ваша вялікасць, але вы забаранілі мне гаварыць. (*Убок*.) Акрамя таго, у мяне ёсць адно пытанне, але пакіну я яго лепш пры сабе.

**Марка.** Складанасць у тым, што Трышчан з Іжотай павінны выпіць з фляшкі адначасова і не ведаючы, што п'юць.

**Брагіня** (*убок, але недастаткова ціха*). А хто будзе ведаць, што яны п'юць?

**Марка** (*пачуўшы*). Ты.

**Брагіня** (*спалохана*). Я?

**Марка.** Ты нальеш ім пітво ў кубкі і дасі выпіць.

**Брагіня.** А пасля?

**Марка.** Пасля Трышчан адправіцца вандраваць па свеце, мы з Іжотай будзем у згодзе правіць каралеўствам, ну а ты можаш выбраць: альбо вандраваць з Трышчанам, альбо жыць у палацы пры Іжоце.

**Брагіня.** Толькі не вандраваць! Пашкадуйце няшчасную дзяяўчыну, ваша вялікасць! У мяне бакі баляць ад начлегаў на мулкіх паходных ложках, а ў бялізне, прабачце, вядуцца вошы. Я не хачу есці

ў брудных харчэўнях, а мыща ў халоднай рэчцы. Бр-р! А яшчэ гэтая нязручная мужчынская вопратка і штодзённае гарцаванне на кані!

М а р к а (*устае з-за стала*). Добра, застанешся з намі ў палацы.

Б р а г і н я (*кланяеца*). Дзякую, ваша вялікасць! А як Трышчан сустрэнецца з Іжотай?

М а р к а (*стомлена*). Прыедзе заўтра ў палац. Карапава хворая, апошнімі днямі рэдка ўстае з ложка. Трышчан пераапранецца лекарам, ты зробішся ягным вучнем. Мяне ў палацы не будзе.

Б р а г і н я (*нясмела*). Лекары не носяць з сабой мяча...

М а р к а. Вядома. Ты мне не верыш? Думаю, каралеўскага слова дастаткова, каб адчуваць сябе ў бяспечы.

Б р а г і н я. Што вы, ваша вялікасць! Я зусім не пра тое. Я падумала, што цяжка будзе пераканаць Трышчана пераапрануцца ў вопратку лекара і пайсці ў палац без мяча. Ён з ім нават спіць, што прыносіць недасведчаным дзяўчатам пэўныя клопаты.

М а р к а. Вось ліст да Трышчана ад Іжоты. (*Вымае з кішэні скручены пергамент*.) У ім яна просіць свайго кахранага наведаць яе, цяжка хворую...

Б р а г і н я (*перапыняе*). Карапава вельмі хворая?

М а р к а. ...пераапрануўшыся лекарам. (*Аддае ліст Брагіні*.)

Б р а г і н я. Ліст сапраўды пісала пані Іжота?

М а р к а. Так, у вялікай таямніцы. Нават я пра яго нічога не ведаю. Ты зноў мне не верыш?

Б р а г і н я. Я проста ведаю сваю гаспадыню. Не магла яна такое прыдумаць: таемны ліст, вопратка лекара. “Падман, зноў падман”, — сказала б яна.

М а р к а (*здзіўлена*). А яна менавіта так і сказала. Спачатку. Але пасля яе пераканалі ды ўзяліся да таго ж перадаць ліст проста ў рукі Трышчану.

Б р а г і н я (*здзіўлена*). Хто?

М а р к а. Адзін надзейны чалавек на імя Аўдрэт, якому яна не прыстаўляла да грудзей кінжала, не загадвала паказаць твар. (*Накідае на галаву капюшон і ідзе да дзвярэй*.) Да сустрэчы ў палацы.

**Брагіня.** Вы ж казалі, што вас там не будзе,  
пане каролы!

**Марка.** Ах так, праўда! Я забыўся. (*Адчынляе дзвёры.*)

**Брагіня (бляжыць на ўздағон).** А фляшку, ваша вялікасць? Вы не аддалі мне фляшку з мілосным пітвом!

**Марка (азірнуўшыся).** Я аддам яе табе ў палацы. (*Выходзіць.*)

**Брагіня (злосна).** У якім цябе не будзе... Каб ты здох, ваша вялікасць. (*Стайць разгубленая пасярод пакоя з лістом у руках.*) Што ж мне цяпер рабіць? Каму служыць? Карапю? Карапеве? Трышчану? Ці самой сабе? (*Падыходзіць да ложка і трасе Трышчана.*) Трышчане! Пане Трышчане, прачніцеся!

Трышчан падхопліваецца і хапаецца за меч.

**Тышчан.** Што здарылася? (*Азіраеца.*) Хіба ўжо раніца?

**Брагіня.** Не можам мы чакаць раніцы. Пані Іжота кліча вас да сябе.

**Тышчан.** У палац каралія Маркі? Нічога не разумею.

**Брагіня.** Вось ліст, прачытайце – і ўсё зразумеце. Толькі хутчэй.

Брагіня аддае Трышчану ліст. Пакуль Трышчан чытае, Брагіня апранае яго.

**Тышчан (уголос).** "...як рыба без вады жыць не можа, так і я без цябе не могу жыць". Бедная Іжота! Яна памірае, бо не можа без мяне. Каханая мая! (*Цалуе ліст.*) Але што за блазенская прыдумка з пераапрананнем у лекара?

**Брагіня.** А як іначай мы прабярэмся ў замак і трапім у палац? "Добры дзень, дзядзечка, гэта я, ваш плямennік Трышчан, прыехаў наведаць сваю хворую щётачку", – скажаце вы карапю, так?

**Тышчан (важна).** Перапрананне ў віратку лекара пярэчыць гонару рыцара. Ты як збраяносца найвялікшага рыцара ў свеце павінна гэта ведаць.

**Брагіня (злосна).** А пераапрананне выляжанкі ў вопратку збраяносца не пярэчыць гонару найвялікшага рыцара ў свеце?

**Трышчан.** Не, бо пераапранаешся ты, а не я. Апрача таго, я чуў ад Іжоты баладу нейкага вандроўнага рыцара, у якога збраяносцам была дзяўчына. Паэт гэта ўхваляў.

**Брагіня.** А я чула ад пані Іжоты баладу пра нейкага вандроўнага рыцара, які пераапрануўся ў лахманы жабрака, каб толькі пабачыць сваю кахраную. Згадзіцеся: выбраўшы для вас вопратку лекара, а не лахманы жабрака, вашая кахраная выявіла добры густ. Паэты гэта ўхваляць.

**Трышчан.** Ты думаеш? Хм, можа, і сапраўды. А меч? Лекары не носяць мячы.

**Брагіня.** Вы не на вайну едзеце, а да сваёй каралевы.

**Трышчан.** А кароль? Праўда, Іжота піша, што яго не будзе заўтра ў палацы, але...

**Брагіня.** Вы не верыце пані Іжоце?

**Трышчан.** Я не веру каралю Марку.

**Брагіня.** А мне вы верыце?

**Трышчан.** Як самому сабе, Брагінечка. (*Абдымае па-сяброўску Брагіню.*)

**Брагіня.** Тады – у палац. Па дарозе заедзем у мястэчка, расстараемся лекарскую вопратку і фальшивую бараду.

**Трышчан.** А барада навошта?

**Брагіня.** Што за лекар без барады? Блазнаваць дык блазнаваць, пане Трышчане!

Выходзяць з пакоя.

## З'ява сёмая

Спачывальня каралевы Іжоты. Іжота сядзіць на ложку і чытае ўголас нейкі рукапіс. Непрыкметна ў спачывальню ўваходзіць кароль Марка. Стаяшы так, каб Іжота яго не бачыла, слухае.

І ж о т а (*чытае*). “І назаўтра Трышchan убраўся ў зброю й паехаў за рыцарам Блерыжкам, і дагнаў яго на полі й гукнуў: “Рыцару, сцеражыся мяне!” Блерыж абярнуўся і ўзяў шчыт і дзіду, і абодва яны былі вялікае добрасці. Скочылі яны адзін на аднаго і ўдалыліся гэтак моцна, што дрэўкі дзідаў паламаліся і абодва разам з коньмі падпадалі на зямлю. І адразу падхапліся і пачалі ганяцца па полі, як ільвы, на скокваючы адзін на аднаго, як рыцары, якім няма роўні блізка, ні далёка. Прыбіваў Блерыж Трышчана, і той адбіваўся мечам і шчытом і падаў на калені пад моцнымі Блерыжавымі ўдарамі, а калі Трышchan прыбіваў Блерыжа, той адбіваўся мечам і шчытом і падаў на калені пад моцнымі Трышчанавымі ўдарамі. І пад канец бітвы Трышchan адкінуў шчыт, узяў меч у абедзве рукі й, не ўхіляючыся, прыступіў да Блерыжа і выцяў яго магутными ударами па шаломе. І Блерыж упаў на зямлю і ляжаў доўгі час, не ведаючы, дзень стаіць ці ноч. Тады Трышchan злітаваўся і сказаў пераможанаму рыцару Блерыжу: “Дарую табе жыццё, каб ты ездзіў і славіў паўсюль каралеву Іжоту – маю ўкаханую пані”. (*Згортвае рукапіс*.) Як хутка разносіцца па свеце слава пра Трышчанавы подзвігі.

М а р к а. І пра яго ўкаханую пані, каралеву Іжоту. (*Падыходзіць да ложка*.)

І ж о т а. Кароль! (*Узнімаецца з ложка, каб прывітаць карала*.) Я не чула, як вы ўвайшлі.

М а р к а (*забірае ў Іжоты рукапіс*). Я, відаць, аўшччу сярод паэтаў турнай у гонар Трышчана, і таму, хто распавядзе найлепшую небыліцу пра подзвігі майго пляменніка, загадаю ў якасці ўзнагароды заліць у горла расплаўленага золата. Так, здаецца, абыходзяцца каралі з паэтамі ў паданнях? Глядзіш, і я праслаўлюся.

І ж о т а. Гэта будзе нядобрая слава.

М а р к а. А вы, карапава, ці добрую славу прынеслі свайму мужу? Чытаў я, што пішуць пра мяне паэты ў вершах пра каханне Трышчана да Іжоты.

І ж о т а (*апусціўши вочы*). Я ведаю, што вінаватая перад вами.

М а р к а. Раней вы хоць адмаўлялі сваю віну, сумленна хлусілі. Цяпер абыякава прызнайцеся ўва ўсім.

І ж о т а. Я стамілася хлусіць. І я... хутка памру. (*Зняслена апускаецца на ложак.*)

М а р к а (*крычыць*). Чаму вы, чаму ён?! (*Апамятаўши сяя.*) Прабачце, карапава, я вас стаміў. (*Дапамагае Іжоце ўладкавацца ў ложку і вяртае ёй рукапіс.*) Я зусім забыўся, што вы хварая.

І ж о т а. Дзіўна, але мне сёння добра, як ніколі. Я прачнулася раніцай з адчуваннем неверагоднай лёгкасці і празрыстасці, нібы сатканая з паветра і святла. Мне здаецца, што хвароба пакінула мяне, бо ўжо зрабіла сваю справу.

М а р к а. Сёння ў палацы нейкі новы лекар, клянецца, што можа вас вылечыць. (*Углядаетца ў твар Іжоты.*)

І ж о т а. Вы яго бачылі?

М а р к а. Не. З ім размаўляю наш прыдворны медык. Я сустрэнуся з ім, калі ён вас вылечыць. А пакуль я вымушаны вас пакінуць, мая дарагая. (*Выходзіць са спачывальні.*)

І ж о т а (*усхвалявана*). Трышчан! Гэта мусіць быць Трышчан! (*Спрабуе прывесці сябе ў парадак.*)

У спачывальню зазірае Незнаёмы ў плашчы, з накінутым на галаву капюшонам.

Н е з н а ё м ы. Ваша высокасць, ён прыйшоў. Ён тут...

І ж о т а. Ах, Аўдрэт, не ведаю нават, як табе дзякаўваць! Калі б не ты... Але кліч яго, кліч, што ты стаіш!

Незнаёмы кланяецца і знікае за дзвярыма. Праз хвіліну ў спачывальні з'яўляецца Трышчан, пераапрануты ў лекара, за ім услед – Брагіня, пераапранутая ў лекарскага вучня, і Незнаёмы. Трышчан кідаецца да Іжоты, Брагіня і Незнаёмы застаюцца ў парозе.

Т р ы ш ч а н. Іжота!

І ж о т а. Трышчане! (*Углядаецца ў незнаймы барадаты твар.*) Няўжо гэта ты?

Т р ы ш ч а н. Я, я, Іжота!

Трышчан і Іжота абдымаюцца. Незнаймы расхінае плашч, здымает з паса фляшку і аддае Брагіні.

Н е з н а ё м ы. На, і хутчэй дай ім выпіць. Я не магу бачыць, як яны абдымаюцца.

Б р а г і н я (*шэптам*). Вы абыцалі, што вас не будзе ў палацы, ваша вялікасць! А калі б я ведала, што вы прыйдзецце разам з намі ў спачывальню...

Н е з н а ё м ы. Мяне няма. Ёсць Аўдрэт, служжка каралевы. Ну, калі яны перастануць абдымацца? Я не вытрымаю!

Б р а г і н я (*спалохана*). Вы далі слова, ваша вялікасць!

Т р ы ш ч а н (*выпусціўши Іжому з абдымкаў*). Міная, я баюся задушыць цябе ў абдымках.

І ж о т а. Не бойся, мілы. Памерці ў тваіх абдымках – якое шчасце!

Трышчан і Іжота мілуюцца.

Н е з н а ё м ы. Шкада, што ў гэтай фляшцы не атрута.

Б р а г і н я. Вы ўпэўнены ў гэтым, ваша вялікасць?

Н е з н а ё м ы. А ты правер.

Т р ы ш ч а н. Але я прыйшоў не дзеля таго, каб ты памерла. Я прыйшоў цябе выратаваць. Я – лекар!

І ж о т а. Калі б не голас, я цябе не пазнала б. Твай рудая барада... (*Смяеца, як дзіця.*)

Т р ы ш ч а н (*збянтэжана*). Вельмі жахлівая? Зараз я здыму яе. (*Азіраеца.*) Твойму служжку можна давяраць?

І ж о т а. Так, гэта Аўдрэт. Менавіта ён прыдумаў, як табе прабрацца ў палац. (*Глядзіць на Брагінью.*) А твой служжка? Яго твар падаўся мне знаёмым.

Трышчан здымает бараду. Незнаймы ветліва кланяецца (магчыма, дзеля таго, каб яшчэ больш схаваць твар пад капюшонам плашча). Брагіня кланяеца Іжоце.

Т р ы ш ч а н. А гэта... (*зірнуўшы на Брагіню*) гэта таксама надзеяны чалавек. Але што мы ўсё пра служак, Іжота? Хіба дзеля іх мы сустрэліся? (*Да служак.*) Прэч! (*Цалуе Іжоту.*)

І ж о т а (*да служак*). Пакіньце нас, калі ласка. (*Цалуе Трышчана*)

Т р ы ш ч а н. Каханая мая!

І ж о т а. Мілы мой!

Трышчан і Іжота мілуюцца, не зважаючи больш на Брагіню і Незнаёмага.

Н е з н а ё м ы. Пакінуць іх адных? Ніколі! (*Да Брагіні.*) Зрабі што!

Б р а г і н я. Што я магу зрабіць? Калі я зараз перашкоджу Трышчану, ён мяне заб'е!

Н е з н а ё м ы. А калі не перашкодзіш, я заб'ю вас абаіх! (*Скідае з сябе плашч і ператвараецца ў караля Марку.*)

Б р а г і н я (*у адчаи*). О Божа! (*Спрытна падбірае плашч і накідвае яго на караля Марку.*) Прыдумала, ваша вялікасць!

Брагіня выштурхоўвае Незнаёмага за дзвёры і знікае ўслед за ім, але праз хвіліну вяртаецца.

Б р а г і н я. Пан Трышчане! Пане Трышчане!

Трышчан адрываецца ад Іжоты і кідае гнеўны позірк на Брагіню.

Т р ы ш ч а н. Ты яшчэ тут?!

Б р а г і н я. Цішэй, цішэй, там – кароль Марка!

Т р ы ш ч а н. Ён у палацы?

І ж о т а. Мы загінулі. Ратуйся, Трышчан!

Т р ы ш ч а н. Здрада! Дзэ мой меч?! (*Дарэмна шукае меч.*)

Б р а г і н я. Дзэ ваша барада? Вы забыліся, што вы – лекар? Супакойцесь, пане Трышчане, і бярыцесь за справу. Я падрыхтую лекі.

Брагіня вымае з лекарскага куфэрка фляшку, два кубачкі і разлівае пітво з фляшкі па кубачках. Трышчан нарэшце знаходзіць і прыладжвае да твару бараду. Іжота

сядае на ложак і назірае за дзвярыма. Дзверы адчыніюцца, і паказваецца галава карала Маркі.

М а р к а. Ну, як поспехі?

І ж о т а. Ах, пане каролы!

Т р y ш ч a n (*пакланіўшыся*). Прычыны хваробы я высветліў, ваша вялікасць, зараз дам каралеве прыняць лекі.

М а р к а. Не забудзься, кастанпраў, спачатку прыняць іх сам. Такі звычай пры каралеўскім двары.

Б р a g i n я. Мой гаспадар ведае гэты звычай, ваша вялікасць. (*Падносіць кубачкі Трышчану і Іжоце.*) Прашу выпіць, ваша высокасць, і вам стане лепш.

І ж о т а. На жаль, я не веру ў лекі.

Трышchan і Іжота бяруць кубачкі. Трышchan вока-  
мгненна апажняе свой кубачак, Іжота няспешна п'е са  
свайго. Кароль Марка ў дзвярах і Брагіня ля ложка з  
хвалівannем назіраюць за імі.

М а r k a (*шэптам*). Здзейснілася!

Выпіўши пітво, Трышchan з недаўменнем зазірае ў па-  
рожні кубачак, пасля глядзіць на Іжоту, на Брагіню і  
нарэшце на карала Марку. На твары Трышчана з'яўля-  
ецца шчаслівая дзіцячая ўсмешка.

Т r y sh ch a n (*радасна*). Дзядзечка Марка! (*Падае  
як нежывы на падлогу.*)

І ж o t a (*спалохана*). Трышchan!!!

Б r a g i n я (*істэрычна*). Забойца! Ты атруціў яго!

Брагіня кідаецца на карала Марку і, выхапіўши ў яго  
з-за пояса кінжал, узносіць над галавой. Кароль Марка  
адбірае ў Брагіні кінжал і адштурхоўвае яе ад сябе так,  
што яна падае на падлогу побач з Трышчанам. Пры гэ-  
тым з галавы Брагіні спадае каптур, адкрываючы капу  
валасоў.

М a r k a. Ты сама атруціла яго, дурніца!

І ж o t a. Брагіня. (*Падае як нежывая на ложак.*)

М a r k a. Не, гэтага не можа быць! Іжота!

Выпусціўши з рук кінжал, кароль Марка кідаецца да  
Іжоты і спрабуе яе ажывіць. Брагіня плача над Трышча-  
нам.

М а р к а. Гэта не я, Іжота! (*Trase Іжому.*) Вярніся да мяне, гэта не я! (*Плача.*) Што я нарабіў!

Б р а г і н я. Ты атруціў іх абаіх, вар'ят!

М а р к а. Не, гэта не я. Я толькі аддаў табе фляшку, што пакінула мне маці Іжоты. Гэта ты, ведзьма, атруціла каралеву!

Б р а г і н я. Вар'ят! Вар'ят!

Брагіня ў сутаргах б'еца над Трышчанам. Нечакана Трышчан выдае незадаволены стогн і расплюшчвае вочы.

Т р ы ш ч а н. Брагіня, перастань трэсці мяне!

Брагіня адскоквае ад Трышчана, нібы апёкшыся.

Б р а г і н я. Ён жывы!

М а р к а. Жывы?

Трышчан прыўзнімаецца і аглядаецца, спрабуючи зразумець, што адбываецца вакол яго. Брагіня кідаецца да Трышчана, абмацвае, абдымает, цалуе.

Б р а г і н я. Пане Трышчане! Мілы Трышчане! Ты жывы!

Трышчан. А што здарылася? Быў двубой? Я забіты? Нічога не памятаю. (*Абмацвае сябе і знаходзіць бара-ду.*) А гэта што такое? (*Здымае бараду і разгляджае яе.*)

М а р к а. Але калі ён не атруціўся, чаму атруцілася Іжота?

Брагіня, жвавая, нібы ртуць, падбягае да ложка і нахіляецца над Іжотай. Дакранаецца да скроні, бярэ за руку і пераконваецца, што Іжота – жывая.

Б р а г і н я. А хто вам сказаў, ваша вялікасць, што каралева атруцілася? Яна праста страціла прытомнасць.

М а р к а. Страціла прытомнасць? (*Абдымае не-притомную Іжому.*) Мая каралева!

Б р а г і н я. Ну вядома, мой кароль. (*Гарэзліва ўсміхнуўшыся, цалуе карала і ўжо ляціць да Трышчана.*) Вы ачунялі, мой гаспадар? (*Цалуе Трышчана.*)

Т р ы ш ч а н. Што, нарэшце, тут адбылося? (*Да карала Маркі.*) Можа, вы, дзядзечка, мне растлумачыце? И хто гэтая жанчына ў вас на каленях? Чаму вы назвалі яе каралевай?

**М а р к а.** Што? Што ты сказаў? Ты не ведаеш, хто гэтая жанчына? (*Выпускае Іжоту з абдымкаў, Брагінія падхоплівае яе і асцярожна ўкладвае ў ложак.*) Паўтары яшчэ раз сваё пытанне, пляменніча.

Кароль Марка падыходзіць да Трышчана, дапамагае яму ўстаць з падлогі і ўсаджвае за стол.

**Т р ы ш ч а н** (*паціскаючы плячыма*). Я спытаў, хто гэтая жанчына і чаму вы назвалі яе каралевай. Хіба вы ажаніліся, дзядзечка? (*Пазяхае.*)

**М а р к а** (*да Брагіні*). Ён яе не памятае. Ён забыўся на яе.

**Б р а г і н я** (*да Маркі*). Так, і забыўся на ўсё, што было з ёй звязана. Пітво падзеянічала! Трышчан і Іжота больш не кахаюць адно аднаго.

**М а р к а.** Я не хачу, каб яны нават пазнаёмліся. Зараз жа выбірайцеся з палаца, і каб вочы мае вас не бачылі!

**Б р а г і н я** (*абурана*). І я? Вы ж абяцалі пакінуць мяне пры каралеве, ваша вялікасць!

**М а р к а.** Ты здзейсніла замах на жыццё караля, і цябе зараз чакае смяротнае пакаранне. Дарэчы...

**Б р а г і н я.** Не трэба, не трэба, ваша вялікасць. Я ўжо адчула ў сабе прагу да вандраванняў. Калі выпраўляйцца?

**М а р к а.** Я сказаў: зараз жа. Прыйдумай для Трышчана якую-небудзь важкую прычыну.

**Б р а г і н я.** Мне і прыдумляць не трэба. Мы выпраўляймесь да караля Артыуша на найвялікшы рыцарскі турнай у свеце.

Трышчан, якому абрыдла перашэптванне караля Маркі з Брагініяй, з усіх сіл стукае кулаком па стале. Кароль Марка і Брагінія спалохана глядзяць на Іжоту, але тая па-ранейшаму ляжыць нерухома.

**Т р ы ш ч а н.** Чаго вы перашэптуваецца? Я што – смяротна хворы? Чаму вы пазіраеце на мяне як на вар'ята?

**Б р а г і н я.** Пане Трышчане, я вам усё растлумачу. Пасля таго, як рыцар Блерыж разламаў аб вашую

галаву лаву, з вашай памяцю...

Трышчан (узнімаецца з-за стала). Што? Дзе гэтых хам?

Брагін я. Ён чакае вас на турнаі рыцараў Круглага Стала. Турнай заўтра пачынаецца, нам трэба спяшацца.

Трышчан. О, я сустрэнуся з Анцалотам Азёрным і нарэшце пабачу каралеву Жанібру! (*Да каралаля Маркі.*) А вы мяне адпусціце, дзядзечка?

Марка. А нягож, пляменніча. (*Паляпвае Трышчана па плячы.*) Інакш каралева Жанібра мне не даруе.

Трышчан (да Брагіні). Едзем! Вось толькі дзе мой меч і даспехі?

Брагін я. Ваш меч, даспехі і вонратку забраў рыцар Блерыж у якасці трафея!

Трышчан. Якая ганьба! (*Хапаецца за галаву.*) Што ж мне рабіць?

Брагін я. Ды вось, ваш дзядзечка абяцаў падараваць вам новую зброю і даспехі. Праўда, ваша вялікасць?

Марка (гнеўна). Што?! (*Скарыйшыся.*) Ах так, праўда. Скажыце майму каралеўскаму збройніку, што я загадаў выдаць свайму пляменніку Трышчану зброю і даспехі для ўдзелу ў турнаі рыцараў Круглага Стала.

Трышчан (усхвалявана). Дзякую вам, дзядзечка!

Марка. Бывай, пляменніча!

Трышчан і Іжота накіроўваюцца да дзвярэй, і тут іх даганяюць словаи Іжоты.

Іжота. Трышчане, не пакідай мяне адну!

Кароль Марка і Брагіня паварочваюцца і аслупнянела глядзяць на Іжоту. Трышчан азіраецца, але не разумее, чаго ад яго хочуць. Іжота сядзіць на ложку і працягвае руکі да Трышчана.

Іжота. Трышчане, мілы, вазьмі мяне з сабой!

Трышчан (да Брагіні). Я нічога не разумею. Што хоча гэтая жанчына?

Брагін я. Яна трывінць. (*Шэптам.*) Уцякайма, пане Трышчане. (*Выштурхоўвае Трышчана з пакоя*

*i, падабраўшы з падлогі кінуты кінжал, таксама знікае за дзвярыма.)*

**І ж о т а (адчайна).** Трышchan!

**М а р к а (ашалела).** Яна не забылася на яго. Яна кахае яго па-ранейшаму. Мянне ашукалі! Варта! Варта, затрымаць іх! (*Выбягае з пакоя.*)

**І ж о т а (плача).** Трышchanе, вярніся. Я памру без цябе, Трышchanе.

## З'ява восьмая

Ноччу ў садзе перад палацам караля Маркі. Нерухомыя цені дрэў пад месячным святлом выразна праектуюцца на сцяну палаца, але вось з'яўляюцца на сцяне і два рухомыя чалавечыя цені. З-за дрэў паказваюцца Трышчан і Брагінія.

Брагінія. Здаецца, нікога няма. Можам перавесці дух. Яны шукаюць нас у палацы.

Трышчан. Альбо чакаюць у засадзе ля замковай брамы.

Брагінія. Ох, пане Трышчане, калі б вам не пашчасціла адобраць меч у першага ж ваяра, мы б не выбраліся з палаца.

Трышчан. Мне дапамог твой кінжал.

Брагінія. Падзякуем каралю, каб ён спрах, гэта ягоны кінжал.

Трышчан. Можа, нарэшце ты скажаш, чаму дзядзечка хоча забіць мяне?

Брагінія. Занадта доўгая гісторыя, каб яе зараз распавядаць. Досыць таго, што вы пераканаліся ў яго намерах.

Трышчан. О, так, ён быў як шалёны і крычаў ваярам: “Забіце іх! Пасячыце гэтых сабак на кавалкі!” Не будзь ён майм дзядзькам і каралём, за такія слова я выклікаў бы яго на двубой.

Брагінія. Не спадзяйвайцесь, што ён прыме ваш выклік. Ён хутчэй пырне вас з-за рога кінжалам. Так што давайце думачь, як нам выбрацца з замка.

Трышчан. Я ўсё ж такі хацеў бы пабачыць, што робіцца ля брамы.

Брагінія. Нам варта змяніць вопратку. Усе шукаюць лекара і яго вучня. Калі б мы выглядалі як два кахранкі-прыдворныя... Няўжо ў такую гожую ноч ніхто не выберацца ў сад на спатканне?

Трышчан. Пасля таго пярэпалаху, які мы паднялі ў палацы, на гэта разлічваць цяжка. Але пашукаем. Пойдзем паасобку, але будзем трymацца не-далёка ад аднаго. Калі што якое – сустракаемся тут.

Трышчан і Брагіня знікаюць між дрэў. Нейкі час у садзе перад палацам бязлюдна, але вось на сцяне зноў з'яўляюцца два рухомыя цені. З-за дрэў паказваюцца каралева Іжота і Незнаёмы, як заўсёды захутаны ў плашч.

Н е з н а ё м ы. Ваша высокасць, мы іх не знай-дзем. Пэўна, яны даўно ўжо выбралися з замка.

І ж о т а. Не. Маё сэрца падказвае, што Трышчан недзе тут.

Н е з н а ё м ы. Калі так – толькі вашае сэрца, каралева, здолее адшукаць Трышчана. Ваярам караля Маркі гэта не ўдалося. Але ці хопіць вам сілаў, ваша высокасць?

І ж о т а. Я павінна яго пабачыць, Аўдрэт. Мы мусім іх знайсці.

Н е з н а ё м ы. Што ж, паспрабуем. Пойдзем пасобку, але будзем трывмацца недалёка ад аднаго.

Іжота і Незнаёмы знікаюць у цемры. Зноў нейкі час у садзе перад палацам бязлюдна, потым з'яўляецца Брагіня ў жаночым уборы.

Б р а г і н я (*шэптам*). Пане Трышчане! Вы тут?.. Няма. Вонратку знайшла, а Трышчана згубіла. Неверагодна, але сустрэла сваю прыяцельку – каралевіну служжку. Бедная дзяўчына злякалася, калі пабачыла мяне з кінжалам у руцэ. Не магла даць веры, што гэта я. Смешна, яна прыйшла на спатканне, а кавалер збаяўся. (*Прыглушана ўскрыквае.*) А можа, яго злавіў Трышчан?

Размаўляючы сама з сабой, Брагіня не заўважае, як ззаду падкрадаецца да яе Іжота. Іжота адной рукой хапае Брагіню за валасы, другой прыстаўляе кінжал да горла.

Б р а г і н я (*зноў ускрыквае*). Ай!

І ж о т а. Ціха! Кінь кінжал! Так. Не калаціся, я пакуль не збіраюся цябе забіваць.

Б р а г і н я. Хто ты?

І ж о т а. Будзеш адказваць на мае пытанні. Дзе Трышчан?

Б р а г і н я. Не ведаю. Ой!

І ж о т а. Дык дзе Трышчан?

Б р а г і н я. Я яго згубіла. Ой!

І ж о т а. Апошні раз пытаю: дзе Трышчан?

Б раг і н я. Ой! Павінен прыйсці сюды.

І ж о т а. Вось ты і здрадзіла свайму гаспадару, дзяўчына! А я лепш згадзілася б памерці.

Іжота апускае кінжал і адштурхоўвае ад сябе Брагіню. Спалоханая Брагіня падае на зямлю.

Б раг і н я (*узняўшы галаву*). Карапава!

І ж о т а (*пагардліва*). “Бедная дзяўчына злякалася, калі пабачыла мяне з кінжалам у руцэ”. А ты не злякалася? Збраяносца найвялікшага рышара ў свеце! Турнай, пагулянкі, начлегі ў карчме і пад голым небам! Затое пад бокам у Трышчана!

Б раг і н я (*апусціўшы галаву*). Не я выбірала свой лёс, пані. Вы самі выштурхнулі мяне прэч пасля таго, як я выратавала вас на шлюбным ложку.

І ж о т а. О, ты з радасцю кладзешся замест мяне ў ложак! І да караля Маркі, і да Трышчана! Распусная дзеўка!

Б раг і н я. Я не заслужыла гэткіх словаў. (*Плача, закрыўшы твар рукамі*.)

І ж о т а. На гэтым свеце лепш нарадзіцца служкай, чым каралевай. Тады ты можаш скакаць на кані побач са сваім кахраным, падносяць яму стравы і віно, ахоўваць яго сон. Тады табе не трэба сядзець на троне побач з нялюбым мужам, дбаць пра гонар роду, а ноччу заходзіцца ад слёз і кусаць локці ад адчаю і безвыходнасці нават не ў адзіноце, о не, а зноў-такі – пры нялюбым мужу!

Іжота падыходзіць да Брагіні, гладзіць яе па галаве. Брагіня абдымает ногі сваёй гаспадыні і плача.

І ж о т а. Ну. Супакойся. Не плач. (*Сядзе побач з Брагінай.*) Мяне б хто сущешыў.

Б раг і н я (*усхліпвае*). Мая гаспадыня, я вас так люблю!

І ж о т а (*сумна*). Дзякую. Хоць нехта яшчэ любіць бедную Іжоту.

Б раг і н я. Вам не трэба сустракацца з Трышчанам.

**І ж о т а** (*адсунуўшыся*). Што? (*Гнеўна*) Хто ты такая, каб...

**Б р а г і н я** (*упарта*). Вам не трэба сустракацца з Трышчанам, гаспадыня. Ён вас не кахае.

**І ж о т а** (*апусціўши плечы*). Ну, дзякую за добрую параду. И за тваю любоў таксама. Каго ж ён кахае? Цябе?

**Б р а г і н я** (*смлецца*). Што вы! Мянэ ён не кахае і ніколі не кахаў. Мне здаецца, ён увогуле нікога не кахаў, акрамя вас. Але цяпер ён і вас не кахае, бо не сам ён вас кахаў... Ой!

**І ж о т а** (*строга*). Што за глупства ты вярзеш? Я заблыталася ў тваіх “кахае — не кахае”.

**Б р а г і н я**. Я сама заблыталася. (*Прыняўши рашэнне*.) Добра. Пані Іжота, ці вы цвёрда вырашылі сустрэцца з Трышчанам?

**І ж о т а**. Так.

**Б р а г і н я**. И што б я ні казала, я не змагу пераканаць вас адмовіцца ад сустрэчы?

**І ж о т а**. Ніхто не зможа мянэ ў гэтым пераканаць.

**Б р а г і н я**. Так я і думала. Тады я мушу вам нешта сказаць, але прашу не пераказваць гэтага Трышчану. Як даўно вы яго кахаеце, пані Іжота?

**І ж о т а**. Табе не здаецца, Брагіня, што гэтае пытанне — не з тых, якія служкі задаюць каралевам?

**Б р а г і н я** (*настойліва*). Як даўно вы кахаеце пана Трышчана, ваша высокасць? Ці даўней, чым калі мы плылі на караблі, і было горача, і...

**І ж о т а** (*здаецца*). Я кахаю Трышчана ад таго імгнення, як упершыню яго пабачыла пры двары майго бацькі, каралля Арлендыі.

**Б р а г і н я** (*сама себе*). Вось чаго я баялася! Вось чаго не ўлічыў кароль Марка!

**І ж о т а** (*захутваецца*). Мусіць, я замерзну раней, чым даслухаю цябе. (*Азіраецца*.) Дзе Трышчан?

**Б р а г і н я**. Прабачце мне, гаспадыня. Там, на караблі, калі мы плылі з Арлендыі ў Карнаваль, вы з Трышчанам выпадкова выпілі чароўнае мілоснае пітво. Яно прызначалася для вас з каралём Маркам.

І ж о т а. Мы з Трышчанам выпілі мілоснае пітво?  
Што за прыдумкі? Адкуль яно ўзялося?

Б р а г і н я. Яго дала мне ваша маці, каралева Арлендып, бо клапацілася, каб дачка яе была шчаслівая ў шлюбе.

І ж о т а. Мая клапатлівая маці... Што яна падумала, калі, прыехаўши ў Карнаваль, пабачыла свою дачку цяжка хворую і вельмі нешчаслівую?

Б р а г і н я. Падумала, што трэба вас ратаваць, і перадала яшчэ адно чароўнае пітво, гэтым разам – ад мілосці.

І ж о т а. Каму перадала? Навошта?

Б р а г і н я. Вашаму мужу, каралю Марку. Каб вылечыць вас ад кахання да Трышчана. Кароль прымусіў мяне даць вам гэтыя лекі.

І ж о т а. О Божа! Хіба ад кахання можна вылечыць, дурнічка?

Б р а г і н я (*упэйнена*). Можна. Трышчан вылечыгүся. Ён зусім на вас забыўся, пані Іжота. Нават імя не памятае.

І ж о т а. Значыць, ён мяне ніколі па-сапраўднаму не кахаў. (*Узнімаецца*.) Як проста: выпіў келіх – пакахаў. Выпіў другі – забыўся.

Б р а г і н я. Але так, як вас тады, ён нікога ніколі не кахаў і не пакахае. (*Узнімаецца*.)

І ж о т а. Выходзіць, сваім шчасцем я, каралева Іжота, абавязана табе, служцы Брагіні? І няшчасцем таксама? Ведаеш, мне здаецца, табе трэба як мага хутчэй выбірацца з замка і ніколі тут не паказвацца.

Б р а г і н я (*бесклапотна*). Ведаю, мая гаспадыня, мне ўжо гэта казаў кароль Марка.

І ж о т а (*ціха*). Зрэшты, мяне ты можаш ужо не баяцца. (*Заўважае Брагініну ўсмешку*.) А чаму гэта ты радуешся?

Б р а г і н я. Радуюся? Што вы, мая гаспадыня! З якой нагоды мне радавацца?

І ж о т а (*глядзіць на Брагіню*). Хочаш, скажу, з якой? Ты баялася, што, калі распавядзеш мне ўсё гэта, я расплачуся, кінуся ў істэрыку альбо страчу прытомнасць, так? Ты забылася, дурнічка, што я каралева?

**Брагіня (вінавата).** Ваша высокасць...

**Іжота.** Ты забылася, што дома, у Арлендыі, я не толькі спявала ды танчыла, але яшчэ скакала на кані, палявала на дзікіх звяроў і лепш за ўсіх вояў майго бацькі страляла з лука? Ax!..

Іжота хістаецца, але Брагіня і Трышчан, які нарэшце вярнуўся, падхопліваюць яе.

**Брагіня.** Ваша высокасць!

**Трышchan.** Што з ёй?

**Іжота (забыўшися).** Трышчане...

**Трышchan (да Брагіні).** Хто гэта? Яна мяненаведае?

**Брагіня.** А вы ці ведаецце яе, пане Трышчане?

**Трышchan (узіраецца ў твар Іжоты).** Здаецца, гэта тая жанчына, якую мы бачылі сёння ў каралеўскай спачывальні.

**Брагіня.** Гэта каралева.

**Трышchan (абыякава).** А... Яна таксама, як і дзядзечка, хоча нашае смерці?

**Брагіня.** Баюся, што ў яе стане ўжо не цікавяцца чужымі жыццямі і смерцямі.

Іжота, апрытомеўшы, вызваляеца з абдымкаў Трышчана і Брагіні.

**Іжота (уладна).** Пусціце мяненаведаеце.

**Трышchan, Брагіня (разам).** Ваша высокасць. (*Схіляюцца ў паклоне.*)

**Іжота.** Вы, пэўна, не памятаеце мяненаведаеце Трышчане?

**Трышchan.** Прабачце, каралева.

**Іжота.** Зрэшты, гэта цяпер не мае значэння. Вы ведаеце, што мой муж, кароль Марка, вельмі на вас угневаўся і жадае вашае смерці?

**Трышchan.** Ведаю, ваша высокасць, хоць аб прычынах ягонага гневу не здагадваюся.

**Іжота.** Вашае жыццё ў вялікай небяспечы. Што вы думаеце рабіць?

**Трышchan.** Думаю прабівацца з боем праз замкавую браму. Шанцаў малая, але іншага выйсця няма.

І ж о т а . Няпраўда . Ёсць яшчэ патаемнае выйсце ў заходній сцяне .

Т р y ш ч a n . Ха , калі б я меў ключ ад патаемых дзвярэй !

І ж о т а . Вы яго маецце . (Адхінае плашч , здымае з пояса ключ і аддае Трышчану .)

Б р a g i n y . Мы выратаваны !

Т r y s h c h a n ( здзiўлена ) . Дзякую , каралева , але я не разумею ...

І ж о т а . Рыцару Трышчане , я не жадаю , каб муж мой быў вінен у вашай смерці . Таму даю вам гэты ключ і магчымасць уратавацца . І яшчэ . Ваш збраяносца прадбачліва змяніў вонратку . Думаю , каб не пралілася лішняя кроў , варта пераапрануцца і вам . Скіньце свой лекарскі ўбор і вазьміце мой плашч . (Здымае і падае Трышчану свой плашч .)

Т r y s h c h a n . Каралева , я не смею . (Рашуча .) Я не магу , ваша высокасць .

І ж о т а . Гэта не просьба , гэта загад .

Трышчан прымае плашч і , стаўши на адно калена , з павагай цалуе Іжоце руку . Скідае з сябе на зямлю верхнюю лекарскую апранаху , каптур . Брагіня хоча падабраць вонратку , але Іжота не дазваляе зрабіць гэтага .

(Да Брагіні ) . Пакінь . (Да Трышчана .) А дзе вашая шыкоўная барада , слаўны рыцару ?

Т r y s h c h a n ( здзiўлена ) . Барада ? (Абмацвае вонратку .) Мусіць , згубіў . Хаця не , вось яна . (Кідае бараду на лекарскую апранаху .) Хто б мне растлумачыў , дзеля чаго быў увесь гэты карнавал ?

І ж о т а . Спадзяюся , ваш збраяносца прыдумае вам цікавую гісторыю . А цяпер – бывайце . Назаўсёды , рыцару Трышчане .

Т r y s h c h a n . Ваша высокасць ! Мая каралева ! Пані... прабачце , не ведаю вашага імя ... Я не знаюджу слоў ...

І ж о т а ( пахіснуўшыся , нібы ад удара ) . Шчаслівай дарогі ... пакуль я не перадумала , рыцару ... Трышчане .

Трышчан кланяеца і адыходзіць. Брагіня таксама кланяеца і паварочваеца ісці ўслед за ім.

І ж о т а. Брагіня!

Брагіня азіраеца.

І ж о т а. Але прызнайся: тады, калі ты давала нам з Трышчанам піць лекі ад кахання, ці не думала ты ў першую чаргу пра сябе?

Б р а г і н я (*не глядзіць на Іжоту*). Ваша вяді-касць, не давярайце свайму служжу Аўдрэту. (*Даганяе Трышчана*.)

І ж о т а. Ах, якая парада! Які падарунак на раз-вітанне! На жаль, я запозна яго атрымала. Цяпер мне ўвогуле не патрэбны служкі. (*Апранае на сябе лекарскі ўбор і каптур Трышчана, чапляе бараду*.) Ну як, ці я падобная да лекара? (*Смяеца вар'яцкім смехам*.) А да Трышчана? (*Голасам Трышчана*.) Іжота, мілая, дзе ты? Вярніся, Іжота, я жыць без цябе не магу. Гэта я, твой каханы Трышчан! Ах...

З-за дрэва выслізгвае чорная постаць і, падкраўшыся заду, усаджвае ў Іжоту кінжал. Іжота падае на зямлю з кінжалам у спіне, каптур спадае з галавы, адкрываючы капу валасоў.

М а р к а (*урачыст*). Нарэшце я забіў цябе, Трышчане! Здзейснілася воля нябёсаў. (*Нахілляеца над Іжотай*.) О Божа, што гэта? (*Вымае кінжал і пераварочвае Іжоту на спіну. Зрывае бараду*.) Не можа быць! Іжота! (*Плача, схіліўшыся над Іжотай*.) Мая каралева... Мая багіня... Гэта не я забіў цябе... гэта ён, блазан. Ён зноў насмяяўся з мяне... коштам твайго жыцця насмяяўся, Іжота!

## Эпілог

Сонечны рэннесансавы ранак у сярэднявежчым дубовым лесе. На бязлюднай лясной дарозе паказваюцца два вершнікі на гарачых, узмыленых конях. У адным з іх, узброеным, закаваным у латы рыцары, няцяжка пазнаць Трышчана, у другім – сціпла, але з густам апранутым – Брагіню. Трышчан і Брагіня скачуць у замак Дамалот, да карала Артыуша, на найвялікшы ў свеце рыцарскі турнай.

Брагіня (*адстае ад Трышчана*). Пане Трышчане, я за вамі не паспываю!

Трышчан. Хутчэй, Брагіня, я не магу з-за цябе прапусціць пачатак турная.

Брагіня. Навошта спяшацца? Славутыя рыцары звычайна позняцца на турнай.

Трышчан. Але не на гэты! Сам кароль Артыуш склаў рытуал адкрыцця, і каб яго пабачыць, збіраюцца рыцары, герольды і трубадуры з усяго свету.

Брагіня. О, тады сапраўды трэба спяшацца! Калі ўсе гэтыя валацугі збяруцца – у карчме не застанецца месцаў. (*Даганяе Трышчана*.)

Трышчан. У карчме? Мы будзем жыць у каралеўскім палацы, Брагіня! Каравала Жанібра высакародна запрасіла ўсіх рыцараў да сябе ў госці.

Брагіня. Нарэшце я памялюся і высплюся як след! Я так стамілася ад беспрытульнага вандроўнага жыцця! Есці ў бруднай харчэйні, спаць на мулкім паходным ложку, мышца ў халоднай рэчцы... Што за лё!

Трышчан (*бадзёра*). Не наракай, Брагіня. Азірніся навокал: які дзівосны ранак, які велічны лес, які гожы рыцар скача побач з табой. Радуйся сонцу, ветру, прыгодам, якія чакаюць нас наперадзе. Колькі каралеў, седзячы ў сваіх багатых, шыкоўных палацах, мараць аб такім жыцці, як у нас з табой, Брагіня!

Брагіня. Я ахвотна памянялася б з імі месцамі. (*Падскоквае ў сядле*.) Але сумняваюся, што та-кія дурніцы жывуць на свеце.

Трышчан. Сумняваешся? Ну, а, напрыклад, гэтая... Як жа яе звалі? Забыўся...

Брагіня. Ды я ўжо радуюся, пане Трышчане. Сонцу, ветру, чаму там яшчэ? Толькі не ламайце сабе галаву.

Т р ы ш ч а н. Пачакай. Як жа яе звалі, тую каралеву, якая мела нялюбага мужа і марыла вандраваць усё жыщё са сваім кахраным рыцарам? Славутая была гісторыя...

Б р а г і н я (*вырываецца наперад*). Даганяйце, пане Трышчане! Гэй!

Трышча н. Тпру! (*Спыняе каня.*) Успомніў, Брагіня!

Б р а г і н я (*азірнуўшыся*). Што здарылася? (*Спыняецица.*)

Т р ы ш ч а н. Яе звалі Іжота! Тую каралеву звалі Іжота!

Б р а г і н я (*непрыязна*). Ну і што?

Т р ы ш ч а н (*прасветлена*). Паэты склалі пра яе шмат прыгожых вершаў. Пра яе і гэтага рыцара, пачакай, як жа яго звалі?

Б р а г і н я. Вы едзеце, пане Трышчане, ці не?

Т р ы ш ч а н (*упарта*). Я хачу ўспомніць, як звалі таго рыцара!

Б р а г і н я (*у адчай*). Мы спознімся, нас чакаюць кароль Артыуш і каралева Жанібра!

Т р ы ш ч а н (*усхвалявана*). Я павінен успомніць! З гэтай легендай звязана нешта вельмі важнае ў маім жыщці, Брагіня!

Але на сцэне ўжо няма Брагіні. Ёсьць толькі Камедыянтка. Яна са злосцю адштурхоўвае ад сябе цаачнага драўлянага каня, і той з грукатам падае на падлогу.

К а м е д ы я н т к а. Кінь блазнаваць, Францішак! Мы так не дамаўляліся. Калі ты скажаш зараз слова – я больш ніколі не буду граць у гэтым спектаклі!

Ф р а н ц і ш а к. Але пачакай, можа атрымацца вельмі пацешны фінал!

К а м е д ы я н т к а. Я на такі фінал не згодная! Я пачынала ў ролі мілае субрэткі і не хачу заканчваць у ролі мярзотніцы!

Ф р а н ц і ш а к. Ты памыляешся, усё не так адназначна, не так прымітыўна. Ён павінен успомніць, і тады...

К а м е д ы я н т к а. Ну, усё, нагі маёй больш не будзе на гэтай сцэне. (*Уцякае за кулісы.*)

Ф р а н ц і ш а к (*паціскае плячыма*). Хм, мог атрымацца пацешны фінал. (*Падхапіўши коней, бя-*

*жыць услед за Камедыянткай.)* Вярніся, вярніся, я пажартаваў! Ён нічога не ўспомніў! (*Знікае за кулісамі.*)

З-за куліс выходзяць Францішка і Трагік.

**Т**рагік. Пані Францішка! (*Падыходзіць бліжэй.*) Ну дык як, пані Францішка? Ці дазваліяце вы?

**Ф**ранцішак. Што? (*Апамятаўшыся.*) А, ты зноў пра сваё. (*Стомлена.*) Колькі можна? Я ж сказала: не. Прадстаўленне ўжо скончылася.

**Т**рагік. Я не знаходжу слоў, каб выказаць захапленне ад вашае гульні ў заключнай сцэне. Ваш выхад выратаваў усю трагедыю. Але дайце і мне шанец, дазвольце мне паставіць апошнюю крапку.

**Ф**ранцішак. Спачатку ты ўвогуле адмаўляўся ад ролі, цяпер хочаш сапсаваць мне фінал?

**Т**рагік. Упрыгожыць, пані Францішка! Упрыгожыць! Вы толькі ўявіце, якая эффектная сцэна: пасля бурлівага маналога над целам забітай каралевы ён заколвае сябе кінжалам!

**Ф**ранцішак (*абдымае Трагіка.*). Мой дружка, яна – занадта эффектная, празмерна тэатральная. У маствацтве важна захоўваць пачуццё меры.

**Т**рагік. Ну хоць адзін раз, на адным прадстаўленні! Напрыклад, заўтра. А пасля буду граць, як вы загадалі.

**Ф**ранцішак (*цвёрда*). Ні разу! Ні заўтра, ні паслязаўтра, ні калі-колечы яшчэ. Выкінь гэтую блазенскую думку з галавы. (*Ідзе за кулісы.*) Што будзе з тэатрам, калі кожны акцёр пачне рабіць на сцэне тое, што яму заманеца? (*Азірнуўшыся.*) Пойдзем, прадстаўленне скончылася. (*Знікае за кулісамі.*)

**Т**рагік. Скончылася? (*Па-змоўніцку падміргнуўшы* гледачам, *адхінае плашч і вымае схаваны кінжал.*) Хто сказаў, што яно скончылася? (*Дэкламуе.*) “Мая каралева... Мая багіня... Гэта не я забіў цябে, гэта ён, блазан. Ён зноў насміяўся з мяне... коштам твайго жыцця насміяўся, Іжота!” А! (*Заколвае сябе кінжалом і падае прыгожа, эффектна – па-тэатральнаму.*)

З а с л о н а.

# **ЧАТЫРЫ ГІСТОРЫI САЛАМ<sup>•</sup>I**

---

---

**П'еса ў 2-х дзеях**

## ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ

Саламея Русецкая,  
лекарка з Наваградчыны.  
Айшэ, маладая турчанка.  
Недзім, малады турак.  
Якуб Гальпір, лекар-немец.  
Юзраф Пільштын, аўстрыйскі харунжы.  
Адоніс, польскі шляхціц.

Чалавек чалавеку -- люстра.

Турэцкая прыказка

Дзеянне адбываецца  
ў Стамбуле ў 1760 г. ад нараджэння Хрыстова.

У п'есе выкарыстаны алюзіі з мемуараў Саламеі Русецкай “Авантуры майго жыцця” ў перакладзе М. Хаўстовіча, верш Махмеда Недзіма “Таемнай радасцю прыйдзі...” у перакладзе Н. Русецкай, а таксама фрагменты беларускай песенна-інтymнай лірыкі XVII–XVIII стст.

## ДЗЯ ПРШАЯ

### **З'явапершая**

Стары, недагледжаны дом на ўскрайку Стамбула. У пакойчыку, які паўстае перад нашымі вачымі, мы бачым справа, за пісьмовым столом, лекарку Саламею Русецкую, а злева, за карцёжным столікам, яе былых мужоў і каханка: Якуба Гальпіра, Юзафа Пільштына і Адоніса. Пасярэдзіне пакоя – куфар з яшчэ не разабраным адзенем, на заднім плане – шафа з начыннем для лекаў і нешматлікімі кнігамі. Праз усю заднюю сцяну праходзіць вялізная расколіна.

Саламея старанна запісвае нешта ў нататніку, мужчыны ляніва гуляюць у карты.

**С а л а м е я (уголос).** Року Божага 1760-га, пакінуўшы двор яснавальможнага пасла польскага, я зняла сабе ў Стамбуле дом за мізэрную плату, бо ён быў стары і недагледжаны, і людзі, відаць, баяліся ў ім сяліцца. (*Азіраецца на расколіну ў сцяне.*) Але я не зважала на расколіны ў сценах, бо, збіраючыся здзеісніць падарожжа ў Святую Зямлю, мусіла ашчаджаць грошы. (*Пасля невялікага раздуму.*) Тут, пакінутая ўсімі, я зноў узялася за свае мемуары, каб паведаць свету пра свой дзіўны лёс: колькі разоў Фартуна мяне ўзбагачала і зноў даводзіла да галечы, колькі разоў я была ў небяспечы, але з ласкі Пана Бога выратоўвалася. (*Зноў падумайшы.*) Пра свае прыгоды пры двары расійскай імператрыцы Ганны Іванаўны, аўстрыйскага імператара Карла, прускага караля Фрэдэрыка і ў сэралі султана турэцкага Мустафы...

**П і л ь ш т ы н (адрывалаецца ад карт).** Уяўляеце, панове, колькі хлусні будзе ў гэтых мемуарах?

**Г а л ь п і р.** Здагадваюся, што яна пра нас напіша!

**А д о н і с (аксамітным голасам).** Спадзяюся, любая, ты не назавеш майго сапраўднага імя?

**С а л а м е я (працягвае).** А таксама пра сваіх няверных мужоў ды агіднага кавалера. З-за іх пакінула я Айчыну, з-за іх пазбавілася любові дзяцей, даверу прыяцеляў і вымушана жыць самотна тут, у чужым

краі, каб толькі не зносіць крыўды і пагарду дома!

П і л ь ш т ы н (*да кампаньёнаў*). Я ж вам казаў,  
панове!

С а л а м е я (*прыслухоўваецца*). Што за шум? (*Адкладае пяро і вымае з шуфляды стала два пісталеты.*)

Чувачь нечыя ціхія крокі. Нечакана ў заднай сцяне  
адчыненца таемны лаз і адтуль з'яўляецца Айшэ. На  
вачах у дзяўчыны – цёмная павязка; нібыта гуляючы  
з кімсьці ў ката і мыш, госця асцярожна пасоўваецца  
ў цэнтр пакоя. Саламея са здаўленнем назірае за маладой  
турчанкай, тримаючы ў руках пісталеты.

А ў ш э (*упаўши на куфар*). О Алых, што гэта?

Саламея ціхенъка кладзе пісталеты на стол, але дзяўчына імгненна рэагуе на ледзь чутны стук.

А ў ш э (*спалохана*). Хто тут?

С а л а м е я (*спакойна*). Гаспадыня. А ты што  
робіш у майм доме, шаноўная?

А ў ш э (*разгублена*). У тваім доме? Прабач, незнёмая пані, я не ведала, што тут нехта пасяліўся. (*Хоча вярнуцца туды, адкуль прыйшла.*)

С а л а м е я. Але пачакай, дзяўчына! Раствумач, адкуль ты ўзялася? Няўжо ў маё жытло можа ўвайсці  
кожны праста праз сцяну?

А ў ш э. Не кожны. Толькі я адна ведаю пра таемны лаз.

С а л а м е я. Адкуль ведаеш?

А ў ш э. Я жыву ў суседнім доме. Калісьці гэты  
дом таксама належала нашай сям'і, і мой бацька, Гай-  
ваз-паша, баючыся гневу султана, хапеў мець таемнае  
выйсце на ўсялякі выпадак. Калі памёр бацька, у на-  
шым доме пасяліўся ягоны брат Алі, а гэты дом па-  
чалі здаваць розным людзям. Я не казала дзядзьку  
про таемны лаз. Прашу цябе, не выдавай маю таям-  
ніцу! Пасля таго, як ты ўцячэш з гэтага праклятага  
месца, я зноў змагу хадзіць сюды гуляць.

С а л а м е я. А чаму ты думаеш, што я адсюль  
уцяжу?

А ў ш э. Хіба ты не чула пра прывідаў, якія тут  
жывуць? Вядома, мой дзядзька не папярэдзіў цябе,

чужаземку... Неяк ён здаў дом двум янычарам, якія аказаліся разбойнікамі. Яны заваблівалі сюды сваіх ахвяраў, забівалі, забіралі гроши і адзенне, а целы закопвалі ў двары.

С а л а м е я. Што за казкі ты распавядаш?

А й ш э. Клянуся Алахам! Злачынцаў выкрылі і адсеклі ім галовы, але пасля гэтай гісторыі дом набыў дрэнную славу і ахвотнікаў яго зняць не знаходзілася. Кажуць, ноччу тут разгульваюць прывідзы забітых янычарамі людзей.

С а л а м е я. Я не баюся чужых прывідаў. (*Сумна ўсміхаецца.*) Я важку з сабой сваіх уласных.

Пры гэтых словах карцёжнікі ўзнімаюцца з-за стала і важна раскланяваюцца.

А й ш э (*няўпэўнена*). Дом вельмі занядбаны, у кожную хвіліну можа абваліцца дах.

С а л а м е я (*іранічна*). Менавіта таму ты любіш тут гуляць?

А й ш э. Гэта адзінае месца, куды я могу выйсці без дазволу дзядзькі.

С а л а м е я (*узнімаецца з-за стала і падыходзіць да Айшэ*). Як цябе завуць?

А й ш э. Айшэ. А цябе?

С а л а м е я. Саламея. Чаму ў цябе на вачах павязка, Айшэ? (*Дакранаецца рукой да павязкі на вачах дзяўчыны.*)

А й ш э. Не чапай, пані! (*Робіць некалькі крокуў убок і натыкаецца на шафу з лекамі.*)

С а л а м е я. Асцярожна! Там начынне з лекамі!

А й ш э (*спалохана*). Ты – лекарка?

С а л а м е я. Так. Што з тваімі вачымі?

А й ш э. У мяне ў вачах завяліся чарвякі.

С а л а м е я. Якое глупства! Пакажы. (*Робіць крок да Айшэ.*)

А й ш э. Нельга здымаш павязку! (*Адскоквае ўбок.*) Той, хто пабачыць чарвякоў, памрэ ад жаху.

С а л а м е я. Хто табе такое сказаў?

А й ш э. Муфід-ханум, знахарка. Яна спрабавала вытруціць чарвякоў зеллем, але чарвякі з'елі зелле і

зрабіліся яшчэ большымі. Неўзабаве яны ператворацца ў змей, аднойчы ноччу выпаўзуць і мяне задушаць.

Г а л ь п і р (*адрываецца ад карт, пачуўши слова Айшэ*). Чула, Саламея? (*З'едліва.*) Занатуй гэтую гісторыю ў сваіх нататках.

С а л а м е я (*мякна*). Айшэ, твой дзядзька мусіць паказаць цябе сапраўднаму лекару. Хочаш, я зайду да вас заўтра?

А й ш э. Мой дзядзька не будзе дарэмна марнаваць грошы. Ён чакае жаніха, які б заплаціў за маё лячэнне.

С а л а м е я. Бачу, не пашанцавала табе з дзядзькам, дзяўчына.

А й ш э. У нас пра такіх кажуць: у Ай-Сафіі просіць міласціну, а ў Султанахмед сам падае.

С а л а м е я. Даўно ты захварэла?

А й ш э. Адразу пасля смерці бацькоў. А ты жывеш адна?

С а л а м е я. Так.

А й ш э (*здзіўлена*). А дзе твой муж, дзеці?

С а л а м е я. Дзеці даўно выраслі і засталіся на радзіме, а муж...

Карцёжнікі ўсхопліваюцца з-за стала і з нецярпеннем глядзяць на Саламею.

С а л а м е я (*задумліва*). Адзін – ведаю, што памёр, другі – думаю, недзе загінуў, а трэці – магчыма, жыве.

Расчараваныя карцёжнікі зноў сядаютъ за стол.

А й ш э (*уражаная*). Саламея-ханум, у цябе было трох мужы? З якога ты краю прыехала?

С а л а м е я. З далёкага паўночнага краю, Айшэ. Дзе чалавек такі ж нешчаслівы, як і тут, у Турцыі.

А й ш э (*намацаўши рукой край стала*). Раскажы мне пра сябе, Саламея. (*Намацае рукой нататкі Саламеі.*) Я так любіла раней чытаць у кнігах розныя цікавыя гісторыі. (*Перагортвае старонкі нататніка.*)

С а л а м е я. У кнізе, якую ты трymаеш у руках, занатаўана гісторыя майго жыцця.

А й ш э (*ацаніўши таўшчыню кнігі*). У цябе было незвычайнае жыццё! (*Усаджваецца на стол.*) Распавядай хутчэй!

С а л а м е я (*павагаўшыся*). Але пры адной умове.

А й ш э. Якой?

С а л а м е я. Спачатку ты пакажаш мне свае вочы.

А й ш э. *Нел (Саскоквае са стала і закрывае твар рукамі.)*

С а л а м е я. У такім разе – усяго добраға. Вяртай-ся да свайго дзядзькі. (*Адварочваецца ад Айшэ.*)

А й ш э (*пасля доўгай паузы*). А ты не байшся?

С а л а м е я. Я – лекарка.

Г а л ь п і р (*адрывваецца ад карт*). Ха-ха-ха! Шар-латаңка!

А й ш э (*уздыхнуўшы*). Я згодная.

С а л а м е я (*падышоўшы да дзяўчыны*). Я не зраблю табе балюча. Толькі пагляджу і завяжу павязку назад. А лячэнне пачнем заўтра, калі я прыгатую патрэбныя лекі. (*Здымае павязку і ўважліва разглядае хворыя вочы Айшэ.*)

А й ш э. Ты іх бачьши?

С а л а м е я. Каго?

А й ш э. Чарвякоў.

С а л а м е я. Ніякіх чарвякоў у цябе няма. Ёсьць толькі хвароба – не страшная, але, на жаль, вельмі запушчаная. Найперш давядзеца сашкрабці з вачэй гной. Будзе балюча.

А й ш э. Ай!

С а л а м е я. Потым я прыгатую мазь і буду ма-заць табе вочы штовечар. (*Завязвае павязку на вочы дзяўчыны.*) Ты згодная?

А й ш э (*мужна*). Пры адной умове. Ты раскажаш мне пра сваё жыццё.

С а л а м е я (*задумліва*). У вас іншыя край, іншыя звычай. Шмат што падасца табе дзіўным і незразу-мельм.

А й ш э. Раскажы, як ты трапіла ў Стамбул і зра-білася лекаркай.

Айшэ ўзбіраецца на стол і сяде па-турэцку. Побач з сабой нечакана знаходзіць лекарскую вагу і нейкі час трymае яе ў руках, выгляджаючы як багіня Феміда. Мужчыны кідаюць гульню ў карты і таксама збіраюцца слу-хаць аповед Саламеі. Якуб Гальпір з нецярпеннем чакае свайго выхаду на сцэну.

**С а л а м е я** (*пасля працяглай паўзы*). У маладым веку выдалі мяне мае бацькі замуж з Літвы, ваяводства наваградскага за старога лекара-немца Якуба Гальпіра. У бацькі майго, Яўхіма Русецкага, усё жыццё хварэлі вочы, і калі Гальпір шчасліва вылечыў яго, ён з радасцю распласціўся адной з чатырох дачок замест грошай. У тым жа 1731 годзе мы з мужам прыехалі ў Стамбул, дзе Гальпір знайшоў багатую практыку...

Пакой агортваецца цемрай, і толькі Саламея застаецца ў пляме святла. Калі пакой зноў асвятляецца, у ім ужо няма ні Айшэ, ні амаратаў Саламеі.

**С а л а м е я.** Напэўна, Якуб ажаніўся са мной, каб мець у дому дармавую служку і вучаніцу-памочніцу. А ў мяне ўвогуле ніхто не пытаўся, ці хачу я за яго замуж, ці не. Але неўзабаве пасля прыезду ў Стамбул мой муж трапіў у вязніцу, і я мусіла яго ратаваць.

Уваходзіць Якуб Гальпір у жалезным ашыяніку з доўгім іржавым ланцугом.

**С а л а м е я.** Божа мой, Якуб, што здарылася? Чаму цябе кінулі ў вязніцу?

**Г а л ь п і р.**, mein Mädchen!<sup>1</sup> Дзякую, што прыйшла развітацца. Бачымся з табой, можа, у апошні раз.

**С а л а м е я.** Не кажы глупстваў, Якуб! У чым цябе абвінавачваюць?

**Г а л ь п і р (бездапаможна).** У смерці султанскага чаўша. Я лячыг яго два тыдні, і ён пачаў быг ачуńваць, але ўчора выпіў эліксір, які я яму даў, і праз гадзіну памёр.

**С а л а м е я.** Ты памыліўся? Даў яму замест эліксіру яд?

**Г а л ь п і р.** Не мог я так памыліцца!

**С а л а м е я.** А можа, эліксір сапсаваўся?

**Г а л ь п і р.** Не. Я думаю, чаўш памёр сам з прычыны хваробы. На маё няшчасце, смерці адбылася адразу пасля ўжывання лекаў.

**С а л а м е я.** Ты думаеш ці ты ўпэўнены ў гэтым? А калі ты ўсё-ткі памыліўся і даў чаўшу яд?

<sup>1</sup> О, мая дзяўчынка (ням.).

Г а л ь п і р. Якая цяпер розніца! Усё роўна мяне задушыць заўтра кат як забойцу.

С а л а м е я. Не! Я пайду да султанскага лекара і пераканаю яго, што ты не вінаваты ў смерці чаўша.

Г а л ь п і р. Не дапаможа, meine Seele<sup>2</sup>. Сам візір Ізмаіл-паша загадаў кінуць мяне ў вязніцу.

С а л а м е я. Я пайду да самога візіра.

Г а л ь п і р. Ты хіба не чула, які гэта страшны чалавек? Ды ён і туркаў, і хрысціян душыць, як кот мышэй! Што яму жыщё беднага нямецкага лекара? А ты ведаеш, што ён вырабляе з белагаловымі, якія просяць за сваіх няшчасных мужоў? Лепш не трапляць у ягоныя кіпцоры.

С а л а м е я. Але я пайду да яго. Не ведаю як, але я вызвалю цябе, Якуб!

Г а л ь п і р. Не! Я табе забараняю! Лепш я памру самай жахлівай смерцю, чым мая жонка страціць свой гонар.

С а л а м е я. Не, лепш я страчу свой гонар, чым дазволю памерці свайму мужу.

Г а л ь п і р. Саламея, што ты кажаш? Апамятайся!

С а л а м е я. Я твая жонка, Якуб. И зраблю ўсё, каб цябе выратаваць. (*Выходзіць з пакоя.*)

Г а л ь п і р (*крычыць услед*). Не хадзі да візіра, Саламея! Я не дазваляю! Я не дарую табе, Саламея! (*Закрывае галаў рукамі.*)

У пакой ціха ўваходзіць Саламея, трymаючи ў руцэ ключык ад ашыніка.

С а л а м е я (*сумна*). Мужчыне лягчэй сцярпець уласную ганьбу, чым ганьбу сваёй жонкі. Уяўляю, якую жахлівую ноч перажыў Гальпір, якія брыдкія малюнкі паўставалі перад ягонымі вачыма. Не дзіўна, што, калі раніцай я ўвайшла ў вязніцу, муж сустрэў мяне не-прывязна. (*Да Гальпіра.*) Якуб, цябе вызвалілі! Я прыйшла забраць цябе дадому! (*Кідаеца мужу на шию.*)

Г а л ь п і р (*лаеца*). irne<sup>3</sup>! Lump<sup>4</sup>! (*Б'е жонку рукой па твары.*) Самадайка!

<sup>2</sup> Мая душа (ням.).

<sup>3</sup> Прастытугка (ням.).

<sup>4</sup> Нягодніца (ням.).

**С а л а м е я** (*перахапіўшы ўзнятую над ёю руку*).  
He! He! Не гнявіся на мяне, я не зрабіла нічога ганебнага! Я проста вышпіла перад візірам і султанскім лекарам эліксір, які прымай щаўш.

**Г а л ь п і р.** Што? Ты вышпіла эліксір?

**С а л а м е я.** Я папрасіла, каб жонка чаўша прынесла ў палац візіра эліксір, і на вачах прысутных даміла ўсё, што заставалася ў бутэльцы. Я не памерла, Ізмаіл-паша зразумеў, што ты не вінаваты, і загадаў цябе вызваліць. Усё проста.

**Г а л ь п і р** (*гнеўна*). Проста? А калі б у бутэльцы аказаўся яд?

**С а л а м е я** (*спакойна*). Тады я памерла б і цябе б не выпусцілі.

**Г а л ь п і р** (*узносіць рукі да неба*). , mein Gott<sup>5</sup>!  
Што за жонку ты мне даў! (*Абдымае Саламею*.) Мілая мая, мая родная! Ты выратавала мяне, а я, я... Што я пра цябе падумаў, як цябе сустрэў... Даруй мне, Саламея, даруй. (*Плача.*)

**С а л а м е я.** Дай я здыму з цябе гэты жудасны ашыйнік, і мы пойдзем дадому. (*Устаўляе ключык у замок ашыйніка, здymae ашыйнік i kіdae na падлогу.*)

**Г а л ь п і р.** Так, так, mein Herz<sup>6</sup>, пойдзем дадому. Як добра, калі ў сталым веку ў цябе ёсць дом, ёсць мілая, верная жоначка. Што яшчэ трэба беднаму нямецкаму лекару?

Саламея і Якуб Гальпір выходзяць з пакоя. Саламея неўзабаве вяртаецца.

**С а л а м е я** (*перакрыўлівае мужа*). «Як добра, калі на старасці гадоў у цябе ёсць дом, ёсць мілая, верная жоначка. Што яшчэ трэба беднаму нямецкаму лекару?» Цьфу! Стары слімак! Спачатку мы сапраўды жылі добра; у нас нарадзілася дачка Канстанцыя, я дапамагала мужу ў ягонай лекарскай працы. Шмат ад яго навучыўшыся, я і сама пачала лячыць людзей, мела ўсё больш пацыентаў і няблага зарабляла на жыццё. І раптам мой любы муж уцёк ад мяне,

<sup>5</sup> О, Божухна (ням.).

<sup>6</sup> Маё сэрцайка (ням.).

забраўшы ўсе грошы і каштоўнасці, пакінуўшы мяне з маленъкай дачкой на руках у чужой, далёкай краіне. Толькі праз некалькі год даведалася я прычыну ягоных уцёкаў. У 1735 г. мы з Канстанцыяй пакінулі Стамбул і пасля шматлікіх і небяспечных прыгодаў апынуліся ў Сафіі, дзе я знайшла службу пры дворы пашы Кюпру-улу і мела пацыентаў у горадзе. Не думала я, што давядзецца калі яшчэ сустрэцца са сваім мужам.

У пакой няўпэўнена ўваходзіць Якуб Гальпір, якога цяжка пазнаць: ён у заношаным, падзёртым адзенні, з павязкамі на галаве, на руках і нагах.

Г а л ь п і р (*дрыжачым голасам*). Можна да пані лекаркі?

С а л а м е я (*не пазнаўшы*). Хто ўпусціў у мой дом гэтага жабрака? (*Да Гальпіра.*) Я не прымаю сёння пацыентаў, дзядуля!

Г а л ь п і р. Пабойся Бога, Саламея, ты не пазнаеш мяне? Зірні, гэта я, твой муж Якуб Гальпір.

С а л а м е я (*узіраецца*). Святая Панна Марыя! Якуб, што з табой сталася?

Г а л ь п і р. Фартуна адварнулася ад мяне. Я страціў маё масць, грошы і здароўе. Ты адзіная ў мяне засталася, mein Mädchen. Злітуйся нада мной, не гані са свайго дома.

С а л а м е я. Цябе нельга пазнаць!

Г а л ь п і р. Я цяжка хворы, і ніводзін лекар не бярэцца мне дапамагчы. Я чуў, што ты цяпер лепшы медык у Сафіі і нават маеш службу пры дворы пашы Кюпру-улу. Вылечы мяне, Саламея, альбо дазволь мне памерці на тваіх руках.

С а л а м е я. Але чаму ты ўцёк ад мяне ў Стамбуле? Употайкі зносіў каштоўнасці і грошы з дому і, не сказаўшы ні слова, уцёк?

Г а л ь п і р (*укленчвае перад Саламеяй*). Даруй мне, Саламея, даруй!

С а л а м е я. Але чаму, чаму?

Г а л ь п і р (*злосна*). Ты сама вінаватая. (*Устае з каленяў.*) Навошта ты ўзялася лячыць людзей?

С а л а м е я. Бо ты навучыў мяне.

Г а л ь п і р. Я навучыў цябе самаму простаму, каб ты магла мне дапамагаць. А ты пачала лячыць сама.

С а л а м е я. Туркі не хацелі дапускаць да сваіх хворых жонак лекараў-мужчын. Таму яны ахвотна звярталіся да мяне.

Г а л ь п і р. Але потым да цябе пачалі звяртацца і хворыя мужчыны. Нават мае пацыенты!

С а л а м е я. Вось яно што... Ты пачаў зайздросціць мне? Я закранула тваё мужчынскае самалюбства?

Г а л ь п і р. Не мужчынскае – лекарскае! Адзін Бог ведае, як ты лячыла людзей, не ведаочы медышыны, не ведаочы нават лаціны!

С а л а м е я (*спакойна*). Проста я ставілася да сваіх хворых па-чалавечы.

Г а л ь п і р. Ты не ўмела напісаць рэцэпт, а брала ся лячыць безнадзейных пацыентаў, ад якіх адмаўляліся іншыя медыкі! Давала зусім не тыя мікстуры, якія трэба!

С а л а м е я. Як можна адмовіць чалавеку ў дапамозе? Нават безнадзейна хворому?

Г а л ь п і р. І што самае жахлівае, твае няшчасныя пацыенты ачуњвалі! Teufelei<sup>7</sup>!

С а л а м е я. Да мяне іх розныя добрыя лекары лячылі, але Пан Бог не аб'явіў гадзіну, калі ім ачуńць, а я са сваімі кепскімі лекамі акурат на гэтую гадзіну трапляла.

Г а л ь п і р. Авантурыстка!

С а л а м е я. Фартуна спрыяла мне. Можа таму, што яна таксама жанчына.

Г а л ь п і р. Такая ж зменлівая, як і ўсе жанчыны. О, я праста не стаў чакаць, пакуль яна ад цябе адверненцца, пакуль ты трапіш у вязніцу за шарлатанства, і я разам з тобой!

С а л а м е я. Але фартуна адварнулася ад цябе, Якуб.

Г а л ь п і р (*зноў укленчвае перад Саламеяй.*)  
Даруй мне, Саламея, даруй!

<sup>7</sup> Д'ябальшчына (ням.).

**С а л а м е я.** А можа, гэта боскае пакаранне звалі-  
лася на тваю галаву?

**Г а л ь п і р.** Злітуйся, Саламея, вылечы мяне!

**С а л а м е я.** Мілы мой муж! Я дарую табе і на  
цябе не крыўдую. Заставайся са мной, мой дом – твой  
дом, і ўсё, што я маю, – таксама тваё. Але як я вылечу  
цябе? Усё, што я ведаю з медыцыны, я ведаю ад цябе.  
Калі ты сам не можаш адужаць гэтую хваробу, калі  
перед ёй адступіліся іншыя, адукаўаныя лекары, чым  
дапамагу я? Сам кажаш, што я шарлатанка, не ведаю  
ні медыцыны, ні лаціны...

**Г а л ь п і р (*ные*).** Вылечы мяне, Саламея! Не  
разумею як, але ў цябе ўсё атрымліваецца. Мне па-  
круціла руکі і ногі, боль абручом сціскае галаву, уся  
скура ў больках. Ты – мая апошняя надзея, mein Gott.

**С а л а м е я.** А ты навучыши мяне пісаць на лаціне  
рэцэпты?

**Г а л ь п і р (*абдымае Саламею за ногі*).** Усё, што  
заўгодна, мілая. Усё, што заўгодна.

**С а л а м е я (*усклайши руکі на галаву мужа*).** I вось я ўзялася лячыць свайго няшчаснага, хворага  
мужа. Ніколі раней я не сутыкалася з такой хваро-  
бай, як умела людзям дапамагала, а тут solwacja  
Merkuriusz, гэта сур'ёзна.

**Г а л ь п і р (*незадаволена*).** Merkuriusz solwacja.

**С а л а м е я.** Менавіта Merkuriusz solwacja – гэта  
я вучу лаціну... Засмучоная, што першая мая прак-  
тыка будзе на майму мужу, памалілася я Святой Трой-  
цы і пачала лячыць яго, як магла і чым магла. Спа-  
дзявалася адно на Божую дапамогу, а не на ўласныя  
сілы і ўмельства...

**Г а л ь п і р (*ускочыўши з каленяў*).** I вылечыла,  
самае дзіўнае – вылечыла. (*Абурана*.) Адукаўаныя  
медыкі, немцы ды італьянцы адступіліся, а дзікунка-  
ліцвінка дала сабе рады!, mein Gott! Я нічога не ра-  
зумею ў медыцыне!

Раз'юшаны Гальпір выбягае з пакоя, зрываячы з сябе  
павязкі. Пакой агортваецца цемрай, толькі на Саламею  
падае свято.

С а л а м е я. Ты нічога не разумееш у жыщі, Якуб. Не немцы ды італьянцы, а дзікунка-ліцвінка была тваёй Mädchen, тваёй Seele, тваім Gott. Ачуняўшы і пажывіўшыся каля мяне ў Сафіі, мой здаровы муж зноў кінуў мяне і ўцёк у Боснію, а адтуль – у Стамбул. Я ўжо і не крыгдавала на яго, але Пан Бог яму, відаць, не дараваў: у Стамбуле Якуб Гальпір зарэзіўся воспаю і памёр.

Пакой асвятляеца, і мы бачым Айшэ, уражаную апoведам Саламеі.

А й ш э. Які няўдзячны чалавек! Ты рыхыкаўала дзеля яго жыщцём, а ён падманваў цябе, абкрадаў. Як ты магла дараваць яму крыгуды і абразы?.. Ты вельмі добрая, Саламея-ханум. Я прыйду да цябе заўтра, лячыць вочы.

С а л а м е я. Буду рада зноў цябе пабачыць, Айшэ. (Асцярожна.) Цябе правесці?

А й ш э. Не трэба. Я так часта сюды прыходжу, што ведаю дарогу на памяць. Дабранач, Саламея-ханум.

С а л а м е я. Да заўтра, Айшэ.

Айшэ знікае за дзвярыма.

С а л а м е я. Кажуць, сляпняя заўважаюць у нас нават тое, што не дадзена разгледзець відушчым. Хацела б я ўбачыць сябе вачыма гэтай невідушчай дзяўчыны.

### **З'ява другая**

Праз некалькі дзён у пакоі Саламеі. Саламея са слойкам мазі ў руках варожыць над вачымі Айшэ, якая сядзіць спіной да гледачоў. Больш у пакоі нікога няма.

**С а л а м е я.** Ты мужная дзяўчына, Айшэ. Ні разу не крыкнула, пакуль я прамывала табе вочы.

**А й ш э.** Я баялася, што пачуе дзядзька ці нехта са сваякоў.

**С а л а м е я.** Вялікая сям'я ў твайго дзядзькі?

**А й ш э.** Чатыры жонкі, два сыны і пяць дачок.

**С а л а м е я.** Бесела табе з імі.

**А й ш э.** На мяне ніхто не звяртае ўвагі. Хлопцы на жаночай палове зусім не бываюць, а цёткі ды сёстры вельмі занятыя: пераказваюць адна адной плёткі альбо разглядаюць прахожых праз шчыліны ў аканіцах. Наш другі паверх выступае над першым, і гэта дазваляе бачыць усю вуліцу з канца ў канец. Удала прыдумана, праўда, Саламея-ханум?

**С а л а м е я.** А мне такая асаблівасць турэцкіх дамоў здавалася спачатку вельмі недарэчнай. Цяпер разумею, што гэта дойліды паклапаціся пра цікаўных жанчын. (*Заканчвае мазаць вочы Айшэ.*) Пасядзі хвілінку, пакуль мазь падсохне. (*Стайляе мазь у шафу і вяртаетца да Айшэ.*) Але ж з акна ўсяго свету не ўбачыш.

**А й ш э.** Мае сёстры глядзяць на прыгожых мужчын і мараць, як хутчэй выйсці замуж. Дзве з іх ужо маюць жаніхоў. Навошта ім увесь свет?

**С а л а м е я.** Сапраўды, навошта? Вандраваць па свеце – цяжкі крыж для жанчыны. Такіх падарожніц не назавеш шчаслівымі. Не патрэбны ўвесь свет і табе: неўзабаве ты выйдзе замуж і пакінеш нялюбы дом.

**А й ш э.** Я не выйду замуж: каму патрэбна не-відушчая жонка?

**С а л а м е я.** Не бядуй, мы цябе вылечым, і ад жаніхоў будзе не адбіцца.

Айшэ раптам пачынае сціраць мазь з вачэй рукавом сукні.

**С а л а м е я.** Што ты робіш, дурніца? (*Xanae Aйшэ за рукі.*)

**А й ш э (крычыць).** Не трэба мяне лячыць! Пусці, я пайду дадому.

**С а л а м е я.** Супакойся, дзівачка. Што з табой?

**А й ш э.** Не хачу быць відущай!

**С а л а м е я.** Вось табе і маеш! Давай распавядай усё шчыра, як надоечы я табе.

**А й ш э.** Той, за каго я хачу замуж, ужо сватаўся да мяне, але мой дзядзька яму адмовіў.

**С а л а м е я.** Чаму?

**А й ш э.** Дзядзька палічыў, што Недзім не мае дастаткова грошай, каб узяць мяне за жонку.

**С а л а м е я.** Звычайная гісторыя. А хто такі Недзім?

**А й ш э.** Настаўнік, які вучыў мяне турэцкаму і арабскаму пісьму.

**С а л а м е я (недаверліва).** Твой скнара-дзядзька плаціў за тваю навуку?

**А й ш э.** Не, гэта было яшчэ пры жыцці бацькі.

**С а л а м е я.** Звычайна туркі не запрашаюць да сваіх дачок лекараў і настаўнікаў-мужчын. (*Убок.*) I, як бачым, слушна робяць. (*Завязвае дзяўчыне паязку на вочы.*)

**А й ш э.** Мой бацька, Гайваз-паша, не быў чалавекам звычайнім. Ён цікавіўся паэзіяй, музыкай, заўсёды прывозіў з паходаў кнігі і карціны. Вельмі кахаў маю маці Лапіфу, і хая Алех не даў ім дзяцей, акрамя мяне, бацька не хадеў мець іншых жонак. Аднойчы маці сама падаравала мяму маладую няволініцу, каб тая нарадзіла мяму напшадка, але ён прагнаў дзяўчыну служыць на кухню. Не дзіўна, што, калі маці памерла, і бацька нядоўга затрымаўся на гэтым свеце. (*Пачынае ўсхліпваць.*)

**С а л а м е я (таропка змяняе тэму).** А што Недзім?

**А й ш э.** Ах, Саламея-ханум, каб ты толькі яго бачыла! Як прыгожа ён чытаў вершы, спяваў і граў на бандуры!

**С а л а м е я (спалохана).** Божа літасцівы, толькі не гэта!

А й ш э. Што ты кажаш?

С а л а м е я. Ды не, я пра сваё. (Убок.) Ведала я аднаго такога, што прыгожа спяваў і граў на бандуры.

А й ш э (*летуценна*). Запомніўся мне адзін верш, які чытаў Недзім. Юнак запрашае дзяўчыну паехаць з ім у шчаслівы горад-сад. Туды, дзе шмат празрысных сажалак і ціхіх алеяў, дзе з пашчы цмока б'е фантанам жывая вада, дзе начуюць у залатым палацы вятры. Там спраўджаюцца самыя патаэмныя жаданні... Ты любіш вершы, Саламея?

С а л а м е я. Я ахвотней чытаю медыцынскія трактаты.

А й ш э (*прытуліўшыся да Саламеi*). А як ты думаеш, шчаслівы горад існуе насамрэч?

С а л а м е я. Магчыма, толькі я чамусыці заўсёды аблінала яго ў сваіх падарожжах. А дзе цяпер твой Недзім?

А й ш э. Хадзілі чуткі, што адразу пасля няўдалага сватання ён з'ехаў у Егіпет.

С а л а м е я. Калі ён пасватаўся да цябе хворай – значыць, па-сапраўднаму кахаў. Шчаслівая ты, Айшэ. Я пражыла ўдвая больш за цябе, а не магу пахваліцца тым, што мяне шчыра кахаў хоць бы адзін мужчына.

А й ш э. Няўжо і другі муж цябе не кахаў? Саламея, раскажы, што сталася з табой пасля таго, як памёр Гальпір. Табе было цяжка?

С а л а м е я. Нібыта нічога не змянілася. Я піранейшаму сама зарабляла себе на жыццё. Толькі Сафію мы з дачкой пакінулі. Пачалася вайна. Сербы і балгары паўсталі супраць тваіх суайчыннікаў. Мы перабраліся ў Відзынь, дзе было крыху спакайней і дзе я неўзабаве знайшла шмат пацыентаў. І хоць я была ўжо ўдавой, але ў свае 19 год мне даводзілася нялёгка адной, бо калі маладая прыгожая жанчына жыве без мужа, усе глядзяць на яе як на распусніцу, даступную кожнаму. Таму кожная з нас хоча мець мужа, каб скавацца за яго, як за мур, ад крыўдаў і плётак гэтага жорсткага свету. Але як часта, ахвяраўшы свабодай і незалежнасцю дзеля бяспекі і прыстойнасці, мы замест сковішча трапляем у вязніцу,

замест абаронцы атрымліваем рабаўніка ва ўласным доме! У 1738 годзе я зусім нечакана для сябе ў другі раз выйшла замуж...

Святло ў пакоі згасае, а калі запальваецца зноў, мы бачым Саламею адну. Потым у пакой уваходзіць харунжы Юзаф Пільштын, непрыгожы саракагадовы мужчына ў аўстрыйскім вайсковым строем.

П і л ѿ ш т ы н (*нядобраўзычліва*). Пані пасылала па мяне?

С а л а м е я. Так, пасылала, пан...

П і л ѿ ш т ы н. Харунжы аўстрыйскай імператарскай арміі Фартунат Ёжэф Капус фон Піхельштайн!

С а л а м е я. Дык вось, пан... Пільштын. Можна, я буду пана так называць?

П і л ѿ ш т ы н. Калі ласка.

С а л а м е я. Пан трапіў у турэцкі палон... Дзе?

П і л ѿ ш т ы н. Пад Краёвай. Нефартунная бітва была там для нашай арміі. Тысячы салдат і афіцэраў трапілі ў палон.

С а л а м е я. Так-так. Як пан ведае, я выкупіла ў палкоўніка Мехмет-агі чатырох афіцэраў за 1200 чырвоных залатых, у тым ліку і пана.

П і л ѿ ш т ы н. Няхай Бог узнагародзіць пані за яе дабрыню.

С а л а м е я. Спадзяюся, так станецца. Але ж я – бедная лекарка. Я не маю грошай на хрысціянскую дабрачыннасць. Кожны з вас меўся напісаць ліст да бацькоў з просьбай высланаць па 300 чырвоных залатых выкупу, а я бралася адправіць лісты з кур'ерам у Вену.

П і л ѿ ш т ы н. Так, мы напісалі лісты.

С а л а м е я. Сёння кур'ер вярнуўся назад і прывёз мне за маіх нявольнікаў 900 залатых выкупу.

П і л ѿ ш т ы н. Чаму 900? А яшчэ 300?

С а л а м е я. О, у аўстрыйскай арміі пана навучылі добра лічыць! Вось і я падумала: чаму 900, дзе яшчэ 300? Аказалася, што за аднаго афіцэра выкуп не прыслалі. Пан харунжы здагадаўся, за каго?

П і л ѿ ш т ы н (*падумаўшы*). Мае бацькі жывуць далёка ад Вены. Пошта мусіць ісці праз Грац, Штаер-

марк, Ніжнюю Карніёлію, Лайбах да мястэчка Піхельштэйн. Бацька позна атрымаў ліст і не паспей перадаць грошы.

Саламея. А можа, не змог ці не захацеў?

Пільштын. Мой бацька – дваранін і заможны чалавек. Ён не пакіне сына ў няволі.

Саламея. І што мне рабіць? Заўтра панскія сябры-афіцэры збіраюцца дадому. І я ад'язджаю на радзіму, у Літву.

Пільштын. Дзе гэта – Літва?

Саламея. Паміж Польшчай і Московіяй. Да-вядзецца мне вярнуць пана палкоўніка Мехмету-агу.

Пільштын (*спалохана*). Не аддавай мяне назад туркам! Вазьмі мяне з сабой у Літву!

Саламея (*здзіўлена*). З сабой? У якасці каго? У мяне на радзіме няма нявольнікаў.

Пільштын. У якасці служкі і ахоўніка.

Саламея. Сур'ёзна?! Харунжы аўстрыйскай імператарскай арміі, фон... дэ...

Пільштын. Фартунат Ёжэф Капус фон Піхельштэйн!

Саламея. Пан фон будзе служкам і ахоўнікам вандроўнай лекаркі?

Пільштын. Пані ведае, як туркі абыходзяцца з палоннымі хрысціянамі?

Саламея. Не ведаю. Няўжо горш, чым лекаркі з палоннымі афіцэрамі? (*Смяецца*.) Добра, я забяру цябе з Відыня. А там пабачым!

Пільштын. Дзякую. Бог узнагародзіць пані за дабрыню. (*Выходзіць з пакоя*.)

Саламея (*наўздагон*). Эй-эй, напішы да бацькі, каб ён прыслаў мне выкуп у Літву! (*Памаўчаўшы*.) Ну што мне было рабіць з гэтым аўстрыйскім паўлінам? Давялося цягаць за сабой. Разам выехалі з Відыня, разам дабіраліся да Рушчыка, дзе сядзелі ў вязніцы па падазрэнні ў шпягоўстве, а вызваленыя з Божай дапамогаю даехалі да межаў Рэчы Паспалітай. І хатця я крыху прывязалася за дарогу да свайго нявольніка, а асабліва мая маленъкая дачка Канстанцыя, але далей везці яго не выпадала. Вырашыла я

пакінущъ яго ў Бары ў езуітаў, каб сядзеў у кляштары ды чакаў, пакуль не прышлоць за яго грошы. Але Пільштыну мой намер не спадабаўся.

Уваходзіць Юзаф Пільштын.

П і л ь ш т ы н (*занепакоена*). Гэта праўда? Пані хоча пакінущъ мяне ў езуіцкім кляштары?

С а л а м е я. Праўда. Езуіты – не туркі, і не трэба баяцца. У кляштары пану хрысціяніну будзе добра. А прышлоць бацькі грошы – будзеш вольны і вернешся на радзіму.

П і л ь ш т ы н. Я напісаў ужо тры лісты – і не атрымаў адказу.

С а л а м е я. Шчыра спачуваю. Можна напісаць чацвёрты.

П і л ь ш т ы н. Пані не задаволена маёй службай?

С а л а м е я. Наадварот, вельмі задаволена. І службай, і таварыствам. Але нашыя шляхі разыходзяцца. Пан – мой нявольнік, яшчэ раз спачуваю. Але афіцэр не можа быць служжкам у лекаркі. Я згадзілася на гэты маскарад часова, каб выратаваць пана... ды свае грошы. Апрача 300 чырвоных залатых, нічога нас не звязвае, усяго добраага пану!

П і л ь ш т ы н. Ах, як пані памыляеца! Калі б пані Саламея згадзілася...

С а л а м е я. Ну, што яшчэ ад мяне трэба? Хіба мала я дзеля пана зрабіла?

П і л ь ш т ы н. Калі пані не хоча мець мяне пры сабе за служжу, а я не хачу заставацца ў езуітаў, ці не згадзілася б пані Саламея мець мяне пры сабе за мужа?

С а л а м е я. За мужа? Няўжо езуіты такія страшныя?

П і л ь ш т ы н. Я так прывязаўся да пані. І да Канстанцыі таксама.

С а л а м е я. Але ж з пана жартаунік! І стрэліць жа такое ў галаву!

П і л ь ш т ы н. Саламея, не смейся з маёй прапановы. (*Кідаецца на калені.*) Я кажу сур'ёзна! Пані, па волі Бога, удава, і я – кавалер, а што на сённяшні дзень палонны, дык я абяцаю таксама пані шанаваць

і слухацца пасля шлюбу, як і цяпер, калі я – куплены нявольнік. Дзе яшчэ пані лекарка знайдзе сабе такога вернага ды ціхмянага мужа?

С а л а м е я. И слухаць не хачу! Няхай пан мяне пакіне!

П і л ё ш т ы н. Ах, так! Ты адмаўляеш мне, не верыш у маё шчырае каханне? (*Усхопліваецца з падлогі.*) Але я дакажу! (*Кідаецца да шафы з лекамі, хапае нейкую бутэльку з чырвонай вадкасцю і выпівае не-калькі глыткоў.*)

С а л а м е я. Спыніся, вар'ят! Што ты робіш?

П і л ё ш т ы н (*паказвае бутэльку Саламеі.*) Спадзяюся, гэта яд?

С а л а м е я (*зірнуўшы на бутэльку, усплескавае рукамі.*) Божа, навошта ты гэта шіў? (*Адбірае бутэльку ў Пільштына і стаўляе назад у шафу.*)

П і л ё ш т ы н (*дрыжачым голасам*). Скажы, я выпіў яд?

С а л а м е я (*пасля паўзы*). Так. Навошта ты гэта зрабіў?

П і л ё ш т ы н (*з пафасам*). Каб даказаць шчырасць свайго кахання!

С а л а м е я (*расчулена*). Божа, дык ты не жартуеш?

П і л ё ш т ы н. Так, няхай я памру і пані пабачыць, да чаго прывялі яе жорсткасць і бессардэчнасць. Можа, пані Саламея пашкадуе!

С а л а м е я. Мілы мой Фартунацік, ды я ўжо шкадую! Але што ж цяпер мне з табой рабіць? (*Закрывае твар рукамі.*)

П і л ё ш т ы н. Як? Няўжо ў бутэльцы насамрэч быў яд? (*Убок.*) Хіба яды трymаюць у такіх вялікіх бутэльках? (*Хапаецца за жывот.*) Мне баліцы! У мяне пачынаюцца спазмы! Саламея, ратуй мяне, я не хачу паміраць! (*Прысядае і трывожна азіраеца навокал.*)

С а л а м е я (*заходзіцца ад смеху*). Не хочаш паміраць? А што ты зараз хочаш? Можа, на начны гаршчок? (*З пафасам.*) О, як велічна паміраў аўстрыйскі харунжы Фартунат Ёжэф Капус фон Піхельштэйн, выпіўшы мікстуры ад запораў!

П і л ъ ш т ы н. О, Саламея! (*Выбягае з пакоя, трymаючыся за жывот.*)

С а л а м е я (*пасля паўзы*). І што, мусіла я ўзяць яго сабе за мужа. Усё-ткі чалавек рыхыкаваў дзеля мяне жыццём. (*Сумна.*) Але праўду людзі кажуць: як ажаніўся, дык і перамяніўся. Любоў да маленъкай Канстанцыі – адзінае, што засталося добра га ў майму мужы Юзафу ад былога нявольніка Пільштына. Верная свайму шлюблому слову, я ўладкавала мужа афіцэрам у войска гетмана літоўскага Міхала Радзівіла, экіпіравала, дурніца, за свае грошы: спраўіла вонратку, коней, пісталеты ды іншыя, што патрэбна. Залезла ў пазыкі, а каб расплаціцца за іх, вырашыла адправіцца ў Пецярбург, да імператрыцы Ганны Іванаўны, вызваліцца цяпер ужо турэцкіх палонных ды лячыцца расійскіх вяльможаў. Юзафа і Канстанцыю я пакінула ў Нясвіжы: яго ў войску – служыць, а яе вучыцца пры кляштары бенедыктыннак. А калі вярнулася з Пецярбурга, дзе мела шмат небяспечных прыгод, не застала свайго ціхмянага мужа ў Нясвіжы. За папойкі, бойкі ды распусту выслаў князь Радзівіл майго Пільштына са сваёй рэздэнцыі ў глухую палескую вёску Лахву, дзе я знайшла яго ды сваю дачку.

У пакой увальваецца п'яны Юзаф Пільштын у мундзіры войска літоўскага, заўважае Саламею.

П і л ъ ш т ы н. Зірніце, хто да нас прыехаў! Мая любая жоначка пакінула пецярбургскія салоны і заўтала да нас, у палескую глушчу. (*Раскланьваецца.*) Вітаю, вітаю Вас, Саламаніда Яфімаўна, на роднай зямлі! (*Хоча пацалаваць жонцы ручку.*)

С а л а м е я (*схаваўши руку*). Фу, Юзаф, ты зусім п'яны, ледзь на нагах стаіш!

П і л ъ ш т ы н. Ну, п'яны. А што яшчэ мне рабіць? Ціяцераў ды баляў тут няма, дарагая.

С а л а м е я (*пагардліва*). А гэтая жахлівия кабеты, што сустрэлі мяне на парозе?

П і л ъ ш т ы н. Выбачайце, выбачайце: не графіні ды не князёўны. Дзве звычайнія вясковыя бабы.

С а л а м е я. Што яны робяць у тваім доме?

П і л ь ш т ы н. Удзень адна з іх гатуе ежу, другая – мые бялізну, ну а ўначы... уначы яны нічым не адрозніваюцца.

С а л а м е я. Божа, Юзаф, як ты мог да такога апусціцца? Ты, дваранін, афіцэр!

П і л ь ш т ы н. А як я, дваранін і афіцэр, мог апусціцца да таго, што ажанўся з бязроднаю лекаркаю, якая пакінула мужа аднаго, а сама бадзяеца невядома дзе і невядома з кім?

С а л а м е я. Як ты можаш, Юзаф? Пасля ўсяго, што я для цябе зрабіла... Калі ты ўпрошваў мяне стаць тваёй жонкай, табе не замінала маё нешляхетнае паходжанне. Хто кляўся шанаваць мяне, быць адданым і ўдзячным мужам?

П і л ь ш т ы н. Бо тады я быў тваім рабом і служкам, а цяпер я – твой гаспадар. Ты мусіш быць мне паслухмянай і ўдзячнай за тое, што я з тобой ажанўся. Ну, як, прывезла з Пецярбурга грошай, гандлярка нявольнікамі? Я меў вялікія выдаткі і залез у пазыкі.

С а л а м е я. Якія грошы, Юзаф? Палонных туркаў, падараваных мне імператрыцай, адабраў Радзівіл і без выкупу адправіў іх на радзіму. Сказаў, што ў нас з Турцияй мір, мы не можам трymаць у сябе турэцкіх палонных і патрабаваць за іх грошы.

П і л ь ш т ы н. Усё роўна ў цябе ёсць грошы, я ведаю. Напэўна, адкрыла вочы на свет не аднаму вяльможнаму курвіну сынку і спрытна лячыла ад запораў іхніх тытулаваных шлюх!

С а л а м е я. У цябе яшчэ хапае нахабства патрабаваць ад мяне грошы? Ты прагуляў усю маё масць, якую я на цябе пакінула, забраў з кляштара Канстанцыю і грошы ў сясцёр-бенедыктынак на яе ўтрыманне, прывёз няшчасную дзяяўчынку сюды, каб яна штодня бачыла тваё п'янства і распусту.

П і л ь ш т ы н. Не чапай Канстанцыю, я люблю дзяяўчынку! Бедная сіротка ўжо забылася, як выглядае яе маці.

С а л а м е я. А ўспомні, колькі я заплаціла за тваю экіпраўку? За вонратку, коней, пісталеты, за гадзіннікі ды табакеркі...

П і л ь ш т ы н. Згадай яшчэ насоўкі!

С а л а м е я (*крычыць*). І за насоўкі таксама! І за пасцель! Усё, што ты маеш, на чым спіш, у чым ходзіш, купіла я. І ты яшчэ смееш папракаць мяне, што я – бязродная лекарка, а ты – афіцэр і дваранін? (*Уадчаі.*) Божа, што мне рабіць?

П і л ь ш т ы н. Не ведаеш? Ты ж у нас лекарка. Купі сабе за тры грошы мыш'яку ды атруціся.

С а л а м е я (*бездапаможна*). Ты... ты... За ўсё, што я... Выкупіла цябе з турэцкай няволі... Кажаш мне: атруціся... (*Гнеўна.*) Ах ты, аўстрыйскі паўлін! Ах ты, каплун нямецкі! Вярні мне мае 300 чырвоных залатых ды каціся ў свой Лайбах, Пільштын чортаў!

П і л ь ш т ы н (*лагрозліва*). Не Пільштын, а Фартунат Ёжэф Капус фон Піхельштэйн. (*Падыходзіць да жонкі і б'е яе па шчацэ.*) Гэта табе за аўстрыйска-га паўліна, курва! (*Б'е па другой шчацэ.*) Гэта за ня-мецкага каплуна. (*Падхоплівае Саламею на рукі.*) А зараз мы пойдзем з табой у ложак і пераканаемся, ці адрозніваецца чым лекарка ад кухаркі і прачкі.

Пільштын выносіць Саламею з пакоя. Праз нейкі час сумная Саламея вяртаецца, папраўляючы вонратку і прычоску.

С а л а м е я. Так я зрабілася нявольніцай свайго мужа, ягонай кухаркай, прачкай, а ноччу выляжанкай. Найгоршое было тое, што калі муж згвалтіў мяне, я зацяжарыла. Часам мне здавалася, што я сплю, што не магла я па ўласнай волі выбраць сабе такі лёс, самахоць усадзіць галаву ў пятлю і з гаспадыні ператварыцца ў рабыню. Але трэба было прачынацца і шукаць выйсця. Дапамаглі грашовыя клопаты. Афіцэрскага жалавання Пільштына не хапала на пражыццё, а яшчэ ціснулі даўгі, дык я прыдумала ехаць у Вену на заробкі, дзе і нарадзіла сына Францішка. Не адразу, але знайшла сабе добрых пацыентаў пры двары імператара Карла, абжылася і нікуды выязджаць не збралася. Напісала да Пільштына, што хачу жыць з ім у сепарацыі, забраўшы да сябе дачку Констанцыю. И праз нейкі час атрымала ад мужа слёзны ліст, у якім ён

прастіў прабачэння за свае ганебныя паводзіны, прысягаў, што пераменіцца і ўжо нават перамяніўся, кляўся ў любові і вернасці і прасті да яго вярнуцца з сынам, якога ён так прагнє пабачыць... Што мне было рабіць? Мой розум падказваў адно, сэрца – іншае. Да таго з Пільштынам засталася мая дачка Канстанцыя, якую ён мне нізавошта не хацеў аддаваць. Каравацей, спрэвіла я, дурніца, свайму мужу пару ўбораў, залатымі галунамі абшытых, накупіла іншых падарункаў і паляцела настурач свайму гору. Пільштын сустрэў мяне адразу ля мяжы, паводзіў сябе гжэчна, радаваўся сыну і нават у ложку абыходзіўся са мной не як з кухаркай ці прачкай. Па прыездзе дадому нас чакала святочная вячэра, а потым Юзаф прыйшоў да мяне ў спачывальню.

У пакой уваходзіць Пільштын са сподкам у руках. На сподку – бутэлька віна, два келіхі і садавіна.

П і л ь ш т ы н. Стамілася ў дарозе, дарагая? (*Стай-ляе сподак проста на падлогу перад Саламеяй.*)

С а л а м е я. Скажы, Юзаф, ты шчыра рады, што я вярнулася?

П і л ь ш т ы н. Рады? Не тое слова, я пічаслівы. Клапатлівая жонка, прыгожая дачка, здаровы сын – чаго мне яшчэ жадаць? (*Сядзе на падлогу побач з Саламеяй.*)

С а л а м е я. Калі ты паспей наліць віна?

П і л ь ш т ы н. Я ўзяў са святочнага стала пачатую бутэльку. (*Падае келіх жонцы, узнімае свой.*) За тваё вяртанне, Саламея!

Саламея і Пільштын выпіваюць віно.

С а л а м е я. Не думала, што калі-небудзь яшчэ нам давядзеца сядзець з тобой побач, Юзаф. Пасля тых жудасных месяцаў на Палессі... Бр-р-р, не хо-чацца ўспамінаць.

П і л ь ш т ы н. Як табе спадабалася віно, мілая? Вядома, не такое, як п'е ў Вене наш імператар Карл, але не горшае, чым жлукціць тут ваш Радзівіл.

С а л а м е я. Дзякую, віно добрае. І я рада, што ты п'еш яго не ў адзіноце, а разам са мной.

П і л ь ш т ы н. А як я рады, ты проста не ўяўляеш,  
дарагая.

С а л а м е я. А табе спадабаліся ўборы і падарункі,  
якія я прывезла?

П і л ь ш т ы н. Мае саслужыўцы памруць з зайздрасці.

С а л а м е я (*нарэшце супакоіўши*). Ах, як добра,  
што ты перамяніўся, што ты зноў — мой славуны,  
добры Юзаф Пільштын, а не той жахлівы Фартунат  
Ёжэф Капус фон Піхельштэйн!

П і л ь ш т ы н. Хіба абодва яны — не той самы  
чалавек, не той самы я?

С а л а м е я. Не, яны зусім розныя. Фартунат мяне  
ненавідзеў, і ненавідзеў так моцна, што нават раіў мне  
купіць мыш’яку і атруціцца. А Юзаф...

П і л ь ш т ы н (*устаўши з падлогі*). А Юзаф цябе  
так любіць, што сам купіў мыш’яку і падсыпаў яго  
табе ў віно. З прыездам, мая жоначка, і бывай!

С а л а м е я (*не можа паверыць*). Божа, Юзаф, што  
ты кажаш? Ты жартуеш, ты не мог такога ўчыніць!  
(*Спрабуе ўзняцца на ногі, але не мае сілаў.*)

П і л ь ш т ы н. Бывай, легкаверная дурніца! Дзякуюй,  
што прывезла гроши. Мне так абрыдлі ты, твае  
суайчыннікі і твая краіна, што я лепей вярнуся на  
радзіму.

С а л а м е я. За што, за што?! Я ж выкупіла цябе  
з няволі, я ўзяла з табой шлюб, нарадзіла ад цябе сына!

П і л ь ш т ы н. А ты хіба не ведала, што кожны  
раб ненавідзіць свайго гаспадара і жадае ягонае  
смерці?! Мне доўга давялося трываць цябе, быць твайм  
нявольнікам, служкам, мужам. Але я дачакаўся зруч-  
най хвіліны — і цяпер я вольны, вольны! (*Спакой-  
ным голосам.*) Канстанцыю я забяру з сабою, а Фран-  
цішак... Не ведаю, ад якога маскальскага шылахвос-  
та панесла ты гэтага выблядка. Бывай, каҳана я!

Юзаф Пільштын выходзіць з пакоя.

С а л а м е я. Не забірай ад мяне дачку! Я не аддам  
я табе, не дазволю! (*Апамятаўши*, Саламея нюхае  
келіх з-пад віна, падпаўзае да шафы з лекамі, стогну-

чи ад болю, прыўзнімаецца на ногі, бярэ шклянку і перамешвае ў ёй нейкія парашкі і вадкасці.) Не, мой даражэнкі Фартунацік, я так лёгка не здамся. Я не памру. Ты забыўся, што я лекарка? Не такі просты яд трэба было падсыпаць мне ў віно. (*Прыгатаваўшы проціядззе, выпівае яго сутаргавымі глыткамі.*) Магчыма, каб не пагроза Пільштына забраць з сабой Канстанцыю, я не так зацята змагалася б за жыццё. З Божай дапамогай я пазбегла смерці. А Пільштына злавілі радзівілаўскія жаўнеры і адвезлі пад арышт. Я дараўала яму, і па маёй просьбe яго неўзабаве выпусцілі. Але ні жыць з ім, ні бачыць яго я не хацела. Пакінуўшы сваіх дзяцей пад апекай пані Патоцкай, кашталяніхі брацлаўскай, я адправілася ў Турцыю, каб знайсці сваіх нявольнікаў і атрымаць выкуп. Панна Марыя, у дарозе пракліты Пільштын яшчэ раз нагадаў пра сябе: я аказалася цяжарнай пасля той адзінай ночы на мяжы! Ужо ў Бухарэсце я нарадзіла сына Станіслава, з якім пражыла ў Турцыі некалькі спакойных гадоў...

Святло ў пакой гасне, а калі зноў з'яўляецца, мы бачым побач з Саламеяй Айшэ.

А й ш э (*пасля доўгай паўзы*). Не пайду замуж. Усе мужчыны, пэўна, такія, як твой Пільштын.

С а л а м е я (*пераканана*). Не ўсе. Ёсць такія, як твой Недзім.

А й ш э. Ды Алах не захацеў, каб мы былі разам. Мянен чакае які-небудзь стары брыдкі зборшчык падаткаў з Адрыянопалія. Кішмет.

С а л а м е я (*не разумее*). Кішмет?

А й ш э. Гэта значыць: такі мне выпаў лёс.

С а л а м е я. Зусім не такі твой кішмет. Не Алах, а твой дзядзька Алі-ага не захацеў, каб вы былі разам. Не сумуй, чуе маё сэрца: усё ў вас будзе добра.

А й ш э (*сумняваеца*). Тваё сэрца не падказала табе, які небяспечны чалавек Пільштын.

С а л а м е я. Сэрца маё ніколі на адчуvala ўласнай небяспекі, але заўсёды ратавала іншых людзей. Яно і табе дапаможа.

## ДЗЯ ДРУГАЯ

### **З'ява трэцяя**

Праз некалькі дзён у пакоі Саламеі. Гаспадыня сядзіць за столом і старанна водзіць пяром па паперы.

**С а л а м е я (уголас).** Пра турэцкія звычай і норавы... Турак ажаніца не можа, пакуль не будзе мець у хаце пасцелі, кухоннага посуду, місак, стала, свечак і іншых дробных рэчаў, якія неабходныя ў гаспадарцы. Калі мае маці альбо сястру ці проста сваячку, пасылае іх, каб яму паненку ці ўдаву высыватлі, і якая спадабаецца тым белагаловым, ёю і мусіць задаволіцца кавалер.

Чуваць стук у дзвёры.

**С а л а м е я.** Хто там? Заходзьце. (*Працягвае пісаць.*) А калі ўжо вяселле адбываецца, уваходзіць жаніх у пакой нявесты разам з імамам і іншымі людзьмі, і імам, гэта значыць плябан, пытаемца: “А ці ёсьць тут такая (напрыклад, Айшэ)?”

У пакой уваходзіць малады турак і сарамліва кашляе, каб звярнуць на сябе ўвагу гаспадыні.

**Н е д з і м.** Няхай Алах дапамагае пані!

**С а л а м е я (узнімае галаву і глядзіць на незнаёмага госця).** Слухаю!

**Н е д з і м.** Мне сказалі, што пані – лепшая акулістка ў Стамбуле. (*Замаўкае.*)

**С а л а м е я.** Прыймна, што пан слухае мудрых людзей.

**Н е д з і м (уздыхае).** Без мудраца і лекара не пражывеш.

**С а л а м е я.** У пана баліць вочы?

**Н е д з і м (паспешліва).** Не, я прыйшоў прасіць цябе, пані, каб ты вылечыла маю нявесту Айшэ. Яна жыве па суседству. (*Уражанытым, што лекарка жыве па суседству з Айшэ.*) Праўду кажуць, што гняздо для пералётнай птушкі робіць Алах!

**С а л а м е я (здзіўлена).** Жаніх Айшэ?

**Н е д з і м (працягвае Саламеі мяшэчак з грашы-ма).** Вось грошы.

**С а л а м е я (іранічна).** Колькі тут?

**Н е д з і м (з гонарам).** Сто чырвоных залатых.

**С а л а м е я (з усмешкай).** Звычайна я бяру за лячэнне ўдвая больш.

**Н е д з і м (разгублена).** У мяне больш няма. Гэта ўсё, што мне ўдалося зарабіць. (З надзеяй.) Калі б пані згадзілася пачакаць... Я хадайнічаю пра месца ў султанскай бібліятэцы. Візір Рагыб-паша міласціва пагадзіўся прачытаць мае вершы. Калі вершы яму спадабаюцца...

**С а л а м е я.** Цябе завуць Недзім?

**Н е д з і м.** Так. Адкуль пані ведае маё імя? (Прастадушна.) Пані чытала мае вершы?

**С а л а м е я (з усмешкай).** Здаецца, Рагыб-паша згадваў мне пра іх.

**Н е д з і м.** О, візір Рагыб-паша вельмі адукаваны чалавек, сам складае цудоўныя вершы і апякуеца маладымі паэтамі і музыкантамі...

**С а л а м е я (паспешліва).** Даўно ты вярнуўся з Егіпта?

**Н е д з і м (разгублена).** Тры дні таму. (Занепаконена.) Пані возьмеца лячыць Айшэ?

**С а л а м е я.** Ты знарок збіраў грошы на лячэнне Айшэ?

**Н е д з і м.** Не. Спачатку я збіраў іх на нашае вяселле. Але потым падумаў, што важней вярнуць ёй зрок.

**С а л а м е я.** А ты не падумаў, што пасля таго, як я вылечу за гэтых грошы Айшэ, яе дзядзька знайдзе для яе іншага, больш заможнага жаніха?

**Н е д з і м (спалохана).** Пані так лічыць? (Уздыхае.) Дзе добры мёд, там шмат пакупнікоў. (Задумваецца.)

**С а л а м е я (пасля працяглай паўзы).** Што гэта за верш пра шчаслівы горад, якім ты зачарараваў сэрца Айшэ?

**Н е д з і м (узнімае вочы).** Пані лекарка ведае? Верш напісаў сорак гадоў таму Махмед Недзім, прыдворны паэт султана Ахмеда.

**С а л а м е я** (*загадвае*). Пачытай пан, я паслухаю.  
**Н е д з і м** (*разгублена*). Калі пані жадае... (*Чытнае верш.*)

Таемнай радасцю прыйдзі ў мой сумны сэрца сад,  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.  
Ужо чакае лодка нас і кліча далягляд.  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.

Там нашы мары ажывуць: пабачым дзіўны край.  
Там з пашчы цмока б'е жыщё, чароўны вадаграй.  
Хто пакаштуе той вады, душой спазнае рай.  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.

Дзе бераг сажалкі, з табой мы пойдзем на шпацыр,  
Палац убачым залаты, там ноччу спяць вятры...

**С а л а м е я** (*перапыняе*). Хопіць. Такі горад на-  
самреч існуе?

Н е д з і м. Існаваў. Садабад быў пабудаваны неда-  
лёка ад Стамбула па загадзе султана Ахмеда. Там было  
шмат прыгожых паркаў, доўгіх алеяў і маленъкіх стаў-  
коў, на клумбах раслі сотні гатункаў кветак. Падчас  
паўстання янычараў Садабад быў зруйнаваны, тады  
ж загінуў і Недзім.

**С а л а м е я.** Так я і думала. Ад горада шчасця  
засталіся толькі руіны. Недзім, забяры свае грошы і  
вазьмі ў дадатак вось гэта. (*Вымае з шуфляды стала  
мяшэчак з грашыма і падае разгубленаму Недзіму.*)  
Паспрабуй зноў пасватацца да Айшэ. Думаю, гэтым  
разам Алі-ага табе не адмовіць. А я займуся хворымі  
вачамі дзяўчыны. Толькі няхай гэта будзе таямніцай.

**Н е д з і м** (*усхвалявана*). Але як я аддзячу пані?  
Я не могу ўзяць гэтых грошы!

**С а л а м е я.** Гэта мой падарунак вам на вяселле. А  
наконт падзякі... Ты добра памятаеш дарогу да Егіпта?

**Н е д з і м.** Так. Я нават рабіў запісы.

**С а л а м е я.** Раскажаш мне потым, як лепш да-  
брацца да Іерусаліма.

**Н е д з і м.** Саламея-ханум хоча здзейсніць хадж  
у Іерусалім? (*З павагай.*) Пані – святая жанчына.

**С а л а м е я.** А цяпер ідзі, Недзім. Паведаміш мне вянікі сватаўства.

**Н е д з і м.** Алах узнагародзіць пані за дабрыню!  
(*Сыходзіць.*)

**С а л а м е я.** “Святая жанчына!” Толькі ад турка такое і пачуеш. (*Не вытрымлівае.*) Але як ён падобны на Адоніса! (*Пахмурнее.*) Не, зусім не падобны. (*Сядзе за стол і схіляецца над сваімі запісамі.*) Знучыцца, уваходзіць імам і пытаецца: “А ці ёсць тут такая (напрыклад, Айшэ)?” А сяброўка за яе адказвае: “Ёсць”. “А ці клянешся ты гэтаму (напрыклад, Недзіму) вераю, каханнем і сумленнем?” Тут ужо сама маладая адказвае: “Клянуся аж да того часу, пакуль воля Пана Бога будзе”. И гэтымі словамі клятва завяршаецца... А калі маладыя застаюцца адны, ён падымае з яе галавы чырвоную накідку і ўпершыню яе бачыць і цалуе, а панна маладая кладзе ў люльку тытунь і падае свайму мужу ў знак паслухмянасці...

З патаемнага лаза ў сцяне з'яўляецца Айшэ, падыходзіць да Саламеі.

**А й ш э** (*сумным голосам*). Добры вечар, Саламея-ханум. Што ты робіш? Зноў пішаш пра сваё мінулае?

**С а л а м е я.** Не, гэтым разам – пра тваю будучыню. (*Закрывае нататкі і ўзіміаеца з-за стала, каб абняць Айшэ.*) Чаму ты такая невясёлая?

**А й ш э.** Бачыла дрэнны сон. Таго нягодніка, пра якога мінулы раз ты мне распавядала. (*Папраўляеца.*) Прабач, твойго мужа.

**С а л а м е я.** Чым бачыць дрэнныя сны, лепш убачыць цудоўную яву. Пакажы мне свае вочы, дзяўчына. (*Здымае павязку з вачэй Айшэ.*) Выдатна. Вочы амаль не гнаяцца. Будзем і далей мазаць іх маззю з фіялак, і неўзабаве ты зноў убачыш свет.

**А й ш э.** Саламея-ханум у гэта верыць?

**С а л а м е я.** Калі Бог нам дапаможа. Пачакай. (*Бярэ з шафы мазь і мажа вочы Айшэ.*)

**А й ш э.** А можа, Алаху хочацца, каб Айшэ засталася невідушчай, і мы ідзем насуперак ягонай волі?

**С а л а м е я.** Не вярзі глупстваў. Хваробы – ад д'ябла.

**А й ш э (упарта).** А хто казаў, што няшчаснага Гальпіра, які заразіўся пошасцю, пакараў Бог?

**С а л а м е я (злуецца).** Гэта мяне пакарае Бог за тое, што я ўсё табе рассказываю. (*Стайляе мазь назад у шафу.*)

**А й ш э (надзымуўшыся).** Ты забылася пра нашую дамову? Я дазвалю лячыць свае вочы, а ты рассказываеш мне пра сваё жыццё.

**С а л а м е я (зрываецца).** Ого, якая паніся, можа, мне табе яшчэ і грошы за гэта плаціць?! (*Закрывае сабе рот рукой.*)

Айшэ спалохана ўціскае галаву ў плечы, потым завязвае на вочы павязку і моўчкі ідзе да патаемнага лаза.

**С а л а м е я.** Прабач мне, Айшэ! (*Даганяе Айшэ і сілай паварочвае да сябе тварам.*) Злыя слова самі сарваліся ў мяне з языка. Я зусім забылася, што ты яшчэ маленькая, крыўдлівая дзяўчынка. (*Абдымае Айшэ.*)

**А й ш э (туліцца да Саламеі).** Гэта ты прабач мне, Саламея-ханум. Я адказваю няўдзячнасцю на тваю дабрыню.

**С а л а м е я (цалуе Айшэ).** Ты цудоўная дзяўчынка, Айшэ.

**А й ш э.** Я хачу, каб ты ведала, Саламея-ханум... Я цябе вельмі люблю.

**С а л а м е я.** І я цябе, Айшэ. Сядай зручней, я да-раскажу табе сёння гісторыю свайго жыцця. Баюся толькі, што мой аповяд не дадасць табе радасці. А мне б так гэтага хацелася...

Айшэ ўладкоўваецца на стале. Саламея пачынае распавяданье.

**С а л а м е я.** Падчас майго другога знаходжання ў Турцыі я паспяхова займалася лячэннем, мела маё-масць, грошы і пашану шляхетных людзей. І трэба было дзякаваць Богу ды ў спакой жыць, але на бяду сваю захацелася мне зноў на радзіму. (*Пакой знікае ў цемры.*) І ці то воля Божая, ці нядоля мая, а толькі я з Ясаў прыехала ў Камянец-Падольскі – зноў мне

сустрэўся пэўны кавалер, імя і прозвішча якога я не хачу называць, і стаў спяваць мне пра сваё вялікае кахранне. Спяваць і граць на бандуры.

Пакой асвятляеца, але Айшэ мы ўжо не бачым. Увадзіць шляхціц па мянушцы Адоніс: малады, прыгожы, апрануты па апошній правінцыйнай модзе мужчына з бандурай у руках.

А д о н і с. Вітаю пані ў нашым слаўным горадзе!  
С а л а м е я. Дзякую за гасціннасць, але не маю шчасця быць знаёмай з панам.

А д о н і с. Як жа! Мы бачыліся сёння на гарадскім пляцы.

С а л а м е я (*здзіўлена*). На пляцы? (*Успомніўши*.)  
Ах, дык гэта пан стаяў у калюжыне з дзвюма прыяцелькамі на руках, калі мой вазок перасякаў пляц?

А д о н і с (*уздрадавана*). Ага, я! З ласкі пані мы аказаліся ablітъя гразёю з ног да галавы.

С а л а м е я. А я з ласкі пана аказалася з ног да галавы ablітъя бруднай лаянкай.

А д о н і с. А потым пані высунулася з вазка і пачала лаяцца ў адказ! Ад захаплення я ажно выпусціў сваіх прыяцелек у калюжыну. Дзе пані навучылася так лаяцца?

С а л а м е я. У пецярбургскіх салонах, пан Запытайла.

А доніс (*прадстаўляеца*). Мяне завуць Адоніс.

С а л а м е я. А мяне – Афрадыта.

А д о н і с. Мяне ўсе ў горадзе завуць Адонісам.  
А пані, я ведаю, завуць Саламеяй.

С а л а м е я. І чаго тутэйшы Адоніс ад мяне хоча?  
Сатысфакцыі за выпацканася адзенне і абражаны гонар прыяцелек? У такім разе я выбіраю пісталеты.

А д о н і с. Пані лекарка жартуе.

С а л а м е я. Ах, пан паспей даведаецца, што я – лекарка? Можа, трymаочы дзвюх дам, гжэчны кавалер падарваўся і прыйшоў да мяне лячыцца?

А д о н і с. Пані Саламея здзекуеца з мяне. А я, між іншым, калі пабачыў пані ў вазку – адразу захахаўся. И прыйшоў запрасіць пані Саламею на баль у іх мосцяў адвакатаў.

**С а л а м е я.** Мянне – на баль? (*Заходзіцца ад смеху.*) Але ж і норавы ў вашым Камянець! А ты ведаеш, пан Адоніс, што я – двойчы ўдава і тройчы маці?

**А д о н і с.** Пані зноў жартуе. (*З недаверам аглядае Саламею з ног да галавы.*) А хоць бы і ўдава, што з таго? Пані пойдзе са мной на баль?

**С а л а м е я.** Не. Я не жартую і ні на які баль не пайду. Я пачцівая белаголовая, стамілася з дарогі і не хачу скончыць сваё жыццё ў якой-небудзь камянецкай калюжыне.

**А д о н і с (нясмела).** У такім разе, можа б пані Саламея дазволіла мне таксама не хадзіць на баль, а застацца і спаспяваць для пані?

**С а л а м е я (разгублена).** Паспяваць? (*Справбес жартаваць, хаця малады шляхціц відавочна зайнтрыгаваў яе.*) Даўк пан – не Адоніс, а Арфей?

**А д о н і с.** Я спяваю і граю на бандуры. Бацькі, праўда, кажуць, што гэта не вельмі шляхетны занятак. (*Грае на бандуры і спявае ціхім прыгожым голасам.*)

Сэрца маё ручыць, хоця і час разлучыць,  
Без жаднога труду любіць цебе буду.  
Буду ж я цебе так крэпко любіці,  
Всім в перэсаду, покуль буду жыці.  
Хоць ідзі за горы, хоць плыvi за моры,  
Цебе не покіну, за морэ поплыну.

Скончыўши спяваць, малады шляхціц ціхенька грае сабе на бандуры. Уражаная Саламея выходзіць на сярэдзіну пакоя.

**С а л а м е я.** Ці можна верыць у кахранне мужчыны, які стаяў у калюжыне з дзвюма дамамі на руках? Канечне, – не. (*Безнадзейна.*) І, канечне, я паверыла.

**А д о н і с (уздыхае).** Колькі жыву, так ніводнай дамы, ні ўдавы не кахаў.

**С а л а м е я.** Я паверыла ў гэтую наіўную казку. Я, разумная, сталая жанчына, маці траіх дзяцей, дазволіла сабе закахацца ў чалавека з мянушкай замест імя! Чаму? Напэўна, таму, што, дажыўшы да трывцацігадовага ўзросту, таксама нікога яшчэ не

кахала і ніхто яшчэ не кахаў мяне. І потым, ён так душэўна спяваў, так прыгожа граў на сваёй бандуры.

А д о н і с (*спявае*):

Няволенька ж мая з вамі,  
З харошанькімі вочанькамі,  
Што мне спаці не даецце,  
Туту сэрцу задаецце!  
Дзяўчынанька харошая,  
Будзь да мяне ласкавая.  
Любі, харошая дзяўчына,  
Не будзь нуднасці прычына.

С а л а м е я. Пажыўшы ў Камянцы, я хутка даведалася, што мой новы амарат карыстаецца славай жлукты, бабніка і гультая. Ды ён і сам гэтага перада мной не ўтойваў.

А д о н і с. Саламея, каб ты толькі ведала, якое легкадумнае і марнатраўнае жыщё я вёў да сустрэчы з табой! Але каханне перамяніла мяне. Ты зрабіла з мяне чалавека.

С а л а м е я. Шкада мне яго было і не выпадала дакараць за прыкрае мінулае. Стала я пра яго клапаціцца: купляць кунтушы, жупаны і добрыя паясы, даваць грошы. А потым пачала думаць, як сапраўды зрабіць з яго чалавека, каб ён не на маёй шыі сядзеў, а на сваіх нагах стаяў. (*Да Адоніса.*) Паслухай, мой каханы, трэба табе знайсці які занятак.

А д о н і с. І я пра гэта ўвесь час думаю. Але які?

С а л а м е я. Можна паступіць на службу ў войска.

А д о н і с. А раптам пачнецца вайна з туркамі і мяне заб'юць?

С а л а м е я. Можна купіць табе кавалак зямлі, валоў, кароў ды авечак, ты нойменш мужыкоў і пачнеш гаспадарыць.

А д о н і с. А раптам тыя валы, каровы ды авечкі здохнуць? Дый які з мяне земляроб?

С а л а м е я. То зайдіся гандлем. Я дам табе грошы, ты паедзеши на кірмаш у Хоцін, накупляеш розных ласункаў, фінікаў, разынак, рысу, завязеш у Львоў і з выгадаю прадасі.

А д о н і с. Што я, жыд які? Я польскі шляхці!

С а л а м е я. У такім разе, міленькі, бачу для цябе адзін занятак: сядзець у мяне на шыі і граць на бандуры!

А д о н і с (*перастаўшы граць*). Добра, Саламейка, не злуйся. Давай грошы, паеду ў Хоцін па фінікі.

Саламея падыходзіць да стала, вымае з шуфляды грошы і аддае Адонісу. Шляхціц, узважыўшы грошы ў руцэ, выходзіць з пакоя, напльваючы вясёлую песенку. Потым нечакана вяртаецца.

А д о н і с (*узяўшы бандуру*). Не сумуй без мяне, любая. Я хутка вярнуся. (*Знікае за дзвярыма*.)

С а л а м е я. Гэтае ягонае “хутка” зацягнулася не на адзін тыдзень. Ужо і кірмаш у Хоцінے скончыўся, а мой мілы ўсё не вяртаўся. Толькі перадаваў з аказіяй лісты з салодкімі словамі пра каханне і пра сардэчныя пакуты. Самым цікавым аказаўся апошні ліст.

Чуваць стук у дзвёры. Саламея выходитзіць з пакоя і вяртаецца з лістом у руках.

С а л а м е я. Прыйшоў нейкі п'яны шляхціц, назваўся Себасцьянам Завадскім і перадаў мне ліст ад Адоніса. У дом не зайшоў, сказаў, што мусіць перадаць некаму яшчэ адзін ліст і спешна ад'ехаць у Кіеў. Пачала я чытаць гэты ліст. (*Разгортвае ліст.*) “Любая мая Малуцька!” Хм. “Сонейка маё, хачу цябе ўзрадаваць. Я ўжо вяртаюся ў Камянец і адразу прыглячу да цябе: з салодкімі слоўцамі, пяшчотнымі пацалункамі ды каштоўнымі падарункамі. Пабавімся з табой, душа мая, колькі шчаслівых дзён, а сваёй лекарцы я скажу, што прыехаў пазней. Таму будзь дома, ластаўка, нікога не прымай і чакай мяне. Твой жартайнік Адоніс”. Малуцька... Малуцька... (*Ходзіць уздоўж пакоя.*) Вядомая ўсяму гораду прастыутка. Дык вось на каго трацяцца мае грошы! (*Спяняеца і пачынае рагатаць.*) Саламея, Саламея, калі ўжо ты паразумнеш?..

У пакой нясмела ўваходзіць пан Адоніс з выглядам пабітага сабакі.

**С а л а м е я.** Праз тыдзень з'явіўся і сам жартаўнік. (*Да Адоніса.*) Вітаю пана ў нашым слаўным горадзе!

**А д о н і с** (*вымае з-за пазухі невялічкі пакуначак*). Вось. (*Аддае Саламеі.*) Для цябе.

**С а л а м е я.** Што гэта?

**А д о н і с.** Фінікі.

**С а л а м е я.** А дзе астатнія тры падводы?

**А д о н і с.** Па дарозе з Хоціна на мяне напалі разбойнікі і ўсё адабралі. Аказваецца, гандляваць вельмі небяспечна. Лепш бы я пайшоў служыць у войска.

**С а л а м е я.** Напалі разбойнікі, з'елі тры падводы фінікаў ды разынак, а пасля падрапалі твар гандляру кіпцямі? Так?

**А д о н і с** (*закрывае далонню падрапаную штаку*). Білі.

**С а л а м е я.** А атамана разбойнікаў звалі Малуцька?

**А д о н і с** (*змрочна*). Гэта жлукта Завадскі пераблытаў лісты. Ліст да Малуцькі аддаў табе, а ліст да цябе занёс Малуцьцы.

**С а л а м е я.** І з гэтай нагоды шляхетная пані Малуцька падрапала табе морду?

**А д о н і с.** Там было столькі пяціцотных слоў пра цябе, Саламейка. Вось яна і ўсхадзілася...

**С а л а м е я.** Я – не Малуцька, морду табе біць не буду. Але забірай усе рэчы, якія я табе падараўала, і каціся да д'ябла! Назад у сваю калюжыну! Каб вочы мае цябе больш не бачылі!

**А д о н і с** (*укленчвае перад Саламеей*). Даруй мне, Саламея! Успомні, кім я быў да цябе, якое жыццё вёў! Цябе першую я пакахаў па-сапраўднаму, шчыра! Але, думаеш, лёгка так адразу перамяніцца, адскрэбціся ад бруду? Можа, каб ты згадзілася стаць маёй жонкай, усё пайшло б хутчэй? Людзі паважаюць цябе, паважалі б і мяне, я сам бы сябе паважаў.

**С а л а м е я.** Ніколі ў жыцці я не стану тваёй жонкай! Людзі і так ужо смяюцца з мяне, што я, разумная і пачцівая белаголовая, звязалася з такім шалапутам і гулякам! Ідзі прэч ад мяне са сваім фальшывым каханнем!

А д о н і с. Саламея, пабойся Бога! Успомні, ён дараваў грэшнікам. Няўжо ты чысцейшая за яго? Байшся аб мяне запэцкацца? Без цябе я прападу. Дай мне апошні шанец! (*Усхліпвае.*)

С а л а м е я (*уздыхае*). Я не чысцейшая за Бога. Колькі разоў літасцівы Бог выбачаў мне мае грахі і правіны, дык ці маю я права не дараваць бліжняму? (*Да Адоніса.*) Добра, гора ты маё, дам табе яшчэ адзін шанец.

А д о н і с (*узрадавана*). Я зноў паеду ў Хоцін па фінікі?

С а л а м е я. Не, паеду я. Паеду ў Львоў да сваёй дачкі Канстанцыі. Яна сабралася ісці ў кляштар, а я думаю – ёй прыйшоў час ісці замуж. На цябе пакіну дом, маё масць і малых сыноў. Заапякуешся імі.

А д о н і с. Саламея, ты жартуеш? У мяне ніколі і сотні залатых у руках не было. А тут – дом, маё масць. Ды яшчэ і дзеці. Няўжо ты ўсё мне даверыш?

С а л а м е я. За дзецьмі будзе назіраць пакаёука Магда. А ты застанешся за гаспадара. І... пабачым, які з цябе гаспадар і чалавек. Бывай! (*Выходзіць з пакоя.*)

А д о н і с (*крычыць наўздагон*). Дзякуюй, Саламея. Я дакажу! Вось пабачыш, я дакажу табе, Саламея! (*Бярэ ў руکі бандуру, грае і спявае бадзёрым голасам.*)

– Ой, перастан, мой наймилши, до мене ходити,  
А меня ж, молоденьку, з разуму сводити.  
– Як я маю перастати, коли люблю тебя,  
А ты, моя наймилшая, упусти до себя!

У пакой уваходзіць Саламея ў накінутым на плечы дарожным плашчы.

С а л а м е я (*сумна*). Мяне не было дома месяц. Як аказалася, Канстанцыя мая збіралася ісці ў кляштар з-за няшчаснага кахання. Але маймі намаганнямі тое няшчаснае каханне неўзабаве перамянілася ў шчаслівае, і зладзіла я дачцэ вяселле з маладым панам Астроўскім. Адоніс tym часам сядзеў у майм доме, папіваў віно, граў на бандуры ды назіраў, як пакаёука Магда ўпраўляецца з дзецьмі. І хутка яны ўжо разам пілі віно ды спявалі, а потым – не толькі пілі і не

толькі спявалі... Малодшы хлопчык, Станіслау, ім не перашкаджаў у любошчах, бо нічога яшчэ не кеміў, а старэйшага, Францішка, яны прыдумалі замыкаць у склепе, каб нічога не бачыў і не расказаў потым маці. (*Дрыжачым голасам.*) І ён там, на голай зямлі лежачы, захварэў і памёр, мой няшчасны хлопчык. Напалоханая Магда адразу ўцякла з дому, стаў збірацца і Адоніс, зносячы ў вазок усе каштоўныя рэчы. Ад выпадковых людзей даведалася я пра смерць сына...

А д о н і с (*грае на бандуры і спявае тужлівым голасам*):

Ды цяпер во я пры беднасці, пры вялікай тузе,  
Астаўляю сваю міленькую, як каліну ў лузэ.  
Ды цяпер во я пры беднасці, пры вялікім смутку,  
Астаўляю сваю міленькую, як галуб галубку.

Саламея набліжаецца да Адоніса.

А д о н і с (*заўважыўши Саламею*). Саламейка! А я цябе чакаў толькі на наступным тыдні. Вось добра, што ты прыехала раней! (*Уздыхае.*) А ў нас няшчасце...

С а л а м е я (*не слухаючи Адоніса*). Бог – даруе, Бог усё даруе, памаўлівы блазан! Але я – не дарую! Адпраўляйся да свайго літасцівага Бога, курвін сыне! (*Выхоплівае з-пад плашча пісталет і наводзіць на Адоніса.*)

А д о н і с. Саламея! Я не вінаваты! Не жартуй так, Саламея!

Саламея страляе, Адоніс падае. Саламея апускаеца на падлогу побач з целам амара.

С а л а м е я. Вось і ўсё. Скончыліся ў майм жыщі прызнанні, каханні, расчараўванні. І жыщё скончылася. Даруй мне, Панна Марыя.

Аглушаны Адоніс ажывае і на карачках выпаўзае з пакоя.

С а л а м е я (*заўважыўши ўцёкі Адоніса*). Жывы, сабака. (*Сумна ўсміхаецца.*) Значыцца, каханне забіць немагчыма. Не магла я з такой адлегласці прамахнуцца.

Пакой агортваецца цемрай, а калі з'яўляецца святло, мы бачым побач з Саламеяй Айшэ. Саламея маўчыць, нібыта яшчэ раз перажывае тую трагедыю, што некалі з ёй здарылася. Айшэ, не вытрымаўшы, пачынае плакаць.

А й ш э. Не пайду замуж!

Слёзы Айшэ вяртаюць Саламею ў існы свет.

С а л а м е я. Не плач, Айшэ. На жаль, шчырае кахранне – небяспечная рэч.

А й ш э (*усхліпвае*). Памятаеш, Саламея-ханум, я папярэджвала цябе, што гэты дом – стары і восьвость можа абваліцца? А ты запыталася: ці не таму я люблю сюды прыходзіць? Дык вось, гэта праўда.

С а л а м е я. Што – праўда?

А й ш э. Я прыходзіла сюды, сядала на падлогу і цярпліва чакала, калі ж дом абваліцца. Потым я пазнаёмілася з табой і перастала пра гэта думаць. Але цяпер... (*Горача.*) Давай чакаць разам, Саламея-ханум.

С а л а м е я (*гладзіць Айшэ па галаве*). Давай. Але не таго, калі абваліцца дом. Будзем чакаць твайго вяселля з Недзімам.

А й ш э (*надзвычайны*). Недзім такі ж самы падманшык, як і твой Адоніс. Добра, што ён з'ехаў у Егіпет. Я яго не кахаю!

С а л а м е я (*абыякавым голосам*). Дарэчы, я чула, што ён вярнуўся.

А й ш э (*узрушана*). Праўда?! Хто табе казаў? (*Trase Саламею за руку.*) Дзе яго бачылі?

С а л а м е я. Ого, які імпэт! А кажаш: не кахаю, давай чакаць, пакуль дом абваліцца... Недзім зарабіў у Егіпце крыху грошай, склаў процьму вершаў пра кахранне да нейкай Айшэ і, аддаўшы іх візіру, хадайнічае пра месца ў султанскай бібліятэцы. (*Убок.*) Не ведаю ўжо, якія там вершы, але я якраз лячу ад мігрэні візіраву жонку, таму, думаю, гэтае месца ён атрымае. (*Уголос.*) Так што неўзабаве чакай сватоў, Айшэ.

А й ш э. Ці пацячэ вада там, дзе цякла раней? Можа, Недзім пра мяне ўжо забыўся?

С а л а м е я. А вершы? Не, Айшэ, не сумнявайся! Дарэчы, я даведалася, што шчаслівы горад насамрэч

існаваў: зусім недалёка ад Стамбула. (*Са шкадаван-нем.*) Толькі ад яго засталіся адны руіны.

А й ш э. Я хацела б пабачыць хаця руіны...

Саламея (*узрадавана*). Ну, калі ты ўжо нешта хочаш пабачыць, то хутка паправішся.

А й ш э. Ах, Саламея-ханум, я такая щаслівая! Дзякую Алаху за тое, што я цябе сустрэла!

Абняўшыся, Саламея і Айшэ стаяць пасярэдзіне пакоя.

### З'ява чацвёртая

У пакоі Саламеі пуста. У шафах няма лекаў і медыцынскіх прыладаў, са стала зніклі кнігі, не відаць і самой гаспадыні. Толькі куфар з адзеннем стаіць на сваім звычайнім месцы. Праз патаемныя дзвёры ўваходзіць радасная Айшэ.

А ёшэ. Я выходжу замуж, Саламея-ханум! (*Прыслухоўваецца да цішыні пустога пакоя.*) Нікога няма?.. (*Узлазіць на куфар.*) Сёння, як ніколі, мне хochaцца ўбачыць цябе, Саламея, падзяліцца сваёй радасцю. А яшчэ мне хochaцца ўбачыць неба, сонца, Недзіма. Я ававязкова павінна паправіцца. Інакш як я буду даглядаць свой дом, дзяцей, як змагу дагадзіць свайму каханаму мужу?.. (*Кладзецца на куфар і ма-рыць, пакуль не засынае.*)

З'яўляецца Якуб Гальпір, трymаючы ў руках невялічкую ступку.

Г а л ь п і р. Айшэ, чаму ты не прыгатавала парашок ад запораў?

Спалоханая Айшэ ўсхопліваецца з куфра.

Г а л ь п і р. Mein Gott, што за жонку ты мне даў! Пацыент чакае мікстуру, а яна спіць! Бярыся за працу, гультайка!

Аддае Айшэ ступку. Уражаная Айшэ не можа вымавіць ні слова, пакорліва бярэ ступку і пачынае старанна таўчы парашок. Гальпір нервова ходзіць па пакоі. З'яўляецца Юзаф Пільштын, босы, пачынае шукаць свае боты.

П і л ь ш т ы н. Айшэ, дзе мае боты? (*Знаходзіць боты за куфрам, скептычна іх разглядае.*) Чаму брудныя? (*Пагрозліва.*) Чортава дзеўка, я цябе прымушу выконваць свае ававязкі!

Айшэ кідае на стол ступку і бяжыць да Пільштына. Чысціць боты рукавом сукні.

П і л ь ш т ы н. Каб блішчэлі! Не забывайся, што ў цябе муж – харунжы аўстрыйскай арміі!

З'яўляеца Адоніс з бандурай у руках. Сяде за ігровий столік, настройвае бандуру.

А д о н і с. Айшэ, налі мне віна! Хуценька! Паміраю ад смагі.

Айшэ кідае боты Пільштына і бяжыць наліваць віна Адонісу. Са страху яна забываеца, што не бачыць, і робіць усё як відущая.

А д о н і с (*выпівае кубак віна і пачынае спявач*  
*непрыгожым голасам*).

Таемнай радасцю прыйдзі ў мой сумны сэрца сад.  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.  
Ужо чакае лодка нас і кліча далягляд.  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.

П і л ь ш т ы н. Айшэ, боты! Доўта я буду чакаць?  
Халера ясная!

Айшэ хуценька вяртаеца чысціць боты.

П і л ь ш т ы н (*загадвае*). Надзявай!

Айшэ з цяжкасцю нацягвае Пільштыну адзін бот.

Г а л ь п і р (*заўважае кінутую на стале ступку*). Яшчэ не гатова?! Teufel<sup>8</sup>! Ты ведаеш, для каго гэтая мікстура? Для самога султана! Яго вялікасць чацвёрты дзень не можа схадзіць да ветру!

Айшэ бяжыць да ступкі, але тут адрываеца ад бандуры Адоніс.

А д о н і с. Айшэ, яшчэ віна!

Айшэ кідаеца да Адоніса і налівае яму ў кубак віна.

А д о н і с. Пацалуй мяне, ластаўка мая!

Айшэ паслухмяна цалуе Адоніса ў левую шчаку.

А д о н і с. За нашае каханне! (*Выпівае віно і падстаўляе правую шчаку*.) Яшчэ разок!

<sup>8</sup> Д'ябал (ням.).

П і л ь ш т ы н (*крычыць*). Як я пайду на вайну ў адным боце?!

Г а л ь п і р (*y адчай*). , mein Gott, нам адсякуць галовы!

Знямоглая Айшэ не ведае, чый загад ёй выконваць, і нерухома стаіць каля Адоніса.

П і л ь ш т ы н (*абурана*). Не можа справіца з трима мужамі!

Г а л ь п і р (*з'едліва*). А чацвёртага збіраецца завесці!

А д о н і с (*ласкава*). Не слухай іх. (*Устае з-за стала.*) Давай лепш кахацца. (*Пачынае няспешна распранаць Айшэ.*)

П і л ь ш т ы н. Хвіліначку, я патрабую сваёй долі! (*Скача ў адным боце да Айшэ з Адонісам.*)

Г а л ь п і р. Мне належыць першынство! (*Далуча-еца да астатніх.*)

А й ш э (*прачынаеца*). Не! Не! (*Зрывае з вачэй павязку і вырываеца з кола надакучлівых прывідаў.*)

У пакой уваходзіць Саламея, з-за ейнай спіны нясмела выглядвае Недзім, пераапрануты ў вопратку фурмана. Прывіды хуценька сядоць за стол і пачынаюць гуляць у косці, як бы нічога не здарылася.

С а л а м е я. Што з табой, дзяўчынка мая? Чаму ты кричала?

А й ш э (*кідаеца да Саламеi*). Яны ўсе... Стары лекар, аўстрыйскі харунжы і той, з бандурай... Нібыта я іхня... О, Алах! Яны хацелі... Не, не... (*Плача і выцірае рукой вочы.*)

С а л а м е я. Айшэ, зірні на мяне.

А й ш э. Саламея-ханум!

С а л а м е я. Ты бачыш, Айшэ.

Айшэ толькі цяпер разумее, што сапраўды бачыць Саламею. Са здзіўленнем азіраеца вакол і заўважае Недзіма.

А й ш э (*яшчэ больш уражаная*). Хто гэта?

Недзім ад хвалівання не можа вымавіць ні слова.

**С а л а м е я.** Што ж ты стаіш як слуп, хлопча?  
Скажы што-небудзь.

**Н е д з і м** (*паспешліва*). Я твой жаніх. (*Запінаецца*.) Твой будучы муж.

**А й ш э.** Недзім!

**Н е д з і м** (*уехвалявана*). О, мая радасць! Твае ясныя вочы зноў раскрыліся наслустроў святлу! (*Да Саламеі*.) Пані Саламея, я пашт, але не знаходжу слоў, каб выказаць сваю... Няхай Алах узнагародзіць пані за дабрыню.

**С а л а м е я** (*расчулена*). Вашаму Алаху няма чаго больш рабіць, як толькі ўзнагароджваць чужаземак-хрысціянак.

**А й ш э** (*шэптам да Саламеі*). Саламея-ханум, чаму Недзім у такім уборы? Яму з-за мяне давялося працаўцаць фурманам?

**С а л а м е я.** Што ты, мая дарагая, ён цяпер у нас працуе ў султанскай бібліятэцы. Але сёння яму даўядзецца пабыць маім фурманам. (*Ціха*.) А табе – маёй служжкай. Пераапранайся. (*Падае Айшэ накідку*.)

**А й ш э** (*здзіўлена*). Навошта, Саламея-ханум?

**С а л а м е я.** На жаль, я не змагу пабываць у вас на вяселлі, дзеці мае. Заўтра я адпільваю ў Святую Зямлю. Але сёння нас чакае падарожжа ў горад шчасця. (*Важна*.) Заможная чужаземка на калясцы з фурманам і ў суправаджэнні сваёй служжкі выпраўляецца паглядзець руіны Садабада.

**А й ш э.** А мой дзядзька?

**С а л а м е я.** Я дамовілася з ім, што вазьмуся цябе лячыць – нібыта за грошы Недзіма, – і таму мне неабходна паказаць цябе сваім калегам. Твой дзядзька ўзрадаваўся, што нарэшце збудзе хворую пляменніцу з рук. (*Дапамагае Айшэ апрануць накідку*.) Можна ехаць. (*Бярэ Айшэ пад руку і накіроўваеца да дзвярэй*.) Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад. (*Усміхаецца*.)

**Н е д з і м** (*падхоплівае і дэкламуе далей*).

Дазволу ў маці папрасі на пятнічны намаз

Прыйсці. Ад лёсу мы ўцячём у запаветны час.

Глухая сцежка прывядзе да прыстані якраз.

Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.

Нам будзе малады вясяльяр дарогаю спяваць.  
Пакінуць згодны я сяброў і скарбы ўсе аддаць  
За згоду шчырую тваю ўвесь век мяне кахаць.  
Хадзем, мой тонкі кіпарыс, у шчасны Садабад.

Калі Недзім чытае верш, Адоніс пачынае падыгрываць  
яму на бандуры. Айшэ рэзка спыняеца і азіраеца ў бок  
прывідаў.

С а л а м е я. Чаму ты спынілася?

А й ш э. Згадала свой жахлівы сон... Як добра, што  
вы мяне абудзілі. (*Выходзіць з пакоя, за ёю – Недзім.*)

С а л а м е я (*на самым парозе абарочваеца і звязртаеца да прывідаў*). Ну, панове, гэта ўжо занадта! Бывайце назаўсёды!

Саламея рапушча выходзіць з пакоя. Разгубленыя амарыты спыняюць гульню.

П і л ь ш т ы н. Я пратэстую! Мы афіцыйна не  
разведзеныя. Мусіш узяць мяне з сабой, Саламея.

Г а л ь п і р. Хто навучыў цябе медыцыне, mein  
Mädchen? Я не хачу заставаеца ў гэтym жахлівым  
горадзе!

А д о н і с. Куды ты без мяне, Саламейка? Я ж тваё  
шчасце!

Чуваць нейкае рыпенне, потым паветра скаланае страшнныя грукат. Стary дом завальваеца, хаваючы пад  
сабою прывідаў...

Г о л а с С а л а м е і. Вярнуўшыся з прагулкі, мы  
ўбачылі, што стары дом заваліўся. Я адвяла дадому  
Айшэ, развіталася з Недзімам і з лёгкім сэрцам адплыла на караблі ў Святы Горад. Больш я ніколі не  
сустракала ў сваім жыцці гэтую закаханую пару, але  
часта згадвала іх у малітвах да Пана Бога. Цікава, ці  
згадвалі яны ў малітвах да свайго Аллаха вандроўную  
лекарку з далёкага паўночнага краю, якая паказала  
ім дарогу ў шчаслівы горад?..

З а с л о н а.

**ФРАНЦІШКА,  
АБО  
НАВУКА КАХАННЯ**

---

**П'еса ў 3-х дзеях**

## ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ

Францішка Урушулля Радзівіл, княгіня.

Міхал Казімір Радзівіл, князь, ён жа –  
Кесар.

Караль Радзівіл, княжыч,  
ён жа – Візір.

Ганна Мыцельская, шляхцянка,  
яна ж – Аруя.

Станіслаў Мыцельскі, шляхціц,  
ён жа – Арлекін.

Тэрэзка, выхаванка княгіні,  
яна ж – Лара.

Якуб Фрычынскі, камендант,  
ён жа – Банут.

1-ы Кадэт, ён жа – Губернатар.  
2-і Кадэт, ён жа – Суддзя.

Лекар Шульц, ён жа – Лекар.

Талія, фрэйліна, яна ж – 1-я Рабыня.  
Мельпамена, фрэйліна,  
яна ж – 2-я Рабыня.

Ксёндз Юзаф.

Палкоўнік Валконскі  
Слуго.

У п'есе выкарыстана  
камедыя Ф. У. Радзівіл “Распуснікі ў пасты”  
ў перакладзе з польскай мовы Наталлі Русецкай.

## ДЗЯ ПРШАЯ

### **З'явапершая**

Нясвіж, жнівень 1752 года. На летняй сцэне ў парку дзве фрэйліны прадстаўляюць сустрачу дзвюх музоў: Таліі і Мельпамены. Перад сцэнай сядзіць за мальбертам княгіня Францішка Радзівіл і малюе, выхаванка Тэрэзка трymае над гаспадынай парасон ад сонца.

Доўгі час фрэйліны стаяць нерухома, як статуі, але неўзабаве адна з іх не вытрымлівае і пачынае круціцца.

Францішка. Талія, ты зноў круцішся? Будзеш за гэта пакараная. Перакладзі з лацінскай мовы верш:  
“Ut dominam teneas, nec te mirere relictum,  
Ingenii dotes corporis adde bonis.  
Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad annos  
Fit minor, et spatio carpitur ipsa suo”.

Талія (незадаволена). Зноў лаціна! (*Падумаўши хвіліну.*) Як я зразумела, пані, паэт услаўляе каханне... узносіць яго вышэй за мудрасць... і здароўе.

Францішка. Міная мая, нельга быць такой нязадарай, ты ж жанчына! (*Да Тэрэзки.*) Тэрэзка!

Тэрэзка. “Каб захаваць каханне, мусіш да прыгажосці дадаць крыху розуму. Бо прыгажосць – ненадзейная реч, з гадамі мінае: чым далей, тым слабейшай робіцца ейная моц”. Гэта Авідзій, мая пані?

Францішка (задаволена). Так, Авідзій. (*Да фрэйлін.*) Чулі, як трэба?

Другая фрэйліна непрыкметна паказвае Тэрэзцы язык, але Францішка заўважае гэта.

Францішка. Мельпамена, ты паводзіш сябе брыдка. Мусіш перакласці з французскай мовы сэнтэнцыю: “Il ne trouve point de remède plus efficace contre les ennuis de la vie, que la variété des lieux, des actions, et il n'y a rien de si agréable, dans les choses de la Terre, qui ne devienne ennuye sans la variété”.

М е л ь п а м е н а (*спрабуе выкруціца*). Вельмі цяжка зразумець, пані, што хацеў сказаць аўтар. Так усё цымяна, заблытана... Гэта Мантэнъ?

Ф р а н ц і ш к а. Дзякую за добрае слова: гэта з майго ўласнага трактату. (*Да Тэрэзкі.*) Тэрэзка!

Т э р э з к а. “Няма лепшага сродку супраць жыццёвай нуды, чым разнастайнасць месцаў і дзеяння. Няма сумнення, што нуда на зямлі ўзнікае ад недахопу разнастайнасці”. Прабачце, пані, французскую я ведаю пакуль горш, чым лаціну.

Ф р а н ц і ш к а. Што ты, ма cherie<sup>1</sup>, ты робіш прыкметныя поспехі. Пераклад, канечне, не зусім дакладны, але сэнс перададзены добра. (*Да фрэйлін.*) І не сорамна вам, панісям, саступаць у навуках дзяўчынцы?

З'яўляюцца Ганна і Станіслаў Мыцельскія ў супрадаждэнні князя Міхала Радзівіла. Тэрэзка сарамліва хаваецца за княгіню. Фрэйліны какетліва хіхікаюць і перашептваюцца паміж сабой.

М і х а л. Франусенька, рыбанька, зірні, хто да нас завітаў! (*Падводдзіць гасцей да жонкі.*)

С т а н і с л а ў (*схіляеца ў паклоне*). Вітаем шаноўную княгіню!

Г а н н а. Дзень добры, цётухна! Не перашкодзілі?

Ф р а н ц і ш к а. Мае мілья пляменнікі, дзеці мае любыя! Як я рада вас бачыць! (*Узнімаеца насустрач гасцям і па чарзе абдымае ix.*) Станіслаў, як ты вырас! А ты, Ганна, усё прыгажэш! (*Да фрэйлін.*) Музы, на сёння можаце быць вольныя. (*Да Тэрэзкі.*) І ты, маё золатца, таксама.

Тэрэзка паслухмяна кланяеца і сыходзіць. Цікаўныя фрэйліны не адразу выконваюць загад.

М і х а л. Неспадзянка, га? А напрыканцы тыдня прыяджае з Пецярбургу князь Валконскі. Ёсць на года, жоначка, зладзіць чарговае прадстаўленне.

Ф р а н ц і ш к а. Шкада – Тэафіля з Кацярынай засталіся ў Навагрудку. (*Да Ганны.*) Ніводнае прад-

<sup>1</sup> Мая дарагая (франц.).

стаўлenne не абыходзіцца без нашых дачок. (*Да Міхала.*) І кадэты рыцарскай акадэміі не ўсе вярнуліся з летніх вакацыяў. (*Заклапочана.*) Не хапае акцёраў.

Міхал (*абдымае жонку*). Нічога, вы з Фрычынскім, як заўсёды, нешта прыдумаецце. (*Шэптам.*) Нам трэба гасцінна прыняць Валконскага: на выпадак вайны важна мець сябра сярод ворагаў.

Станіслаў (*набраўшыся смеласці*). Пане гетман, я столькі чую пра вашу акадэмію! Кажуць, гэта найлепшая рыцарская школа ва ўсёй Рэчы Паспалітай.

Міхал. Анягож! Я сам прыдумаў для яе статут і склаў праграму заняткаў. Нават кароль не мае такой школы.

Ганна. Мой брат марыш уступіць у шэрагі кадэтаў, ваша мосць. (*Іранічна.*) Ён начытаўся Цыцэрона, Плутарха і хоча ахвяраваць сваё жыццё Айчыне.

Міхал. Добрыя намеры, пляменніча! Наш сын Карабль таксама скончыў акадэмію, і з вялікай для сябе карысцю. (*Да Францішкі.*) Франуся, а можа, нашыя госьці возьмуць удзел у прадстаўленні? Памятаю, Ганна ўжо выступала калісьці на сцэне разам з нашымі дзецьмі. (*Прыглядзеца да Ганны.*)

Францішка. Ах, было б цудоўна! (*Спахапіўшыся.*) Вось толькі ці захоча яна пасля... (*Робіць мужу нейкія знакі.*)

Ганна. Не сумнявайцесь, цётухна, захачу. Жалоба па мужу скончылася, дзеці знаходзяцца пад наглядам, так што я з радасцю выйду на сцэну. Можа, хутчэй ачунаю.

Міхал. А што скажа наш юны Гектар?

Станіслаў (*з выклікам*). Я лічу, што ўдзел у легкадумных забавах ніжэй за годнасць сапраўднага шляхціца!

Міхал. Але ж гонару! Я не згодны з тваімі словамі, пляменніча, але смеласць твая мне падабаецца. (*Да Францішкі.*) Франуся, пабаўся з нашымі мілымі гасцямі. Я маю на сёння шмат важных спраў.

Францішка. Пачакай, mon très cher<sup>2</sup>! (*Пляшчотна.*) Я напісала да цябе ліст. (*Працягвае князю ліст.*)

<sup>2</sup> Мой вельмі дарагі (франц.).

*Міхал (сарамліва, да гасцей).* Не здзіўляйцеся: мая жонка так упадабала пісаць да мяне лісты, што піша іх нават тады, калі я дома. (*Бярэ ліст.*) Дзякую, рыбанька. (*Цалуе жонку і адыходзіць.*)

*Францішка (да Станіслава).* Дык што, мой хлопчык, ты адмаўляешся ўдзельнічаць у спектаклі?

*Станіслаў (цвёрда).* Так, ваша мосць. Але я заўсёды да паслуг княгіні. (*Схіляецца ў паклоне.*)

*Францішка.* Шкада, нам бракуе акцёраў.

*Ганна.* Не гневайцеся на яго, цётухна, ён такі ўпарты.

Чуваць спалоханыя дзяўчыны крыкі, задаволены мужчынскі рогат. Убягае Тэрэзка, за ёй гоніцца п'янаваты Караль Радзівіл. Тэрэзка хаваецца за Станіслава, Караль налятае на Ганну і хапае яе за талію.

*Францішка.* Карабль, як ты сябе паводзіш?!

*Караль (здзіўлены).* Здаецца, я некага злавіў. (*Разглядае Ганну.*) Але зусім не ту ю птушачку, на якую паляваў. (*Адпускае Ганну.*)

*Тэрэзка.* Даруйце, пані, я не вінаватая!

*Францішка.* Гэта мой сын Карабль. (*Да Карабля.*) Павітайся з гасцямі, Карабль. Ганну ты павінен памятаць, а Станіслава бачыў даўно, калі ён быў маленькім хлопчыкам.

*Караль.* Прапшу прабачэння, я сёння не ў форме. (*Хоча сисци.*)

*Францішка (падышоўши да сына, шэптам).* Карабль, ты зноў выпіў? Я ж цябе прасіла... (*Да гасцей, уголос.*) Вось хто дапаможа нам зладзіць прадстаўленне! Мой Карабль – заўзяты тэатраман...

*Караль (панічна).* Пане Езус, толькі не гэта! (*Уцякае.*)

*Францішка (крычыць услед).* Возьмеш ролю ў пана Фрыгінскага!

*Ганна (усміхаецца).* З дарослымі сынамі шмат клопатаў.

*Францішка.* Так, у Карабля складаны характар. (*Натхнёна.*) Але я спадзяюся з дапамогай тэатра яго выправіць. Я нават напісала адмысловая для

яго дыдактыгчную п'есу, і Караль з поспехам граў там самога сябе.

Г а н н а. Ці не прасцей было б яго ажаніць?

Ф р а н ц і ш к а (*да Тэрэзкі, змяніўши тон*).  
Тэрэзка, ідзі да сябе, дзяўчынка.

Т э р э з к а (*баязліва*). Пані...

Г а н н а. Яна баіцца. Прыгожая ў вас выхаванка,  
цётухна.

Ф р а н ц і ш к а. А якая разумная! Паходзіць  
з беднай засцянковай шляхты з-пад Наваградка, рана  
страціла бацькоў, *rauvre enfant*<sup>3</sup>.

Станіслаў зачаравана глядзіць на Тэрэзку, Ганна заўважае гэта.

Г а н н а. Станіслаў, можа, ты правядзеш дзяўчыну  
да палаца? Нам з княгініяй ёсць аб чым паразмаўляць.

С т а н і с л а ў. Я? (*Спахапіўшыся*.) Так, з прыем-  
насцю.

Станіслаў з Тэрэзкай ідуць да палаца, але нечакана  
Тэрэзка вяртаецца і кідаецца да ног княгіні.

Т э р э з к а. Ваша міласць, у тым прадстаўленні...  
Княгіня абяцала...

Ф р а н ц і ш к а. Памятаю, радасць мая. Не хва-  
люйся, знайдзем для цябе ролю. (*Пагладжвае Тэрэз-  
ку па галаве*.)

Т э р э з к а. Дзякую, пані.

Станіслаў з Тэрэзкаю сыходзяць.

Ф р а н ц і ш к а. Даі я цябе яшчэ раз абдыму,  
Гануся. (*Падыходзіць да Ганны і абдымае яе*.) Я рада,  
што ты прыехала.

Г а н н а. Дзякую за чулы ліст, цётухна, за запра-  
шэнне ў Нясвіж. Мне сапраўды цяжка цяпер у Шыд-  
лоўцу.

Ф р а н ц і ш к а. Вядома, пасля смерці любага  
чалавека цяжка заставацца ў мясцінах, дзе вы калісьці  
былі шчаслівия. (*Уяўляе*.) Гуляеш па парку – міна-

<sup>3</sup> Беднае дзіця (франц.).

еш ставок, на беразе якога вы разам чыталі некалі вершы Петракі. Ходзіш па палацы і міжволі апынаешся ў пакоі, дзе калісці ён упершыню сказаў табе...

Г а н н а (*перапыняе*). Цётухна, утаймуйце сваю бязмежную фантазію: я зусім не кахала Лявона. (*Адыходзіць убок.*) І зусім па ім не сумую.

Ф р а н ц і ш к а. Не кахала? *Pauvre Léon<sup>4</sup>...* (*Разгублена*.) Але ж я памятаю, як ты радавалася, калі брала з ім шлюб. Памятаю, якая ты была шчаслівая, калі ў вас нарадзілася першае дзіця...

Г а н н а. А хто з дзяўчат не радуецца, калі выходзіць замуж? Асабліва калі табе пятнаццаць гадоў, а твой жаніх – князь Радзівіл. Але потым ты бліжэй пазнаеш свайго выбранніка, і ад былога кахання не застаецца ані следу.

Ф р а н ц і ш к а (*абурана*). *Pardonne, ma chérie<sup>5</sup>,* хіба ты не ведала, што каханне ўвесь час патрабуе ад нас высылкаў? Няўжо ты не памятаеш слова Авідзія: “Пасля таго, як сустрэнеш свайго выбранніка і завладаеш ягоным сэрцам, думай пра найважнейшае – як вашае каханне захаваць!”

Г а н н а. Цётухна, вы – жанчына-цытата. Але я таксама памятаю з Авідзія адну фразу: “Тым, хто прыгожы, мая не патрэбна навука, іх хараство за навуку вышэй!” (*Падыходзіць да княгіні і абдымае яе, як малое дзіця.*) Пакінем паэзію ў спакоі, жыщё вакол нас зусім не такое, як у вершах.

Ф р а н ц і ш к а (*з лёгкім сумам*). А я заўсёды мусіла разлічваць на навуку, бо не мела такой прыгажосці, як ты. (*З гонарам.*) Але я здолела захаваць нашае з Міхалам каханне, хаця мінула ўжо трыццаць гадоў з дня шлюбу. Пачыналіся і заканчваліся войны, нараджаліся і паміралі нашыя дзеці, а мы заставаліся закаханымі і вернымі адзін аднаму.

Г а н н а. Проста вам пашанцавала з мужам. А Лявен хоць і паходзіў з радзівілаўскага роду, але чалавекам быў мізэрным. Да таго ж хутка памёр, пакінуў-

<sup>4</sup> Бедны Лявен (франц.).

<sup>5</sup> Выбачай, мая дарагая (франц.).

шы мяне з малымі дзецьмі і вялкімі даўгамі. (*У роспачы.*) Калі я не знайду грошай, мы неўзабаве застаемся без жытла, бо маентак быў закладзены яшчэ да шлюбу.

Францішка. Mon ieu<sup>6</sup>, што ты кажаш!

Ганна. Як вы думаецце, цёухна, князь Міхал дасць мне грошай, каб расплатіцца з крэдыторамі?

Францішка (*няўпэўнена*). Не ведаю, я не ўмешваюся ў фінансавыя справы мужа. Але я веру, што ёсё... неяк наладзіцца. (*Бадзёра*.) Не думай пра свае клопаты, зараз важна падрыхтаваць добрае прадстаўленне.

Ганна. Значыць, не дасць. (*Уздыхае*.) Што ж, будзем рыхтавацца да прадстаўлення.

Францішка. Усё скончыцца добра, павер мне. (*Не вытрымлівае*.) Бедная мая дзяўчынка!

Цяпер ужо Ганна туліцца да Францішкі, так яны і стаяць, абняўшыся, пасярод нясвіжскага парку.

<sup>6</sup> Божа мой (франц.).

## З'ява другая

Праз дзень у тым самым месцы няевіжскага парку. На летній сцэне Тэрэзка, спадзеючыся, што яе ніхто не бачыць, натхнёна дэкламуе маналог з будучага спектакля. З яўляеца Станіслаў і, незаўважаны, слухае дэкламацію Тэрэзкі.

Т э р э з к а. Дапамажы, магутны Божа, будзь ласкавы,

Убераражы мяне, слабую, ад няславы,

Дадай мне кемлівасці, смеласці ды спрыту

І захавай мяне пры цноце ды прыбытку.

Адзіны Божа, па тваёй вышэйшай волі

Рыбы і птушкі, і звяры жывуць на волі,

Хамелеоны, матылькі, мурашкі, молі,

Кузуркі розныя не ведаюць нядолі.

Навошта ж даў ты столькі бедаў і мучэнняў

На падабенства тваё злепленым стварэнням?..

(Убачыўши Станіслава.) Ой! Прашу прабачэння!

(Намерваеца збегчы.)

С т а н і с л а ў. Не, не, не ўцякай! У цябе цудоўна атрымліваецца.

Т э р э з к а. Але не ў прысутнасці пана. (Сыходзіць са сцэны.)

С т а н і с л а ў. Завучваеш сваю ролю?

Т э р э з к а. Не, гэта маналог галоўнай герайні. Напэўна, яе будзе граць вашая сястра. А я тут як служка і атрымаю ролю служкі.

С т а н і с л а ў. Любіш тэатр, Тэрэзка?

Т э р э з к а. Страшэнна. А пан, я чула, адмовіўся браць удзел у прадстаўленні?

С т а н і с л а ў. Так. Мне здаецца, гэта не шляхецкі занятак.

Т э р э з к а. А нашыя князёўны ахвотна граюць у спектаклях. І княжыч Каарль таксама... праўда, не-ахвотна. Пан лічыць, што ўласцівы шляхецкі занятак – з раніцы да вечара жлукціць віно і жэрці дзічыну?

С т а н і с л а ў (*пакрыўджана*). Я лічу, што ўласцівы шляхецкі занятак – дасканаліцца ў науках і вайсковым майстэрстве, каб потым служыць Айчыне.

Тэрэзка. Прабачце, я не хацела пана пакрыгудзіць. Я толькі паўтарыла слова пані Францішкі. Ёй, бывае, даводзіцца тлумачыць гасцям, што тэатр – больш высакародная забава, чым паляванні ды баліянні.

Станіслаў. Паслухай, Тэрэзка, можа б ты не называла мяне панам? Ты ж ведаеш маё імя.

Тэрэзка (*гулліва*). А можа б, пан Станіслаў перадумаў і ўзяў узел у нашым прадстаўленні? (*Уцякае*.)

Станіслаў. Якая слаўная дзяўчына... Чаму я з такой цяжкасцю знаходжу слова, калі з ёй размаўляю?

Чуваць мужчынскія галасы, з'яўляюцца Якуб Фрычынскі і маладзенъкі ксёндз Юзаф.

Ксёндз (*абурана*). Пане Фрычынскі, я катэгара-  
рычна супраць! Гэтая два кадэты – найслабейшыя  
навучэнцы акадэміі, летась яны амаль не наведвалі  
лекцыяў па рыторыцы і дыялектыцы, а калі з'яўлялі-  
ся – толькі перашкаджалі сябрам. Па загаду ясна-  
вильможнага князя яны сёлета раней вярнуліся з ва-  
кацыяў, каб крыху падцягнуць свае веды, а замест  
гэтага ім прапанавана ўдзельнічаць у спектаклі! Так  
рабіць няможна!

Фрычынскі. Шаноўны ойча, бракуе акцёраў.  
На шчасце, пад рукой аказаліся хоць гэтая гультаі.  
Княгіня загадала неадкладна даць ім ролі.

Ксёндз. I вы, камендант акадэміі, патураеце  
капрызам княгіні на шкоду выхаванию сваіх наву-  
чэнцаў?

Фрычынскі. Як камендант акадэміі я могу  
абурацца, але як рэжысёр прадстаўлення – даруйце,  
ойча – я задаволены, бо не маю іншага выйсця. Дарэ-  
чы, гэтая кадэты дрэнна наведвалі і мае лекцыі па  
гісторыі. Што рабіць: тэатр іх цікавіць больш за на-  
шыя лекцыі.

Ксёндз. I за набажэнствы ў касцёле! (*З пагро-  
заю*.) Я вымушаны буду давесці да ведама князя, што  
некаторыя вашы кадэты не з'яўляюцца на нядзельную  
імшу, а калі з'яўляюцца – ператвараюць яе ў тэатр.

Ф р ы ч ы н с к і (*заўважыўшы Станіслава*). На шчасце, не ўсе такія тэатраманы, вялебны ойча. (*Да Станіслава.*) Пан Мыцельскі?

С т а н і с л а ў. Так, пане камендант. (*Прадстаўляеца.*) Шляхціц Станіслаў Мыцельскі!

Ф р ы ч ы н с к і. Вось, пазнаменцяся, ойча, з нашым юным госцем. Аматар навук, шчыры патрыёт, трэба думаць – цнатлівы вернік. Адмовіўся браць удзел у спектаклі, хоць сама княгіня яго аб гэтым прасіла. Лічыць, што чытанне Плутарха ды Цыцэrona – больш карысны для шляхціца занятац, чым удзел у легкадумных тэатральных прадстаўленнях.

К с ё н д з. Мой дараіг хлопча! (*Прадстаўляеца.*) Ксёндз Юзаф Катэнбрыйнг.

С т а н і с л а ў (*разгублена*). Пане камендант, я хацеў вас прасіць...

Ф р ы ч ы н с к і. Ведаю, княгіня распавядала пра вашыя намеры. Будзем радыя вітаць пана ў Нясвіжскай рыцарскай акадэміі.

К с ё н д з. Новы навучэнца? Цудоўна, цудоўна! Мы пакажам гэтым няздарам і абібокам! (*Па-прыяцельску абдымае Станіслава.*)

С т а н і с л а ў. Але я хацеў спытацца...

Ф р ы ч ы н с к і (*адмахваеца*). Потым, цяпер я заняты падрыхтоўкай спектакля. Зараз збяруцца ўсе ўдзельнікі, і мы размяркуем ролі. На ўсе пытанні пра вучобу адкажа айцец Юзаф.

К с ё н д з. З задавальненнем, з задавальненнем, мой хлопча! Хадзем, я пакажу табе нашую бібліятэку! (*Цягне за сабой Станіслава.*) Закон езуітаў, канечне, выкарыстоўвае тэатр як сродак навучання і рэлігійнага выхавання. (*Шэптам.*) Але чаму могуць навучыць легкадумныя камедыі нашай княгіні, каго яны могуць выхаваць?

Ксёндз Юзаф са Станіславам сыходзяць. Фрычынскі сядзе на край сцэны, вымае скрутак паперы і чытае пярэднє размеркаванне роляў.

З'яўляеца Караль Радзівіл, насцярожана азіраеца, потым на дыбачках падыходзіц да Фрычынскага.

К а р а л ь . Якуб, гэта я.

Ф р ы ч ы н с к і (*узнімаецца*). Дзень добры, Ка-  
раль.

К а р а л ь . Ролі яшчэ не размяркоўвалі?

Ф р ы ч ы н с к і . Зараз будзем размяркоўваць.

К а р а л ь . Добра, што я прыйшоў раней. (*Абура-на*.) Маці хоча, каб я зноў удзельнічаў у спектаклі!

Ф р ы ч ы н с к і . Не хапае акцёраў.

К а р а л ь . Халера ясная! Значыцца, мне не адкру-  
ціцца?

Ф р ы ч ы н с к і . Баюся, што ніяк.

К а р а л ь . Ратуй мяне, каханы прыяцель! Дай мне  
самую маленъкую ролю.

Ф р ы ч ы н с к і . Няпроста гэта зрабіць. Княгіня, як  
заўсёды, захоча бачыць сына ў адной з галоўных роляў.

К а р а л ь . Пся кроў! Ты ж ведаеш, як цяжка мне  
даецца завучванне тэксту. (*Нервова ходзіць уздоўж  
сцэны*.) Дапамажы, Якуб, маці цябе слухаеца.

Ф р ы ч ы н с к і . Паспрабую, Караль. Зраблю ўсё,  
што ў маіх сілах.

К а р а л ь . Дзякую, дружка. (*Цісне Якубу руку*.)  
Памятай, што я – твой сябар.

Ф р ы ч ы н с к і . Памятаю, Караль.

Караль нібыта сыходзіць, але адразу ж вяртаеца.

К а р а л ь . А яшчэ памятай, што, калі бацькі па-  
мруць, я буду гаспадаром у Нясвіжы і тваім хлеба-  
даўцам.

Ф р ы ч ы н с к і (*схіляеца ў паклоне*). І гэта  
памятаю, княжа.

К а р а л ь . Ну, то добра, спадзяюся на цябе.

Караль сыходзіць, але сутыкаеца з Ганнай Мыцель-  
скай.

К а р а л ь (*нахабна*). Прывітанне, сяstryца! Ці  
магу я дапамагчы табе хутчэй забыцца пра нябожчы-  
ка-мужа і згадаць радасці жыцця?

Г а н н а (*спакойна*). Не, мой маленъкі братка, бо  
калі я гляджу на цябе, адразу згадваю ўласных  
дзяцей.

**К а р а л ь** (*скрозвъ зубы*). Языкатая баба! (*Імкліва сыходзіць*.)

**Ф р ы ч ы н с к і** (*схіляеща ў паклоне*). Дзень добры, пані Ганна. Даруйце, калі княжыч вас пакрыўдзіў.

**Г а н н а.** Здаецца, у вас з ім прыяцельскія адносіны.

**Ф р ы ч ы н с к і** (*паціскае плячыма*). Павінен жа нехта ім апекавацца. Спадзяюся, дробныя непрыемнасці не азмрочаць вашага побыту ў Нясвіжы. (*Прыязна*.) Вас чакае цудоўная роля ў спектаклі. Галоўная.

Ганна сядзе на край сцэны, Фрычынскі прысаджваецца побач.

**Г а н н а.** Дзякую, Якуб. У мяне засталіся вельмі прыемныя ўспаміны з юнацтва пра ўдзел у вашых спектаклях.

**Ф р ы ч ы н с к і.** Падзякующе княгіні: яна піша п'есы, я толькі іх стаўлю.

**Г а н н а.** Хачу вам прызнацца, Якуб, што я нават была патаемна закахана ў вас. Вы мне здаваліся маладым богам, які на маіх вачах стварае новы, прыгожы сусвет. Калі я выходзіла на сцэну, сябе я таксама адчувала вашым стварэннем.

**Ф р ы ч ы н с к і.** Мужчына можа ганарыцца ўсё жыццё, калі хоць на імгнение выклікаў запікаўленасць такой жанчыны, як вы.

**Г а н н а** (*задумліва*). Але як даўно гэта было... Я пасталела, зрабіўся дарослым сусвет, а вы ўсё ўдачце з сябе бога. Не апрыкрадлі вам гэтыя гульні, Якуб?

**Ф р ы ч ы н с к і.** Што вы маеце на ўваже?

**Г а н н а.** Я разумею сваю дзівачку-цётку: недахоп рэальных падзеяў у жыцці яна імкнецца дапоўніць тэатральнымі фантазіямі. Але навошта гэта вам, разумнаму, дарослому мужчыну? Чаму вы не зробіце вайсковую кар'еру? Чаму не возьмече ўдзелу ў палітычным жыцці?

**Ф р ы ч ы н с к і.** Па волі лёсу мне давялося яшчэ ў юнацтве шмат паваяваць: у Германіі, у Францыі. Але потым я зразумеў, што мне больш даспадобы забі-

ваць людзей на сцэне, чым на полі бітвы. А палітыка... Хіба нашыя крыклівия шляхецкія соймы – гэта палітыка? На жаль, будучыня нашага краю вырашаемца не ў Вільні і Варшаве, а ў Вене і Пецярбургу.

Г а н н а. Дзіўны вы чалавек, Якуб.

Ф рычынскі (*узнімаецца і праходзіцца ўздоўж сцэны*). Пані Ганна, у мяне да вас просьба. Наш лад жыцця тут, у Нясвіжы, крыху нерэальны, прыдуманы. Вы жанчына назіральная, кемлівая: адно бачыще, пра іншае здагадваецца. Але не спяшайтесь дзяліцца сваімі адкрыццямі з іншымі асобамі. Кожны чалавек мае права бачыць сусвет вакол сябе такім, якім хоча. Не варта разбураць гэты прыгожы, але крохкі сусвет выпадковымі праўдамі жыцця.

Г а н н а. Добры вы чалавек, Якуб. Княгіні пашанцевала мець такога памочніка. (*Узнімаецца*.) Якую ролю буду граць я ў вашым прадстаўленні?

Ф рычынскі. Ролю шляхетнай жанчыны, якая цноту ставіць вышэй за грошы, а разумам і спрытам пераўзыходзіць мужчын. (*Вымае гадзіннік і глядзіць, колькі часу*.) Зараз збяруцца ўсе ўдзельнікі.

Г а н н а. Вы ніколі не задумваліся, Якуб, чаму мая щётка, напісаўшы столькі п'ес, ні разу асабіста не брала ўдзелу ў спектаклях?

Ф рычынскі (*прастадушна*). Бо княгіня – кепская акцёрка.

Чуваць галасы, смех, пачынаюць збірацца ўдзельнікі спектакля. Першымі прыйдзяць дзве фрэйліны, кланяюцца Якубу і Ганне, какетліва хіхікаюць, перашэптуваюцца паміж сабой. Потым прыйдзіць пануры лекар Шульц, а ўслед за ім – двое кадэтаў, якія адразу далучачуюцца да фрэйлін.

Ф рычынскі (*вітаецца і адначасова прадстаўляе тых, хто прыйшоў, Ганне*). Дзень добры, мілыя паненкі!

М ель п а м е н а. Дзень добры, пане Фрычынскі.

Т а л і я. Звярніце ўвагу: мы прыйшлі самыя першыя.

Ф рычынскі. Але пасля пані Ганны. (*Да Ганны*.) Фрэйліны княгіні: Тэкля і Магдалена. Але

ніхто не звяртаецца да іх па імені: княгіня празвала іх Талія і Мельпамена, у гонар муз – апякунак камеды і трагеды. Цяпер малюе з іх карціну “Сустрэча музай”. Дзень добры, пане Шульц.

Лекар (*здымае каптур*). Маё шанаванне, пане Якуб.

Фрычынскі (*да Ганны*). Прыдворны медык Радзівілаў, вядома, з немцаў. Лекар з яго добры, акцёр ніякі, але чалавек ён добра сумленны, і працуецца з ім лёгка.

1-ы Кадэт, 2-і Кадэт (*разам*). Вітаем пана каменданта!

Фрычынскі. Рады вас бачыць, хлопцы. (*Да Ганны*.) Кадэты рыцарскай акадэміі, Карніцкі і Нарніцкі, будучыя сябры вашага брата. З імі ўсё наадварот: навучэнцы дрэнныя, затое акцёры выдатныя.

З'яўляецца княгіня Францішка Радзівіл у суправаджэнні Тэрэзкі. Тэрэзка нясе кошык са скруткамі паперы. Усе кланяюцца княгіні.

Францішка (*урачыста*). Дзень добры, сябры!

Фрычынскі. Дзень добры, ваша міласць. Усе ўжо сабраліся і з нецярплівасцю чакаюць свайго лёсу.

Францішка (*аглядае прысутных*). Хіба ўсе? Не бачу свайго сына Карабля.

Фрычынскі. Княжыч, як заўсёды, спазнянецца.

Францішка. Што ж, пачнем без яго.

Усе сядаютъ уздоўж края сцэны, толькі Фрычынскі і Тэрэзка застаюцца стаяць побач з княгінай.

Францішка. Найболыш цікаўныя з вас ужо ведаюць, што гэтым разам для пастаноўкі я выбрала п'есу “Распушнікі ў пастыцы”, якую мы з поспехам паказвалі летась. На жаль, бракуе акцёраў, і мы не можам паказаць адзін з сёлетніх спектакляў: “Смешныя манерніцы”, “Лекара па прымусу” ці “Каханне – дасканалы майстра”. У “Распушніках...” дзейнічае невялікая колъкасць асобаў, гэта вясёлая і адначасова павучальная камедыя. Спадзяюся на ваш чынны ўдзел у прадстаўленні, загадзя дзякую ўсім і асабліва нашай

госці, пані Ганне, якая згадзілася нам дапамагчы. А зараз аддаю ўсю ўладу ў рукі пана Фрычынскага, які разміяркуе ролі. (*Сядзе на лаўку і робіць знак Фрычынскому, а потым Тэрэзцы.*)

Фрычынскі. Дзякую за давер, шаноўныя сябры. (*Да Ганны.*) Пані Ганна, вы будзеце ў нас прыгажуніяй Аруяй.

Тэрэзка падыходзіць да Ганны і аддае ёй скрутак паперы з ролій.

Фрычынскі. Я сам, як вы памятаецце, выконваў у гэтym спектаклі ролю Кесара...

Францішка (*перапыняе*). Забылася паведаміць вам, што рэплікі Кесара пагадзіўся зачытаць мой муж, князь Міхал Радзівіл.

Пачуўшы такую незвычайную навіну, прысутныя пляскаюць у далоні.

1-ы Кадэт, 2-і Кадэт (*разам*). Віват пану ваяводзе!

Францішка (*да Фрычынскага*). Якуб, я думаю, вы цудоўна справіцесь з ролій купца Банута.

Фрычынскі (*развёўши рукамі, да Ганны*). Пані Ганна, я буду вашым мужам. (*Бярэ ў Тэрэзкі ролю.*) А вашаю служкаю, Лаурай, будзе пані... (*Глядзіць на Талію.*)

Талія ўстае і працягвае да Тэрэзкі руку, Тэрэзка сплюхана хавае кошык з ролямі за спіну.

Францішка (*умешваеца*). Якуб, прабачце, але я ўжо абяцала гэтую ролю Тэрэзцы.

Ганна. Лепшай служкі мне не знайсці. (*Прыязна ўсміхаеца Тэрэзцы.*)

Фрычынскі. Пагаджаюся з вашай воляй, княгіня, і з вашым жаданнем, Ганна.

Тэрэзка бярэ сабе з кошыка ролю. Пакрыўджаная Талія сядзе на сваё месца.

Фрычынскі. Спадзяюся, ніхто не будзе суправадь, калі на ролю Арлекіна – слугі Аруі і нарачона-га Лауры – я прызначу... (*Глядзіць на 1-га Кадэта.*)

1-ы Кадэт устae і схіляе галаву ў знак удзячнасці,  
Тэрэзка вымае з кошыка ролю.

Францішка (*паспешліва*). Не-не, Якуб, ролю  
Арлекіна мы пакінем для Карава! (*Лагодна*.) Je vous  
pries<sup>7</sup>! Гэта мая просьба.

Францішка. Ваша міласць, але ці выпадае  
княжыгчу граць слугу? (*Ціха*.) Да таго ж у Арлекіна  
шмат тэксту.

Францішка. Вось і добра, няхай вучыць.  
(*Зацікаўлена*.) А ў якой ролі хацелі б бачыць майго  
сына вы, Якуб?

Францішка. Калі князь Міхал пагадзіўся  
быць Кесарам, княжыгчу Карава выпадае быць яго-  
ным Візірам.

Францішка. Вы жартуеце, Якуб? (*Абурана*)  
У Візіра ўсяго дзве рэплікі ў канцы п'есы!

Францішка. Пані Францішка, вы даверылі  
мне размеркаванне роляў...

Нечакана з'яўляецца Станіслаў Мыцельскі і накіроў-  
ваецца проста да княгіні Радзівіл.

Станіслаў. Ваша мосць, даруйце мне, я пера-  
думаў. Я таксама хачу ўзяць удзел у прадстаўленні.

Прысутныя вітаюць слова юнака воплескамі.

Францішка. Que c'est joli<sup>8</sup>! Я рада, мой хлоп-  
ык, што любоў да мастацтва перамагла ў табе шля-  
хецкую фанабэрлю.

Станіслаў. Ваша Мосць, я хацеў бы атрымаць  
ролю Арлекіна.

Кадэты і фрэйліны суцішваюць воплескі.

Францішка (*разгублена*). Але, Станіслаў,  
акцёры не выбіраюць сабе ролі, ролі размяркоўвае  
рэжысёр...

Францішка (*паспешліва*). А я згодны.

Ганна (*да Станіслава*). Будзеш майм адданым

<sup>7</sup> Я вас прашу (франц.).

<sup>8</sup> Як гэта цудоўна! (франц.).

слугой, а ў фінале... (*таямнічым голасам*) ... ажэ-  
нішся з прыгажунай Лаурай.

Францішка (*разумее, што трапіла ў пастку*). Э, рабіце што хочаце. Я бачу, што супраць мяне  
тут зладжана змова. Пане Фрычынскі, працягвайце.  
(Дэмантратыўна адварочваецца.)

Фрычынскі. Такім чынам, Арлекінам будзе  
пан Мышцельскі. (*Да Станіслава, ціха.*) Не падвядзі,  
хлопча.

Тэрэзка падыходзіць да Станіслава і аддае яму ролю.

Фрычынскі. Візір – княжыч Караль. Кадэты  
возьмуць ролі Губернатара і Суддзі. Ну, а наш лекар,  
пан Шульц, і на сцэне будзе Лекарам. Усё.

Тэрэзка аддае ролі кадэтам і лекару.

Талія, Мельпамена (*разам*). Як усё? А мы?  
(З надзейай.) Пані княгіня!

Княгіня Радзівіл паварочваецца і запытальна глядзіць  
на Фрычынскага.

Фрычынскі (*разводзіць рукамі*). Больш роляў  
няма. Засталіся, праўда, Жаўнеры Кесара, але без  
рэплік. Возьмем двух сапраўдных жаўнераў з войска  
князя Радзівіла.

Францішка (*падумаўши*). Не трэба Жаўнераў.  
Замест іх увядзем дзвюх чарнаскурых Рабынь.  
З апахаламі.

Мельпамена (*абурана*). Ваша міласць!

Талія (*жаласліва*). Пані княгіня!

Францішка. Усё. Размеркаванне роляў закон-  
чана. (*Робіць знак Фрычынскаму.*)

Фрычынскі. Шаноўнае спадарства, прашу  
ўсіх старанна вывучыць тэкст. Заўтра а дзесятай га-  
дзіне раніцы – першая рэпетыцыя. У нядзелю веча-  
рам – спектакль.

Францішка (*падыходзіць да Фрычынскага*).  
Не крыйдуйце на мяне, Якуб. Нейкая я зрабілася зло-  
сная і нервовая. Напэўна, старэю.

Ф р ы ч ы н с к і. Што вы, пані Францішка, вы приста стаміліся.

Ф р а н ц і ш к а. Так, je suis fatiguée<sup>9</sup>. Ты маеш рацыю.

Г а н н а (*падыходзіць да княгіні, ціха*). Щётухна, вы размаўлялі з князем пра маю справу?

Ф р а н ц і ш к а. Потым, Гануся. (*Да Тэрэзкі.*) Тэрэзка, дапамажы мне дайсці да пакояў.

Л е к а р. Ваша мосць, дазвольце, я таксама вам дапамагу.

Княгіня Радзівіл сыходзіць у суправаджэнні Тэрэзкі і Лекара.

Г а н н а (*сама себе*). Не размаўляла ці адмовіў. (*Да Фрычынскага.*) Пане Якуб, вы не жадаецце пагуляць са мной па парку?

Ф р ы ч ы н с к і. З задавальненнем. Як-ніяк, вы цяпер мая жонка.

Фрычынскі бярэ Ганну пад руку, і яны сыходзяць. Кадэты па-прыяцельску размаўляюць са Станіславам.

1-ы К а д э т. Камендант Фрычынскі распавёў пану пра нашае жыщё ў акадэмії?

С т а н і с л а ў. Не, але мне шмат чаго распавядадаў ксёндз Юзаф.

2-і К а д э т. Э, ксяндзу толькі заняткі ў галаве: граматыка, рытторыка, дыялектыка. Галоўнае ж не гэта!

1-ы К а д э т (*захоплена*). Ці ведае пан, што навучэнцаў акадэмії запрашаюць на ўсе маскарады і каруселі, якія ладзіць княгіня?

2-і К а д э т (*важна*). Мы бярэм удзел ва ўсіх вайсковых парадах і манеўрах, якія праводзіць князь!

С т а н і с л а ў. Прыйзнацца, я аб гэтым не думаў.

2-і К а д э т. А ці не адправіцца нам, хлопцы, з нагоды нашага знаёмства ў карчму? (*Заклапочана.*) Вось толькі грошы ў мяне, як на бяду, скончыліся.

1-ы К а д э т (*спалохана*). І мой бацька затрымлівае чарговую выплату.

<sup>9</sup> Я стамілася (франц.).

С т а н і с ла ў (*прастадушна*). Здаецца, у мяне ёсць некалькі талераў.

1-ы К а д э т, 2-ті К а д э т (*разам*). Віват, калега!

Кадэты і Станіслаў сыходзяць. Перад летняй сцэнай застаюцца толькі ўсімі забытыя і пакрыўдженныя фрэйліны, якія даюць нарэшце выхад сваёй злосці.

Т а л і я. Падлюка, аддала маю ролю нейкай смаркаць! (*Паказвае язык у той бок, куды пайшла княгіня.*)

М е л ь п а м е н а. Мінулы раз я грава Арую, а цяпер буду махаць апахалам. (*З гаркотаю.*) Якая знявага!

Т а л і я. Я зараз лопну ад злосці! Ведзьма! (*Плюе ў той бок, куды пайшла княгіня.*)

М е л ь п а м е н а. Ва ўсім вінавата гэтая выскакашка з Шыдлоўца. Цяпер яна будзе красавацца на сцэне, ёю будуць любавацца госці. Ёй, а не мне будзе пляскаць князь у канцы прадстаўлення. Ненавіджу!

Т а л і я (*занепакоена*). Паслухай, а можа, гэта ўсё з-за цябе? Можа, княгіня здагадваецца?

М е л ь п а м е н а. Дзе там, гонар засціць вочы. Яна ж у нас такая выскакародная, такая выхаваная. Не жанчына, а монстр цноты. Не, Талія, усё змянілася пасля прыезду Мыцельскай.

Т а л і я. Каб ёй удавіцца, нашай удавіцы! Не бяры да сэрца, Мельпамена. Хадзем да мяне, вып'ем з гора па кілішку наліўкі. (*Цягне сяброўку за сабой.*)

З'яўляецца задыханы ксёндз Юзаф, разгублены азіраеца.

К с ё н д з. Шаноўныя паненкі, ці не бачылі вы маіх вучняў?

Т а л і я (*на хвіліну затрымліваеца*). А як жа, бачылі. А гэта святы айщец бачыў? (*Задзірае спадніцу і паказвае ксяндзу зад у ружовых панталонах.*) Вось там іх і шукайце. (*Даганяе сяброўку.*)

К с ё н д з (*жагнаеца*). Преч, д'ябальскае насенне! (*Уцякае ў паніцы.*)

## ДЗЯ ДРУГАЯ

### **З'ява трэцяя**

Пасля таго, як гледачы спектакля “Францішка, або Навука кахання” зоймуць пасля антракту свае месцы, праз залу выйдуць на сцэну гледачы прадстаўлення “Распунікі ў пасты”:  
наперадзе – князь і княгіня Радзівіл,  
за імі – палкоўнік Валконскі і княжыч Каарль,  
апошні –  
ксёндз Юзаф.  
Перад летнай сцэнай паставлена некалькі  
крэслай (крыху збоку, каб не перашкаджалі глядацкай  
зале).  
Калі аднаго крэсла стаяць дзве Рабыні з апаҳа-  
ламі (фрэйліны Талія і Мельпамена).

**Міхал (да Валконскага).** Прашу сядাць, мой  
шаноўны госць.

**Валконскі.** З прыемнасцю, пане гаспадар.

**Францішка (да фрэйлін, строга).** Вы ж павін-  
ны быць чарнаскурыя!

**Талія, Мельпамена (разам).** Пані Фран-  
цішка, пашкадуйце!

**Францішка.** Што з вамі зробіш? (*Махае  
рукой.*)

**Кендрік (баязліва пазіраючы на фрэйлін).** Ваша  
міласць, Богам прашу, вызвалыце мяне ад гэтага відо-  
вішча.

**Францішка.** Паверце мне, драгі ойча, каме-  
дыя – надзвычай цнатлівая і павучальная. (*Працяг-  
вае мужу скрутак паперы.*) Міхал, твой тэкст.

**Міхал.** Дзякую, рыбанька. (*Бярэ ролю і паказ-  
вае палкоўніку Валконскаму.*) Бачыце, палкоўнік,  
я таксама маю ролю.

**Валконскі.** Уся Еўропа ведае, што князь  
Радзівіл – заўзяты тэатраман.

**Францішка (шэптам да Каарля).** Каарль, ты  
вывучыў сваю рэпліку?

**Каарль (незадаволена).** Давялося.

**Францішка.** Ну, дзякую Богу! (*Пляскае не-  
калькі разоў у далоні.*)

Гучыць музыка, на летнай сцэне з’яўляецца Арлекін.

**Арлекін (Станіслаў).** Шаноўнае спадарства, вашай увазе прапануецца камедыя пані Францішкі Уршулі Радзівіл “Распуснікі ў пасты”.

Арлекін кланяецца і знікае, каб праз момант з'явіцца разам з Банутам. Пачынаецца прадстаўленне – дзіўнае спалучэнне арыентальных матываў і камедыі дэль артэ. Акцёры-аматары граюць, хто як можа. Шмат крыку, смеху, слёз; ненатуральныя рухі і штучная інтанацыя. Адным словам, пачынаецца зусім іншы тэатр.

### **Сцэна першая** Банут з Арлекінам.

**Банут**

Мой служжка верны, Арлекіне мой, я гіну,  
Прадбачу ўжо сваю апошнюю хвіліну.  
Калісці грошай меў я шмат і быў багаты,  
Цяпер ні шэлега не маю, ні карата.  
Віна – ні краплі ўжо і хлеба – ні скарынкі,  
Застаўся толькі ты ды жоначка-крывінка.

**Арлекін**

Ты з'есці хочаш нас?

**Банут**

Ах, не, я не пра тое.  
Памерці з голаду мы можам усе троє.

**Арлекін**

А можа, паню-прыгажуню нам закласці?  
Яе мы выкупім, калі міне няшчасце.

**Банут**

Што ты вярзеш?

**Арлекін**

Іначай як уратавацца,  
Калі не маем нават мы чым харчавацца?  
Ты, бачу, з'есці прагнеш нас. Што за скананне!  
Век не пабачыць мне з Лаураю вянчання!..

З тваёй Аруі можа добры быць наедак,  
Я побач з ёю выглядаю як аб'едак.  
Але й мяне з'ясі ты, пэўна, з галадухі!

Б а н у т  
Ах, Арлекіне, любы дружка мой, паслухай!

А р л е к і н  
О, не! Сябе не дам я нават сябру з'есці!

Б а н у т  
І ці не згадзіўся б ты каштоўнасці занесці  
І пад заклад аддаць? Яшчэ мне вінаваты  
Шаноўны лекар, пан суддзя і губернатар.  
Былі часы, што ім Фартуна не спрыяла,  
Жыццё штодзень выдаткаў пільных вымагала,  
Дык я па шчодрасці пазычыў ім багата:  
Па тысячы чырвоных залатых на брата.  
Мінае трэці год – чакаць не мае сэнсу,  
Пайду збяру свае даўгі – з труны ўваскрэсну.

Сцэнадругая  
Банут, Лекар.

Л е к а р  
Вітай, Бануце! Што, скажы, цябе прыводзіць?  
І ці твой прыход сяброўства нашае адродзіць?  
Ты, можа, захварэў? Сядай. Як там Аруя?  
Глыні бальзаму – ад усіх хвароб ратуе.

Б а н у т  
Не дзеля гэтага прыйшоў я!

Л е к а р  
Што ж з табою?

Б а н у т  
Не ўратаваць майго жыцця тваім напоем.

Лекар

Тады віна?

Банут

Не, дзякуй.

Лекар

Мёду?

Банут

Не ўжываю.

Лекар

Гарбаты?

Банут

Не.

Лекар

То, можа, кавы?

Банут

Не жадаю.

Ты згубы зычыши мне!

Лекар

Я бачу, не лячышца

Прыйшоў ты сёння да мяне, а пасварышца.

Банут

Паслухай, браце, я далей чакаць не ў стане.

Вярні пазыку мне, і зноў сябрамі станем.

Лекар

Вярнуць пазыку?

Банут

Так. Спачатку пазычае,

А як аддаць пасля – яго гэта здзіўляе!

Лекар

Ты ашалеў, стары! Я ў цябе пазычыў?

Табе прымроілася, мусіш адпачыць ты.

**Б а н у т**

Ты прыгадай, я на паперы гэта маю.  
Вярні, што пазычаў.

**Л е к а р**

Прэч, порхаўка старая!  
Як смееш ты, жабрак, згалелы даастачы,  
Мяне ў пазыках вінаваціць?!

**Б а н у т**

Ах, няўдзячны!

**Л е к а р**

Прэч! Бо не тысячу, а колькі карк стрывае,  
Ты гнуткіх палак замест грошай атрымаеш.

**Б а н у т**

Хай пакарае Бог цябе! Надзею маю,  
Што справядлівасць у суддзі я напаткаю.

**Сцэнатрэццяя**

Банут, Суддзя.

**Б а н у т**

З апошніх сіл сваіх прад недалёкім сконам  
Прыходжу з ніzkім, пане, да цябе паклонам.  
Няма ніякай іншай у гэтым свеце сілы  
Уратаваць нас з любай жонкай ад магілы.  
Мне лекар доўг не аддае, хоць вінаваты,  
Я спадзяюся, вернеш мне, што пазычаў ты.

**С у д д з я**

Я пазычаў? Калі? Як шмат? Ты выдумляеш.

**Б а н у т**

Вось табе маеш! Ды няўжо не памятаеш?  
У час, калі на пост суддзі ты узыходзіў,  
Міністраў ты за гроши ўласныя ўлагодзіў?  
Чырвоных тысяча пазначана ў паперы.  
Не махляваў ніколі я, то дай мне веры.

### С у д д з я

Здурнеў стары! Ў яго я золата пазыгчыў!  
Такой пазыкі я б і ворагу не зыгчыў.

### Б а н у т

Ах, пане мой, тады аддай хаця б палову,  
Ты ж грошай маеш перапоўненныя сковы.  
Працэнтаў нават не прашу.

### С у д д з я

Ах ты, пралаза!  
Гэй, ёсць там хто, праперці гэтую заразу?!

### Сцэна чацвёртая

Банут, Губернатар.

### Г у б е р н а т а р

Няхай стары заходзіць. Добры дзень, Бануце!

### Б а н у т

Дзень, можа, добры, але я прыходжу ў скрусе.  
Пазыгчыў некалі я золата багата  
Суддзю ды лекару, з іх кожны вінаваты  
Па тысячы, а аддаваць назад не хочуць.  
Я іх упрошваю, яны мне ў твар рагочуць.

### Г у б е р н а т а р

Ах! Пэўна, страцілі і сорам і сумленне.  
Што ж гэта за неверагоднае здарэнне?  
Заўжды пачцівымі былі.

### Б а н у т

Каб толькі гэта!  
Дзіўлюся я, што не расстаўся з гэтым светам,  
Калі яны мяне, слабога ды старога,  
Сваім казалі слугам выпіхнуць з парога!

### Г у б е р н а т а р

Бануце мой! Лёс да цябе такі суровы.

### Б а н у т

Дапамажы мне ды вярні свой доўг грашовы.  
Ты чалавек, відаць, спагадлівы й сумленны.  
А злых ды хцівых паглыне няхай геена!

### Г у б е р н а т а р

Пра што гаворыш ты? Я грошы меў і маю,  
Каб пазычаў калісьці – нешта не згадаю.

### Б а н у т

Ах, разлучуся я з душой. Пабойся Бога!  
Калі цябе чакала цяжкая дарога  
І пільнасць справы падганяла, ты паперу  
Прыслаў мне, тысячу прасіў – і я адмераў.

### Г у б е р н а т а р

Такіх не маю звычак. Досьць тут гутнявіцы!  
Ты, пэўна, бот стары, рашыў мяне зняславіць?!  
Каб ты прасіў, я б не адмовіў.

### Б а н у т

Прыпадаю  
Да стоп тваіх, вярні мне грошы, прападаю,  
Будзь міласэрны, я ні шэлега не маю.  
Узнагародзіць Бог цябе. Не вымагаю –  
Сваё назад прашу.

### Г у б е р н а т а р

Ах, ты, стары пракляты!  
Даўно б аддаў я, каб быў нешта вінаваты.  
Ты штосыці круціш! Гнаць плюгаўца ў плечы!  
Няхай сканае ашуканец у галечы.

### Сцэнапятая

Б а н у т адзін.

І што рабіць мне?! Мусіць, з голаду памру я.  
З кім застанецца мая бедная Аруя?  
О смерць, ратуй мяне ад ганьбы, крыўды, страты,  
Не прагнуне іншае, адно такой заплаты.

Дамоў давалачыся ледзь хапіла сілаў,  
А, чую, клічуць мяне жонка з Арлекінам.

**Сцэнашостая**  
Банут, Аруя, Арлекін.

**Б а н у т**

Аруя, любая мая, мой скарб адзіны,  
Мы з-за маёй бяздумнай шчодрасці загінем.  
Я і не думаў, што мае старыя ногі  
Так марна будуць абіваць усе парогі,  
Што крэдышторы мне ўсміхацца будуць крыва,  
З парога будуць гнаць мяне і ў хвост і ў грыву.  
Як пойдзеш ты, маё каханне, без прынуکі  
Яны даўгі табе пааддаюць у руки.

**А р у я**

Ах, мужу мой, ці разумееш ты, якую  
Наводзіш рызыку на верную Арую?  
Няхай жа цнота маладосць маю ўбароніць  
Тым, што адной выходзіць з дома забароніць.  
Я не пайду нікуды нават пад пагрозай.  
Ты што, Банут, ад гора страціў розум?

**Б а н у т**

Ах, ды няўжо аддаць ты хочаш Богу душу?  
Як не ўпрашу цябе, то як яшчэ прымушу?

**А р у я**

Няхай памру. Мне будзе смерць выратаваннем,  
Прынамсі вернасць захаваю і каханне.

**А р л е к і н**

Ах, дабрадзейка, нашча – не каханне,  
Тваёй красой сабе заробім на сняданне.  
Я, верны служка твой, заўжды цябе ўратую.  
Не дам нікому скрыўдзіць гожую Арую.

**Б а н у т**

Ідзі хутчэй, бяры з сабою Арлекіна.  
Не бойся, жонка, служка мой цябе не кіне.

### А р у я

Пайду, але пабачыши сам: хоць натамлюся,  
Ды вельмі хутка я ні з чым дамоў вярнуся.

### Арлекін

Ты апраніся ў лепшае адзенне,  
Каб быць яшчэ зграбнейшай. Слічнае стварэнне!  
Ды з-пад павек глядзі і соладка ўсміхайся,  
Тады суддзя аддасць свой доўг – не сумнявайся.

### А р у я

Ах, Арлекіне! Так, хадзем.

### Арлекін

Што за прыгода  
Мяне чакае сёння. Рады я, што згода  
І прыгажосць твая жыццё нам уратуюць.  
Пайшоў бы сам прасіць. Чаму я не Аруя?!

### Сцэнасёмая

Лекар, Аруя, Арлекін.

### Лекар

Прыбеглі ножкі, бачу, жывавыя ў трывозе,  
Звычайна хворыя ў май стаяць парозе.  
Скажы мне, хто ты і чаго стаіш-чакаеш?  
Для маці хворай, можа, лекара шукаеш?

### А р у я

Я не таму сюды прыбегла. Прысылае  
Мяне мой муж Банут. Хай гонар я губляю,  
Але прыходжу да цябе. Вярні нам грошы,  
Інакш спазнаеш на сабе, што ёсць гнеў Божы.

### Лекар

Спыніся! Бачу, словаў ты не выбіраеш,  
Але навошта твар пад хустаю хаваеш?

### Арлекін

Бо прыгажосць яе бывае небяспечнай:  
Хто гляне раз, той закахаецца навечна.

### Лекар

Ах, невымоўны цуд ядвабнай скуры белай!  
Стан паспрачацца можа з грацыяй Венеры.  
Яна, што выйшла за кульгавага Вулкана,  
Табе напэўна ў прыгажосці саступала.  
Калі паслухаеш маёй, красуня, волі —  
Вярну не тысячу, чатыры, нават болей.  
Дазволь мне толькі, як Венера Марсу, ўночы  
Прыходзіць да цябе, бо надта ж я ахвочы.

### Арлекін

Вось гэта шчодрасць! Пані, любая, згадзіся.  
Не дай, каб мы з Банутам з голаду зайшліся.

### Аруя

Няўжо мяне ніхто не зразумее ў горы?  
Я не пакваплюся на грошы — гэта сорам!  
У сэрцы вернасць назаўсёды захаваю,  
Маё адзінае багацце, што йшчэ маю.

### Лекар

У гэтым свеце цяжка захаваць сумленне.

### Арлекін

Згадзіся, пані! Хочаш, стану на калені?  
Па смерці годнасці табе ўжо не прыбудзе,  
Але ж і нам усім памерці трэба будзе.  
Прымі ты лекара ў суботу ці ў нядзелю,  
Банут і так з табой не часта ложа дзеліць.

### Лекар

Паслухай, пані, што твой служка верны раіць,  
Грашыць, хто сам сабе у шчасці адмаўляе.  
Складу да ног тваіх, што толькі пажадаеш,  
Калі ты зараз быць маёй паабяцаеш.

### Аруя

Няхай сыду ў зямлю, хай чэрві цела точаць,  
Мяжу дазволенага я не перакрочу.  
Хай бы душа мая навекі адляцела,  
Каб толькі ў ёй любоў ды вернасць ацалела.  
Сыходжу. Кланяюся.

### Арлекін

Пані звар'яцела!  
Такія грошы ўзяць чаму не захацела?  
Язык свой вырву, як мне, пані, загадаеш:  
Банут не будзе ведаць, скуль ты грошы маеш.  
Дык, можа, вернемся?

### Аруя

Нам трэба паспяшацца.  
Я не хачу, каб давялося нервавацца  
З-за нас гаспадару.

### Арлекін

Ты, пані, нораў маеш,  
З якім наўрад ці свае грошы пазбіраеш.

### Сцэнавосьмая

Суддзя, Аруя, Арлекін.

### Аруя

Не ў шанаванні я, а з голаду схілюся  
І доўт залеглы свой прасіць не пабаюся.  
Мой муж, якога выгнаў пан напаўжывога,  
З паклонам шле мяне да панскага парога.

### Суддзя

Не вінаваты я ні шэлега ні кому.  
Але цікава, хто пад хустай пакрыёма  
Прыходзіць сёння да мяне й прыносіць просьбы?

### Аруя

Я – ад Банута, што панёс ад пана грозьбы.  
Ты, пан, – суддзя, а справядлівасць не шануеш,  
Людзей сумленных абкрадаеш ды рабуеш.

### Суддзя

Што за нахабства! Што сабе ты дазваляеш?  
Ці разумееш ты, каго так смела лаеш?!

### А р у я

Карай мяне, ды ёсць Суддзя і над табою.  
Вярні нам доўг, трымайся права – не разбою.

### С у д д з я

Да справядлівасці мяне ты заклікаеш,  
Чаму ж тады свой твар пад хустаю хаваеш?  
Ах, што я бачу! Божа мой, усе прынадлы  
Багінь Венеры, і Дыяны, і Палады,  
Самой Юноны-маші – ўсе сабраны разам!  
Я накажу шэсць тысяч адлічыць адразу —  
Згадзіся толькі, мужа кінь свайго старога,  
Мяне багатага вазьмі ды маладога.  
Тады даўгі сплачу, бо даражай за грошы  
Твой гнуткі зграбны стан і твар такі прыгожы!

### А р у я

Пан да чужога аж занадта, бачу, ласы.  
Чужкыя жонкі прыгажэйшыя за ўласных?  
Хай будзе Бог табе суддзёю! Я лепш згіну  
У невыносна злую для мяне часіну.

### А р л е к і н

Ах, пані, што з табой? Ты сапраўды шалееш!  
Ты хутка з гонарам сваім апруцянееш.  
Прашу, ратуй ад смерці нас: цябе не ўбудзе,  
Служыць аддана Арлекін затое будзе.  
Але ж і ўпартая! Патрэбна толькі згода.  
Суддзя прылашчыць, грошы дасць – міне нягода!

### С у д д з я

Даверся мне, мой ты анёлак абаяльны,  
У зрадзе мужу знайдзеш смак неапісальны.

### А р у я

Чаму злы лёс так дзіўна карты раскладае:  
З грашыма зраду, беднасць з вернасцю яднае?  
Банута я не падману і не пакіну  
Да той пары, пакуль не лягу ў дамавіну.  
На захаванне непарушнай шлюбнай цноты  
Мяне натхняе прыклад вернай Пенелопы.

**Сцэнадзевятая**  
Губернатар, Аруя, Арлекін.

**А р у я**

Прад паважаным губернатарам Дамаска  
Я да зямлі схілюся. Пане, калі ласка,  
Ніжэйшую слугу сваю, Банута жонку,  
Паслухай ды вярні свой доўг нам у скарбонку.

**Г у б е р н а т а р**

Хадзі бліжэй. Даўгоў ніякіх я не маю.  
Цябе гасцінна ў доме я сваім прымаю,  
А ты сварыцца?! Я хачу пабачыць вусны,  
Што вінаваціць мяне смела, а няслушна.

**А р у я**

Дазволь мне твар не адсланіць. Ён не ўваходзіць  
Ў рахубу гэтую і гнеў твой не ўлагодзіць.  
Каб муж стары мой не памёр, аддай мне ў руکі  
Сваю пазыку, пане, толькі без ашукі.

**Г у б е р н а т а р**

Сівым клянуся векам, што даўгоў не маю.  
Табе ж, нахаба, твар адкрыць я загадаю.

**А р у я**

Зраблю, як кажаш, пане, і здыму хусціну.

**Г у б е р н а т а р**

Дай на Банутавае шчасце вокам кіну.  
Ах, Божа! Прыгажосць ярчай за сонца ззяе!  
Без адгаворкі ўсе даўгі табе вяртаю,  
Калі дасі на прапанову маю згоду  
І са старым ты пойдзеш мужам да разводу.  
Я дзесяць тысяч адлічу табе адразу.  
Не патрактуй запал мой шчыры як абразу.  
З табой, душа мая, сумленна ажанюся,  
Як толькі з жонкаю сваёю разыдуся.  
Яе Бануту я аддам, бо ўжо старая,  
Дадам пасаг. З іх будзе пара неблагая.

### Арлекін

Ах, калі ласка, дабрадзейка, пагадзіся,  
Чымся з сырой зямлёй, лепш з панам заручыся.

### Аруя

Дзе ж вы сваю згублі цноту і пачцівасць?  
Няўжо сусветам цэлым уладарыць хцівасць?  
Мужы шаноўныя, а гэтак нізка палі.  
Каб вас найгоршыя няшчасці напаткалі!  
Юрліўцы брыдкія! Агідныя паганцы!  
Са мной не маеце вы аніякіх шанцаў.  
Хай лепей спыніцца маё слабое сэрца,  
На вас гнеў Божы хай жа волавам пральецца!

### Сцэнадзесятая

Банут, Аруя, Арлекін, Лаура.

### Арлекін

Цябе згубіла жонка, пане дабрадзею!  
На паратунак згасла нашая надзея.  
Чатыры тысячы ёй прапаноўваў лекар,  
Суддзя хацеў даць шэсць, а губернатар – дзесяць.  
На прыгажосць яе глядзелі, як бараны,  
А ў сэрцах іх агонь паліўся нечуваны!  
Калі б згадзілася, старанна падлічыў я,  
То зараз мелі б мы: шэсць тысяч плюс чатыры,  
Яшчэ плюс дзесяць – разам дваццаць тысяч!  
Не захацела ўзяць упартая паніся!  
Цяпер хай гіне ганарліўка у галечы.  
Яе ўгаворваў я, прасіў, не раз укленчыў.  
Ні пан, ні жонка пана крыўды б не зазналі,  
Каб тыя ручкі-ножкі ёй пацалавалі.

### Банут

Ох, Божа, што я чую?! Ды каб тыя шэльмы  
Круцілі з маёй жонкай – я б не ўзяў і шэлег!

### Аруя

Так, праўда, мой каханы муж, на жаль, такая,

Што твар мне сорамам і гневам апякае.  
Маё абражанае сэрца не даруе.  
Пабачаць: помслівай умее быць Аруя.  
Што я ўчынню, ты, калі ласка, не пытайся,  
Лепш адпачні, пачуеш шум — не падымайся.  
І не хвалюйся: я сабой не рызыкую,  
Вярну даўгі і перамогу адсвяткую.

Б а н у т

Дабранач, сэрцайка маё, табе я веру  
І, далібог, не сапсую тваіх намераў.

**Сцэна адзінаццатая**  
Аруя, Арлекін, Лаура.

А р у я

Вось грошы, Арлекіне! Хуценька збірайся,  
Бяжы на рынак, там трох куфраў расстарайся,  
Такіх вялізарных, каб чалавек схаваўся,  
А з імі хуценька дамоў ляці, не баўся.  
Я правучу на пешчы прагных ды любошчы.  
Дасць Бог, упраўлюся яшчэ сягоння ўночы.

А р л е к і н

Ох, дзякую Богу, пані кінула ўпірацца.  
Сляпы не мог бы толькі ў паню закахацца.

А р у я

А ты, Лаура, дарагі нашынік срэбны  
Мой занясі ў заклад, бо грошы нам патрэбны.  
Лікёраў купіш, він, на часткі тры падзеліш,  
Пазычыш посуд у суседзяў ды засцелеш  
На стол абрус, найлепшых страваў нагатуеш,  
А потым тупаць будзеш тут, як знак пачуеш.

Л а у р а

Ах, гаспадыня, ўсё старанна прыгатую,  
І не турбуйся, я парадку дапільную.

### Сцэнадванаццатая

А р у я адна.

Дапамажы, магутны Божа, будзь ласкавы,  
Уберахы мяне, слабую, ад няславы,  
Дадай мне кемлівасці, смеласці ды спрыту  
І утрымай мяне пры цноце ды прыбытку.  
Адзіны Божа, па тваёй вышэйшай волі  
Рыбы і птушкі, і звяры жывуць на волі,  
Хамелеоны, матылькі, мурашкі, молі,  
Кузуркі розныя не ведаюць нядолі.  
Навошта ж даў ты столькі бедаў і мучэнняў  
На падабенства тваё злепленым стварэнням?..

### Сцэнатрынаццатая

Аруя, Лаура, Арлекін.

#### А р л е к і н

На кірмашы людзей таўчэцца незлічона,  
Але набыў я куфры і прыщёг дадому.

#### Л а у р а

Я ўсё падрыхтавала і твайго загаду  
Чакаю, пані, каб давесці ўсё да ладу.

#### А р л е к і н

Мяне ніколі так не слухае, паганка!  
Ах, апетытная, як сырадою шклянка.

#### А р у я

Сябры адданыя і верныя, глядзіце,  
І гэтym разам вы мяне не падвядзіце.  
Ты, Арлекін, бяжы да лекара, схіліся  
Да самых ног, на кампліменты не скупіся.  
Скажы яму, што я прымаю прапанову.  
Калі яшчэ не перадумаў, хай гатовы  
Прыйсці ён будзе сёння ўночы а дзесятай,  
З сабой хай гроши возьме, мы наладзім свята.  
Адтуль спяшайся да судзі, скажы ў двух словах,

Што будзе толькі з ім жыщё маё вясёлым.  
Аб адзінаццатай яго чакаю ўночы,  
Бо жарсць гарачая мяне нясперпна точыць.  
Да губернатара няхай ідзе Лаура.  
Скажы, што жыць не можа без яго Аруя,  
Калі апоўначы да нас ён завітае,  
Дык небывалыя уцехі тут спазнае.  
І папярэдзьце, што баюся страціць славу,  
Таму я ўпотай і ўначы раблю забаву...  
Хутчэй вяртайцеся.

А р л е к і н  
Упраўлюся я мігам.

Л а у р а  
Ці ж мне навыперадкі бегаць з Арлекінам?

**Сцэна чатырынаццатая**  
Лекар, Арлекін.

А р л е к і н  
Ласкавы пане, сарамлівая жанчына  
Заўсёды ў служках мае спрытнага мужчыну.  
Банута жонка, што Аруяю завецца,  
Шле прывітанне пану, просіць лек ад сэрца  
Ды невялічкі слоік нюхацельнай солі,  
Каб ёй лягчэй было наплакацца даволі.  
Дамоў вярнулася, і ўсё адна гаворка:  
Сумуе моцна па табе, так плача горка.  
Ці ты не даў ёй часам сродку на любошчы?  
Прыходзь жа, пане, а дзесятай, сёння ўночы.

Л е к а р  
Ах, Арлекіне, за прыемную навіну  
Табе таксама трохі золата падкіну.  
Чатыры тысячи чырвоных пекнай пані  
Абавязкова прынясу я на спатканне.

**Сцэнапяццацтая**  
Суддзя, Арлекін.

С у д д з я

Ах, Арлекін! Здароў, што новага ў Банута?

А р л е к і н

Э, гэты грыб стары на ўсіх наводзіць смутак.  
Тымчасам пані наша бачыць цябе хоча,  
Каханнем сцятая, не можа змужыць вочы.  
Аб адзінаццацай яна цябе чакае,  
Ў цямрэчы пана хто й сустрэне, не пазнае.  
Банут спакойна будзе дрыхнуць у пярынах.  
За навіну ці ўзнагародзіш Арлекіна?..  
Угаварыў. Дапамагла мая натура.  
І я нарэшце пазабаўлюся з Лаурай.

С у д д з я

Ах, набліжаецца найшчаслівейшы момант.  
За гэткі цуд хіба шэсць тысяч – гэта многа?  
Хай не турбуецца, не выдам я сакрэта,  
Табе ж аддзячу, толькі выйдзем з кабінета.

**Сцэнашаснаццацтая**  
Губернатар, Лаура.

Г у б е р н а т а р

Адкуль і з чым прыходзіш ты, дзяўчына?

Л а у р а

Каханне, пане мой, заўжды дзівосы чыніць.  
Тым разам шчасце да цябе на двор кіруе,  
Бо па табе сумуе гожая Аруя.  
Каб не наклікаць часам злыбяды і ліха,  
А самай поўначы прыходзь да нас паціху.  
Прынось пазыку... Пані так цябе кахае,  
Што нават спаць не можа, есці не жадае  
І марыць толькі, каб з табой хутчэй спаткацца,  
Заўсёды разам быць, бясконца мілавацца.

### Губернатар

Ах, служка мілая, чым я табе аддзячу?  
Вазьмі хусціну і пярсцёнак у прыдачу.  
Скажы ты пані, як прыйду, ў запале жарсці  
Мы спалім з ёю нашы смуткі ды напасці.  
Аддам ёй дзесяць тысяч, як была дамова,  
Цяпер паклон мой ніскі перадай на словах.

### Сцэнасемнаццатая

Аруя, Арлекін, Лаура.

### Арлекін

Былі так радыя, што цяжка распавесці,  
Ад хвалявання не маглі ні ўстаць, ні сесці.  
Усе з грашыма прыйдуць. Арлекіну слава!  
Чакае ўночы нас някепская забава!

### Аруя

Ну, дзякуй Богу, і Лаура мае згоду.  
Мы падрыхтуем ім вясёлую прыгоду.

### Ляура

Ён, пэўна, з радасці не разумеў, што чыніць:  
Пярсцёнак срэбны простай даў дзяўчыне,  
Так разышоўся... Ах, дзесятая мінае.  
Хай Арлекін на кухні мне дапамагае.

### Аруя

Падай на стол пабольш дэсертаў, садавіны,  
Прысмакаў, пернікаў, лікёраў, розных вінаў.  
Там нехта стукае.

### Ляура

Пан лекар на парозе.  
Стайць-калоціцца, стаміўся ж у дарозе.

### Сцэнавасемнаццатая

Лекар, Аруя, Арлекін, Лаура.

### Аруя

Вітаю гостя. Цэлы дзень цябе чакала

І штохвіліны на дарогу паглядала.

Л е к а р

Жыщё маё, дай ручкі белыя ўцалую.  
Нарэшце бачу я каханую Арую.  
Трымай, вось гроши ў торбе.

А р у я

Не ўцякуць, напэўна,  
Калі пакласці іх на стол. Я невымерна  
Твайму прыходу рада. Ведаеш, нікога  
Я не любіла да цябе, хіба што Бога.  
Частуйся, любы мой. Выпійма за сустречу.  
Прад намі казачна-чароўны доўгі вечар.

Л е к а р

Ах, так, анёлак мой.

А р у я

Каханы, распранайся,  
Здымай жупан, кунтуш. Сядай і не стыдайся.  
Зраблю і я глыток віна. Ну, смачна есці.  
Я чую крокі. Божа, прагнү толькі смерці!  
Напэўна, муж ідзе.

А р л е к і н

Дык ёсць жа куфар новы,  
Ён пану лекару бяспечным будзе сховам.

А р у я

Ах, я прашу цябе. Выразна чую крокі.

Л е к а р

Не падабаюцца мне хованкі ды ўцёкі!

А р у я

Ну, дзякую Богу, першага ўжо маем.  
Збяром адзенне толькі й гроши прыхаваем.

Л а у р а

Суддзя ідзе.

А р у я  
Сустрэнъ жа госця, Арлекіне!  
А я хоць вокам на сябе ў листэрка кіну.

Сцэнадзеятынаццатая  
Суддзя, Аруя, Арлекін, Лаура.

А р л е к і н  
Чакае пана гаспадыня ў тым пакоі.  
Яе спазненне пана трохі непакоіць.

А р у я  
Ах, галубок мой, дзе ж ты гэтак затрымаўся,  
Што толькі зараз да дзвярэй маіх дабраўся?  
Я са слязымі на подлы лёс свой наракаю,  
Што не дae сустрэцца з тым, каго кахаю.

С у д д з я  
Ах, незраўнальная! Калі цябе пабачу,  
Шугае жарсць у сэрцы полымем гарачым.  
Я дачакацца не магу. Трымай, вось грошы.

А р у я  
Ах, супакойся, мой кахраны, мой харошы.  
Лепш пакаштуй, чаго табе прыгатавала:  
У пачастунак кожны сэрца я ўкладала.  
Але табе, напэўна, так не вельмі зручна,  
Ты распраніся трошкі. Хто ж гэта так гучна  
Ідзе па лесвіцы? Мая прапала слава,  
Калі не згодзішся схавацца ты ласкава.

А р л е к і н  
Твой брат, бацькі і сам Банут ідуць па сходах.  
Данёс ім, пані, нехта аб тваіх прыгодах.

А р у я  
Кахраны, лезь у куфар, нельга больш марудзіць.

С у д д з я  
Дык я ж суддзя. Хто па-за мной цябе асуздзіць?

### А р у я

Ох, я няшчасная! Жыла ўвесь век у цноце,  
Аднак загінуць давядзеца ў пераплёце.

### С у д д з я

Пайду, не плач ужо. Дзе гэты куфар чортаў?

### А р у я

Вось тут, за шырмаю. Чувашы рыпенне ботаў.  
Ах, Арлекіне, замыкай жа. Неўзабаве  
Мы з гэтым скончым, адпачнем тады пры каве.

### А р л е к і н

Гатова!

### А р у я

Дзякую Богу! Адлягло ад сэрца.  
Май, Багародзіца, нас у сваёй апенцы.

### Л а у р а

Вунь губернатар набліжаецца, ў жупане.  
Схаваю вонратку. Дапамажы нам, Пане!

### Сцэнадваццатая

Губернатар, Аруя, Арлекін, Лаура.

### Г у б е р н а т а р

Ты запрашала да сябе, дык я прыходжу,  
З сабою грошы абязаныя прыношу.

### А р у я

Ды пакладзі на стол. Няма каму іх красці.  
А мы нацешымся з табою нашымі шчасцем.  
Віна, ці сыр? Ці крамянны яблык спелы?  
Плод гэты райскі спакусіў калісці Еву.  
Мой Божа, пан такі прыгожы, добры, мілы —  
Вачэй адвесці-адарваць не маю сіллы.  
Тут цёпла, можаш распрануцца, мосці пане,  
Скідай уборы, маё светлае каханне.  
Прысядзем побач.

Арлекін  
Гаспадар! Ці пані чуе?

Арuya  
Чаму са мною доля злая так жартуе?!

Ляурэ  
А можа, пана ў куфар новы мы схаваем?..

Губернатар  
Чаго спужаліся? Ці ўлады я не маю?

Арuya  
Я ў роспачы! Нам не знасіць галоваў!  
Ах, пане, злітуйся, не будзь такі суровы!

Губернатар  
Не, не пайду.

Арuya  
Я паміраю.

Арлекін  
На хвіліну.

Арuya  
Нам не сустрэцца больш, я з рук Банута згіну,  
Бо ён раўнівы надта. Грошы я вяртаю,  
І памятай, прашу, што я цябе кахаю.

Губернатар  
Дзе куфар? Добра, я залезу, супакойся,  
Бо крокі блізка ўжо. Мяне няма, не бойся.

Арлекін  
Сядзіць надзейна. Я замкнуў на ўсе замочки.

Арuya  
Дазаляцаліся, юрлівыя паночки!

## **Сцэна дваццаць першая**

Банут, Аруя, Арлекін, Лаура.

### **А р у я**

Распавяду табе, чаго я дасягнула:  
Траіх нягоднікаў у клетках я замкнула.  
У гэтай – лекар, тут – суддзя, там – губернатар.  
Пад ключ патрапіў той, хто сам хітрыць аматар.  
На суд да кесара нясу я заўтра справу.  
А гэта – грошы. Падарунак лёс нам справіў.

### **Б а н у т**

Мая разумніца, так і зрабі, не йначай.  
Дзе прыгажосць і цнота разам – там удача.

## **Сцэна дваццаць другая**

Кесар, Візір, двор кесара, Аруя, Арлекін.  
(*Караль і Міхал Радзівілы зачытваюць свае ролі  
з месца*)

### **К е с а р**

Сярод натоўпу бачу я адну жанчынку,  
Што змусіла яе да смелага учынку?  
Спытайся, хто яна, якую мае справу.  
Да просьбаў ейных мы паставімся ласкава.

### **В і з і р**

Кім, пані, будзеш ты? Якое гора маеш,  
Што гэтак нізка галаву сваю схіляеш?

### **А р у я**

Я жонка слайнага купца Банута, пане,  
Нястачай змучаны, ён сам прыйсці не ў стане.

### **В і з і р**

Стань перад кесарам.

### **К е с а р**

Паслухаць будзе міла.

### А р у я

Ты, пане, ведаю, ўладарыш справядліва —  
Табе судзіць. Даваў мой муж пазыкі людзям,  
Тады не ведаў ён, што галадаць мы будзем.  
Не першы год нам не вяртаюць доўг упартага  
Суддзя, пан лекар і, што дзіўна, губернатар.

### К е с а р

Не веру! Плёткі! Ты мяне не ашукаеш.  
Навошта ты людзей гразёю ablіваеш?!

### А р у я

Надзейных сведкаў маю, пане, я даволі,  
Яны прадстануць прад табой, калі дазволіш.  
Гэй, Арлекіне, давядзецца паўпраца,  
Бяры людзей, нясіце сведкаў да палаца.

### К е с а р

Што? Сведкаў несці? Як?

### А р у я

Прыйсці не могуць самі,  
Бо ў пастку трапілі з рукамі і нагамі.  
Вось паглядзі паперы, пане, дакументы.  
Сядзяць у скрынях мае сведкі-аргументы.  
Я адмыкаю.

### К е с а р

Што я бачу? Як жа можна?!  
Хто ў куфры гэтая схаваў паноў вяльможных?  
А ну, кажы!

### А р у я

Мы, пане, іх пазамыкалі.  
Мой муж пазычыў ім па тысячы. Міналі  
Дні і гады — яны пазык не аддавалі.  
Калі па грошы я пайшла, патрабавалі  
Майго прыгожага ды маладога цела,  
Але заплаты я такой не захацела.  
З іх прапановамі дала сабе я рады:  
Мяне сумленне ўсцерагло ад брыдкай зрады.  
Але адпомсціць нарадзілася жаданне,

Тады я кожнаму прызначыла спатканне.  
У куфар першым трапіў лекар наш шаноўны,  
Пасля суддзя і губернатар красамоўны.  
Спаўна паны мне сёння гэтыя заплацяць:  
Хачу ў распусце іх прылюдна вінаваціць.  
Чыні над імі, пане, суд – ды справядлівы,  
І пакарай старых мярзотнікаў юрлівых.

### К е с а р

Мяне твой спрыт ды разум дзівяць, чараўніца.  
Усіх нягоднікаў – у цёмную вязніцу!  
За губернатора Банута прызначаю,  
Яго ж і ордэнам высокім адзначаю.  
Судзейскім строем Арлекіна ахінаю,  
А лекар з голаду няхай сабе канеа.  
Час нам нарэшце глянуць, пані, што за сіла  
Мужоў шаноўных гэтак лёгка спакусіла.  
Ах, прыгажосць якая! Лепей захініся.  
Хіба што дурань прад табой бы не схіліўся.

### А р л е к і н

Вось так, шаноўныя, хто цноту захавае,  
Абавязкова ўзнагароду атрымае.  
На развітанне вам я нізка пакланяюся  
І абяцаю, што з Лаурай ажанюся!

Прадстаўленне “Распуснікі ў пастцы” скончана, гледачы пляскаюць у далоні, на сцэне з’яўляюцца ўсе ўдзельнікі спектакля і раскланяваюцца. Фрэйліны далучаюцца да астатніх акцёраў і раскланяваюцца разам з імі.

М і х а л. Цудоўна, цудоўна, я ў захапленні! (*Падыходзіць да Ганны і цалуе яе.*) Прыйгажуня мая, вы расчулілі мяне да слёз. Бліскучая, проста бліскучая!

Францішака (*падыходзіць да кожнага з удзельнікаў і асабіста дзякуюе*). Дзякуюй, сябры мае! Прадстаўленне ўдалося на славу. Mais c'est charmant<sup>10</sup>! (*Да Станіслава.*) Я ведала, што Ганна – выдатная акцёрка, але што яе брат мае такі талент – не здагадвалася. (*Абдымае Станіслава, потым падыходзіць да Тэрэзкі.*) Віншую з удалым дэбютам, дзіця маё.

<sup>10</sup> Гэта цудоўна! (франц.).

Т э р э з к а. Ах, пані, я такая шчаслівая!

Францішка (*да Фрычынскага*). Дзякую, Якуб.  
Што б я без вас рабіла?

Фрычынскі. Гэта вам дзякую, княгіня. Што б мы без вас грабі?

Валконыскі (*віншуе Ганну*). Узрушаны вашым талентам і вашай прыгажосцю, пані. Выдатна разумею тых лайдакоў: сам бы заплаціў тысячу залатых, каб спаткацца з такой прыгажунія!

Міхал. Асцярожна, палкоўнік, у яе і для вас падрыхтаваны куфар! (*Рагоча*.)

Караль (*да Ганны, блытана*). І я віншую... не чакаў. Праму прабачэння... калі што якое.

Францішка (*падыходзіць да Ганны*). Да нашай герайні, бачу, не падступніца. Віншую цябе, ма chérie<sup>11</sup>. (*Цалуе Ганну*.)

Ганна. Дзякую, цёухна. Вы вярнулі мяне да жыцця.

Міхал (*урачыста*). Пані і панове! Шаноўныя гості і ўдзельнікі спектакля! А зараз вас чакае святочная вячэра, баль і файерверкі. Каму зробіцца песьна ў палацы – калі ласка, да вашых паслугаў увесь парк!

Слугі прыбіраюць крэслы і выносяць доўгі стол, на які ставяць бутэлькі з віном, келіхі, садавіну, розныя прысмакі.

Усе накіроўваюцца да палаца: княгіня Францішка пад руку з Валконскім, князь Міхал з Ганнай, Станіслаў з Тэрэзкай, кадэты з фрэйлінамі. Услед за імі ідуць, размаўляючы паміж сабой, княжыч Караль з Фрычынскім, замыкаючы працэсію ксёндз Юзаф і лекар Шульц.

Лекар (*да ксяндза*). Ксёндз застанецца на файерверкі?

Ксёндз. Барані Божа! З мяне хапіла гэтага відовішча. (*Паказвае на сцэну*.)

Лекар (*задумліва*). А я люблю файерверкі. Вось толькі княгіня прасіла да яе зайсці. Можа, нядобра сябе адчувае?

Ксёндз. Памалюся за яе здароўе.

Сыходзяць.

<sup>11</sup> Мая дарагая (франц.).

## ДЗЯ ТРЭЦЯЯ

### **З'явачацвёртая**

Праз некалькі гадзін на tym самым месцы ў нястажскім парку. З боку палаца чуваць музыку, крыкі, смех. Каля стала з віном і садавінай стаяць п'янаватыя кадэты і каменданты Фрычынскі.

1-ы К а д э т. Пане камендант, дазвольце ўзняць за вас келіх!

2-і К а д э т. Каб вы ведалі, як мы пана любім! Вы нам як бацька родны.

Ф ры чы н ск i. Дзякую, хлопцы. За ўдалае прадстаўленне! (*Выпівае разам з кадэтамі.*) А дзе ж ваш новы прыяцель?

1-ы К а д э т. А, ён усё каля гэтай дзеўкі, княгінай выхаванкі, круціцца. (*З зайздрасцю.*) Ладная котка.

2-і К а д э т (*смяеца*). Паабяцаў са сцэны, што ажэніцца з ёй, і сам у гэта паверый.

З'яўляеца лекар Шульц, абменываеца трывожнымі поглядамі з Фрычынскім.

Ф ры чы н ск i. Добра, панове, вяртайцесь і вы да сваіх паненак, яны без вас ужо засумавалі.

1-ы К а д э т. Дзе там, яны ўсё болей на палкоўнікаў ды князёў заглядаюцца.

Кадзеты сыходзяць, разумеючы, што Фрычынскі хоча застацца з лекарам сам-насам.

Ф ры чы н ск i. Кажыце праўду, пане Шульц. Лекар. Дрэнна, пані Фрычынскі, вельмі дрэнна. У лепшым выпадку дацягнё да вясны. У горшым – два-три месяцы.

Ф ры чы н ск i (*не стрымліваеца*). Чорт вазьмі, дзеля чаго вы вучыліся медыцыне?! Каб умець прадказаць дату смерці?

Лекар. Медыцына не дапаможа, тут не хвароба, тут поўнае вычарпанне арганізму. *Exhaustio immatura virium vitalium*<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Заўчастная растрата жыццёвых сіл (лац.).

Фрычынскі (*узяўшы сябе ў рукі*). Даруйце, пане Шульц. Ведаю, што вы робіце ўсё магчымае. Але ўсё роўна не магу стрымацца.

Лекар. Я думаю, што здароўе княгіні падарвалі частыя і пераважна няўдалыя цяжарнасці. Хто лічыў, колькі разоў яна была цяжарная, колькі разоў парніла дзіця?

Фрычынскі. У жывых засталіся толькі троє.

Лекар. Дзікунства. Так не берагчы сваё здароўе!

Фрычынскі. Касцёл вучыць нас, што чым болей дзяцей – tym лепш. А князю Радзівілу важна было мець сыноў-спадкаемцаў. Вось ён і стараўся – з Божага блаславення. (*Сумна ўсміхаецца.*)

Лекар. Але ж, пане Якуб, існуюць элементарныя правілы гігіены! Дзякую Богу, мы жывём у XVIII стагоддзі. Нельга ператвараць жанчыну ў могільнік ненароджаных дзяцей.

Фрычынскі. Князь ведае пра стан здароўя жонкі?

Лекар. Вы першы, каму я кажу.

Фрычынскі. А сама пані Францішка?

Лекар. Думаю, здагадваецца, што засталося няшмат часу.

Фрычынскі. І траціць апошнія сілы на спектаклі... Што за жанчына! (*Да лекара.*) Дзякую, пане Шульц. Застанецца на файерверкі?

Лекар. Цяпер мушу ўвесь час знаходзіцца пры княгіні. (*Сыходзіць.*) Што за жанчына!..

Фрычынскі (*паўтарае*). Што за жанчына!..

Убягае ўстрывожаная Ганна Мыцельская.

Фрычынскі. Ганна?

Ганна. Якуб, прашу вас, ратуйце мяне ад Карабля!

Фрычынскі (*азіраецца навокал*). Схавайцесь за сцэну!

Ганна хаваеца за сцэну. З'яўляеца добра падпіты княжыч Кааль.

Караль. Якуб, дзе яна?

Фрычынскі. Хто?

К а р а л ь. Німфа, багіня, мая стрыечная сястра Ганна!

Ф р ы ч ы н с к і. А што здарылася?

К а р а л ь. Дружка, я закахаўся!

Ф р ы ч ы н с к і. Зноў? (*Сур'ёзна.*) Віншую.

К а р а л ь. Не, гэта зусім не тое. (*Нецярпліва махае рукой.*) Такое са мной упершыню... Каб ты бачыў, як бессаромна на яе глядзеў палкоўнік Валконскі! Я выклічу на дуэль хамулу! (*Азіраеца.*) Але скажы мне, куды яна знікла? Павінна быць недзе тут.

Ф р ы ч ы н с к і. Была тут, але вярнулася ў палац. Мусіць, таньчыць зараз з палкоўнікам.

К а р а л ь. Псё крэў, застрэлю нягодніка!

Караль бяжыць у бок палаца. З-за сцэны выходзіць Ганна.

Г а н н а (*усхвалявана*). Дзякуюй, Якуб. А цяпер магу я прасіць пана пакінуть гэтае месца?

Ф р ы ч ы н с к і. Не разумею.

Г а н н а. Праз хвіліну мяне чакае тут спатканне, ад якога залежыць мой далейшы лёс, будучыня маіх дзяяцей!

Ф р ы ч ы н с к і. Выбачайце, пані. (*Збіраеца ісці, але раптам затрымліваеца.*) Пані Ганна, я не пытаюся, з кім у вас спатканне, але памятайце пра маю просьбу.

Г а н н а. Дзякую вам за ёсё, Якуб!

Фрычынскі сыходзіць. Ганна застаецца адна, спрабуе супакоіцца, прыводзіць у парадак прычоску.

З'яўляеца князь Міхал Радзівіл.

Г а н н а. Князь!

М і х а л (*задаволена*). Я ведаў, што пані прыйдзе. (*Падыходзіць да Ганны і цалуе яе.*) Прыгажуня мая!

Г а н н а. Пане Міхал, што вы рабіце? (*Вызываеца з абдымкаў князя.*)

М і х а л. Як што? Тоё, што павінен рабіць закаханы мужчына на спатканні з пекнай жанчынай. (*Патэтычна.*) Сёння з гэтай сцэны пані нацягнула лук і трапіла мне проста ў сэрца. (*Зноў цалуе Ганну.*)

Г а н н а. Я нічога не разумею. (*Асцярожна, але рашуча адштурхоўвае князя.*) Цётухна перадала вам маю просьбу?

М і х а л. Якую просьбу? (*Успомніўши.*) Ах, так, заплаціць крэдытарам даўгі вашага нябожчыка-мужа. (*Змяніўши тон.*) Што вы, мая дарагая, пра гэта не можа быць і гаворкі. (*Адыходзіць ад Ганны.*) Не дам ані шлэгера.

Г а н н а (*з жахам*). Але чаму?! Лявон жа – ваш брат!

М і х а л (*нервова ходзіць уздоўж сцэны*). Усё жыщцё гэты лайдак выцягваў з мяне грошы, а яшчэ меў нахабства ўзяць сабе ў жонкі такую прыгажуню. Няхай нарэшце расплочваецца!

Г а н н а. Але Ляўона ўжо няма, засталася толькі я ... і дзеяці.

М і х а л. Застаўся яшчэ маёнтак Шыдловец, які спрадвеку належала Радзівілам. І надалей будзе ім належыць! (*Спыняецца.*) Адкрыю пані таямніцу: я даўно выкупіў даўгі Ляўона. Але не дзеля таго, каб іх дарараваць.

Г а н н а. І пан асмельваецца мне ў гэтым прызнавацца? Якая гнуснасць! (*Стомлена.*) Божа, каму мне вerryць, на каго спадзявацца? (*Да Міхала.*) Пакіньце мяне, ваша мосць, я не хачу вас бачыць. (*Адварочваецца.*)

Міхал (*спалохана*). Пані нічога не зразумела! (*Кідаеца перад Ганнай на калені.*) Чараўніца мая, навошта табе нейкіх трэ тысячы, калі ты можаш мець усё?

У гэтых момант з'яўляецца фрайліна Мельпамена. Убачыўши князя Радзівіла на каленях перад Ганнай, хаваецца за сцэну і назірае адтуль за развіццём падзеяў.

Г а н н а (*паварочваецца да князя*). Што – усё?

М і х а л (*абдымае Ганну за ногі*). Мяне. Маё кахранне.

Г а н н а. Князь, вы звар'яцелі? (*З цікавасцю разглядае зверху Радзівіла.*)

М і х а л. Сэрцайка маё! (*Ускоквае на ногі.*) Не забівай мае надзея! Будзь гаспадыніяй майго лёсу! (*Абдымае Ганну.*)

Ганна (*не можа паверыць*). А як жа княгіня? Чулыя лісты, узнёслыя вершы, як жа “Навука кахання”?

Міхал (*смяеца*). Мілая, але ж мы дарослыя людзі, не для нас гэтыя гульні. (*З гонарам.*) Зрэшты, я таксама Авідзія чытаў і нават запомніў некалькі радкоў. (*Дэкламуе.*) “Тых, хто багаты, я кахаць не вучу. Навошта багатым навука? Калі ёсьць падарункі, урокі флірту ўжо не патрэбны”. Рыбанька мая, адкажды на мае пачуцці ўзаемнасцю, і ты забудзешся пра даўгі і крэдытораў.

Ганна. Божа, колькі прыгожай хлусні навокал! А ўсё такое простае... і такое нікчэмнае. (*Спакойна.*) Ваша Мосць, навошта вы мне такое прапаноўваець? Я ж не Аруя, я магу і згадзіцца.

Міхал (*узрадавана*). Згадзіся, ластаўка мая, не прагаўся свайму шчасцю! Не прапаную табе стаць май палюбоўніцай на адну ноч, але аддаю табе сваё сэрца назаўсёды!

Ганна. Бр-р-р! Такое адчуванне, што не толькі мой муж ляжыць у труне, але і пані Францішка таксама...

Міхал (*азірнуўшыся, як злодзей*). Ганусенька, тут побач ёсьць алтаначка... Скажы мне: “Я згодная”, і...

Ганна (*сумна ўсміхаеца*). І ніякіх даўгоў, ніякіх крэдытораў?

Міхал (*абурана*). Якія крэдыторы! (*Цалуе Ганне руки.*)

Ганна. Мой гонар не дазваляе адказаць пану: “Так”. Але сітуацыя, у якой я знаходжуся, не дае мне магчымасці вымавіць: “Не”. (*Абыякава.*) Няхай пан робіць, што хоча.

Міхал. Шчасце маё! (*Падхоплівае Ганну на руки і нясе ў алтанку.*)

З-за спэны выходзіць фрэйліна Мельпамена.

Мельпамена (*раз'юшана*). Здраднік! Юрлівая жывёліна! Прамяніяць мяне на гэтую сучку! Не жыць ёй на свеце...

Мельпамена падыходзіць да стала, вымае са складак адзення флакончык з ядам, адкручвае і налівае некалькі кропель у адзін з парожніх келіхаў. З'яўляецца Талія, заўважае ў руках у Мельпамены флакончык і здагадваеца, што тая задумала. Падбягае да стала і адбірае небяспечны флакончык у Мельпамены.

Т а л і я. Ты што, сяброўка, з глузду з'ехала? Хо-  
чаш, каб цябе за атручванне княскай сваячкі павесілі  
на гарадскім пляцы?

М е л ь п а м е н а. Няхай вешаоцы! Але спачатку я  
заб'ю яе. Аддай яд! (*Справае забраць назад флакон.*)

Т а л і я (*схаваўшы флакон у складкі адзення*).  
І як ты збіраешся здзейсніць свой намер? Падыдзеши і  
прапануеш: “Шаноўная пані Ганна, вышпіце са мной  
віна”? Дурніца, апамятайся, спектакль ужо скончыўся.

М е л ь п а м е н а (*апусціўшы руکі*). Талія, ён  
стаяў перад гэтай самадайкай на каленях, казаў ёй  
пяшчотныя слоўцы. А я была для яго толькі забаў-  
кай, рабынняй з апахалам. (*Усхліпвае.*) Пасля яе пры-  
езду ўвогуле да мяне не прыходзіць ноччу. Скажы, як  
мне ёй адпомсціць?

Т а л і я (*са шкадаваннем гледзячы на сяброўку*).  
Толькі давай без тэатральных сцэнаў, добра? Без уся-  
лякіх там кінжаланаў, ядаў ды іншых рэквізітаў. Дзе  
яны зараз?

М е л ь п а м е н а. Тут побач, у альтанцы. (*Успом-  
ніўшы, з няnavісцю.*) Ён нёс яе на руках!

Т а л і я. І не падарваўся ж, стары кныр. (*Паду-  
маўшы.*) Трэба паведаміць княгіні. Пані Францішка  
з ганьбай выкіне гэтую сучку з палаца, і ніводзін  
шляхціц не паглядзіць больш у яе бок.

М е л ь п а м е н а. Хадзем хутчэй да княгіні!

Т а л і я (*спыняе сяброўку*). Не, калі мы з табой  
прынясем гаспадыні такую навіну, яна выкіне нас  
услед за пляменніцай.

З'яўляецца ўзбуджаны Карадзіл.

Т а л і я (*убачыўшы Карадзіла, ціха*). Вось хто нам  
дапаможа. (*Да княжыча.*) Ці не мяне княжыч шу-  
кае? (*Набліжаецца да Карадзіла.*)

**К а р а л ь** (*разгублена*). Ці не бачылі ясныя паненкі маю стрыечную сястру?

**Т а л і я.** Усім яна зрабілася раптам патрэбная! (*Кладзе руکі на шыю Каралю.*) А мае пяшчоты пана ўжо не задавальняюць?

**К а р а л ь** (*спалохана азіраецца*). Щіпэй, бессаромніца, яшчэ пачуе маці! (*Адступае на некалькі крокай.*)

**Т а л і я** (*пагардліва*). Вось яны, цяперашнія кавалеры: як дамагаюцца свайго — могуць горы звярнуць, а калі нацешацца — успамінаюць пра маці. (*Адыходзіцца.*) Але я не раёнівая. Бяжы, княжыч, да сваёй Дыяны. Яна тут побач, у альтанцы.

**К а р а л ь.** Дзякуй, Талія. (*Бяжыць у бок альтанкі.*)

**М е л ь п а м е н а.** Нават не спытаўся, ці адна яна там.

**Т а л і я.** Караль заўсёды спачатку робіць, а потым думае. (*Прыслухоўваеца.*) Щіха! Але ж нам шанцуе: ці не сама княгіня сюды ідзе?

**М е л ь п а м е н а.** Пад нешчаслівой зоркай нарадзіўся князь Міхал.

**Т а л і я.** Лепей нам не трапляцца гаспадыні на вочы.

Фрэйліны хаваюцца за сцэну. З'яўляюцца пані Францішка і палкоўнік Валконскі.

**Ф р а н ц і ш к а.** Я вас не разумею, пане палкоўнік. Мы так міла гутарылі з вамі пра Усход, пра веру і звычай турак... Навошта вам раптам спатрэбіўся князь?

**В а л к о н с к і.** Бо мае планы нечакана змяніліся, і заўтра раніцай я мушу вяртацца ў Пецярбург.

**Ф р а н ц і ш к а.** Вам не спадабаўся баль? Ці, можа, вячэра? Толькі не кажыце, што сённяшні спектакль — я пакрыўджуся.

**В а л к о н с к і.** Што вы, княгіня! І баль, і вячэра былі цудоўныя, а спектакль — і ў Варшаве такога не ўбачыш. Але я не люблю, калі ў час забавы гаспадар раптоўна знікае, пакідаючы сваіх гасцей у недарэчным становішчы.

**Ф р а н ц і ш к а** (*бездапаможна*). Але засталася гаспадыня...

**В а л к о н с к і** (*надзьмуўшыся*). Пані Францішка, я вельмі цаню вашае таварыства, але зараз мне патрэбны князь. Мушу перад ад'ездам абмеркаваць з ім важныя палітычныя справы.

**Ф р а н ц і ш к а.** Ведаеце, mon ami<sup>13</sup>, Міхал мае звычку штовечар зачыняцца ў сваім кабіненце. Ён вядзе дзённік, запісвае найважнейшыя падзеі дня і свае ўражанні.

**В а л к о н с к і** (*злосна*). Але ў кабіненце яго няма.

**Ф р а н ц і ш к а** (*разгублена*). Так, няма. Слугі з ног збліся, яго шукаючы.

З'яўляеца Караль Радзівіл, які ідзе няўпэўненай хадой і час ад часу азіраеца.

**Ф р а н ц і ш к а.** Карапль, даражэнкі, можа ты бачыў бацьку?

**К а р а л ь** (*не адразу заўважае княгіню з палкоўнікам*). Бацьку? Так... бачыў... у альтанцы. (*Думае пра сваё*.)

**Ф р а н ц і ш к а.** Ну, што я казала, пане палкоўнік?

Міхал схаваўся ў альтанцы і, напэўна, піша свой дзённік.

**В а л к о н с к і.** Хацеў бы я зірнуць, як у яго атрымліваеца.

**Ф р а н ц і ш к а.** Князь не любіць, калі нехта з чужых адрывае яго ад справы. Лепей я сама яго паклічу. (*Да Карапля*.) Карапль, забаў нашага госця. (*Ідзе ў бок альтанкі*.)

**В а л к о н с к і** (*да Карапля, па-змоўніцку*). Дык што там насамрэч робіць князь у альтанцы?

**К а р а л ь** (*працверазеўшы*). Паслухайце, палкоўнік: не суньце нос у нашыя сямейныя справы! Тут вам не Пецярбург і не Варшава. Псяя крэў! (*Сыходзіць*.)

**В а л к о н с к і** (*апамятаўшыся*). Ах ты, шчанюк! Праўду мне казалі, што малады Радзівіл зусім нявыхаваны. Знайшліся мне каралі Нясвіжа! Ды я падчас мінулай вайны патрэбу спраўляў у вашай банкетнай залі!

Вяртаеца княгіня Францішка.

<sup>13</sup> Мой друга (франц.).

Валконыскі. Княгіня адна? А дзе князь?

Францішка. Даруйце, палкоўнік, у альтанцы яго няма... нікога няма. Карава пажартаваў з нас.

Валконыскі (*абурана*). Што вы дазваляеце свайму сыну, пані Францішка?! Толькі што ён мяне абраў. (*Рашуча*) Сёння ж пакіну Нясвіж!

Францішка. Ваша права, палкоўнік. (*Xистаецца і, каб не ўпасці, хапаецца за руку Валконыскага*)

Валконыскі (*спалохана*). Што з вамі, княгіня?  
Вам блага?

Францішка (*ціха*). Дапамажыце мне дайсці да палаца.

Палкоўнік Валконыскі асцярожна вядзе княгіню ў бок палаца. З-за сцэны выходзяць фрэйліны Талія і Мельпамена.

Мельпамена. Так я і думала, што гэтая прытворшчыца зробіць выгляд, быццам нічога не бачыла. (*Да сяброўкі*) Дарэмна я цябе паслухалася!

Талія. А я дарэмна ўзялася табе дапамагчы! З-за вашых інтрыжак я магу страціць гаспадыню. Бачыла, што з ёй сталася? (*Хоча ісці*)

Мельпамена. Ты куды?

Талія. У палац: даведацца, як здароўе княгіні.

Мельпамена. Пачакай, Талія, я з табой.

Фрэйліны бягуць у палац. Нейкі час перад летнім сцэнай нікога няма, але потым з'яўляюцца Станіслаў і Тэрэзка. Яны трymаюцца за рукі і не зводзяць адно з аднаго вачэй.

Тэрэзка. Ах, Станіслаў, мне так лёгка, так хораша! Сёння самы шчаслівы дзень у маім жыцці.

Станіслаў. А ў маім – увогуле першы. Нібыта я толькі сёння нарадзіўся.

Тэрэзка. Цяпер усе дні ў нашым жыцці будуць такімі. Я ведаю! Мы будзем граць галоўныя ролі ў прадстаўленнях пані Францішкі і кахаць адно аднаго.

Станіслаў. Ты гэта сур'ёзна, Тэрэзка? Паўтары яшчэ раз!

Тэрэзка (*круціцца нібы ў танцы*). Мы будзем граць галоўныя ролі!

С т а н і с л а ў (*круціца разам з ёй*). Не гэта!  
Т э р э з к а. Мы будзем кахаць адно аднаго! Моц-  
на-моцна! Як у кніжках!

С т а н і с л а ў. Не, па-сапраўднаму! Так, як у жыцці.  
У кніжках уёс заканчваецца шлюбам герояў, а мы  
з гэтага пачнем!

Т э р э з к а (*спыняеца*). Ты гэта сур'ёзна? Паўта-  
ры яшчэ раз!

С т а н і с л а ў. Мы пачнем з таго, чым заканчва-  
юцца ўсе кніжкі! Мы возьмем шлюб, і нашае кахранне  
ніколі не скончыцца. (*Спыняеца.*)

Т э р э з к а. А што скажа твая сястра?

С т а н і с л а ў. Ганна – залаты чалавек. Яна  
скажа: “Шчасця вам, дзеци!”

Т э р э з к а (*з лёгкай зайдрасцю*). Як выдатна  
яна сёння грала! Якая была прыгожая! Мужчыны не  
маглі адвесці ад яе вачэй.

С т а н і с л а ў (*падыходзіць да стала*). Давай  
узнімем за яе келіхі. Каб Ганна таксама сустрэла сваё  
шчасце. (*Бярэ бутэльку і налівае віно ў келіхі.*)

Т э р э з к а (*узяўши келіх з рук Станіслава*). І за  
нас. За сённяшнє прадстаўленне!

С т а н і с л а ў. Я кахаю цябе, Тэрэзка. (*Выпівае  
віно.*)

Т э р э з к а. І я цябе, Станіслаў. (*Выпівае віно.*)

Станіслаў асцярожна абдымае Тэрэзку і цалуе яе. Тэ-  
рэзка цалуе яго, потым вырываецца з абдымкаў і зноў  
круціца нібыта ў танцы.

Т э р э з к а. Я зараз узнімуся над зямлём і палячу!

Нечакана Тэрэзка ўскідвае рукі і падае. Станіслаў  
кідаецца да дзяўчыны і ледзь-ледзь паспявае яе пад-  
хапіць.

С т а н і с л а ў. Тэрэзка, што з табой?

Т э р э з к а (*непрытомна*). Я ж казала... палячу.  
(*Спаўзае на зямлю.*)

С т а н і с л а ў. На дапамогу! (*Нахіляеца над  
Тэрэзкай.*) Людзі, паклічце лекара!

Амаль адначасова з боку алтанкі з'яўляеца Міхал Радзівіл, а з боку палаца – Якуб Фрычынскі.

Міхал. Што здарылася?

Фрычынскі. Ваша мосць, княгіні нечакана зрабілася блага. Лекар робіць усё, што магчыма, але чакаюць вас, княжа.

Станіслаў (*над целам Тэрэзкі*). Дапамажыце, яна памірае! Князь, пане каменданта, прышліце лекара!

Князь Радзівіл, нават не зірнуўшы ў бок Станіслава, ідзе да палаца. Фрычынскі падыходзіць да Станіслава і схіляеца над Тэрэзкай.

Фрычынскі. Лекар не прыйдзе, Станіслаў, ён заняты. (*Патрымаўшы Тэрэзку за руку*.) Зрэшты, бедны дзяўчынцы ён ужо не патрэбны. (*Узнімаецца*.)

З боку алтанкі з'яўляеца Ганна. Позіркі Ганны і Якуба сустракаюцца. Ганна не адводзіць вачэй, а, наадварот, з выклікам ускідвае галаву.

Фрычынскі. Выбачайце, я павінен быць пры княгіні. (*Паварочваецца і сыходзіць*.)

Станіслаў. Ганна, яны яе кінулі. Забыліся на яе, як на непатрэбную рэч.

Ганна (*падыходзіць да брата і сядзе побач з ім*). Так, бо яны – Радзівілы. Што ім да смерці нейкай дзяўчынкі? (*Абдымае Станіслава*.) Бедны мой брат, навошта я цябе сюды прывезла?

Чуваць стрэлы і выбухі, неба над паркам упрыгожваюць святочныя салюты.

Станіслаў (*уздрыввае*). Што гэта, сястра?

Ганна. Славутыя радзівілаўскія файерверкі. У Нясвіжы сёння свята.

## З'ява пятая

Нясвіж, лістапад 1755 года. Халоднае, амаль зімовае надвор'е. Перад занядбанай і пашарпанай сцэнай у парку з'яўляецца захутаны ў плашч Якуб Фрычынскі. Па ягоных паводзінах відаць, што ён даўно ўжо не быў на гэтых месцы: азіраеца вакол сябе, потым падыходзіць да сцэны і кратае рукой падлогу.

Адзіноту Фрычынскага парушае ксёндз Юзаф.

К с ё н д з. Езус-Марыя, няўжо гэта вы, пане Фрычынскі?

Ф р y ч y н с k i. Дзень добры, ойча.

К с ё н д з. Як даўно я пана не бачыў!

Ф r y ч y n s k i. Два гады.

К с ё н д з. Пан камендант сядзіць бязвылазна ў сваёй Жоўкве і да нас не завітвае.

Ф r y ч y n s k i. Крэпасць забірае шмат часу: адбудова муроў, умацаванне дысцыпліны жаўнераў.

К с ё н д з. У Нясвіж, напэўна, таксама выбраліся па справах?

Ф r y ч y n s k i. Атрымаў ліст ад княгіні.

К с ё н д з. А-а-а... (*Азірнуўшыся.*) Прыйзнаюся вам, я таксама люблю прыходзіць на гэтае месца. Вось як магнітам мяне сюды цягне... (*Нібыта апраўдваеца.*) Хаця я не ўхваляў многае з таго, што рабіла пані Францішка.

Ф r y ч y n s k i. Я чуў, што ойча таксама зрабіўся заўзятым тэатраманам.

К с ё н д з (*сарамліва*). Дзе там, не перабольшвайце! Так, напісаў адну драму, “Марнасць над марнасця-мі...” называеца. А потым з вучнямі нашага калегіума яе паставіў. (*З гонарам.*) Гледачам вельмі спадабалася. Князёўны Тэафілія і Катахына былі на прэм'еры. (*Спахопліваеца.*) Але што я ўсё пра сябе ды пра сябе? Я ж забыўся самае галоўнае – падзякаўваць вам за дасланую мне кнігу пані Францішкі!

Ф r y ч y n s k i. Прыйемна, што кніга трапіла да ўдзячнага чытача.

К с ё н д з (*усхвалявана*). Пане Фрычынскі, вы зрабілі вялікую справу, сабраўшы і выдаўшы п'есы

пані Францішкі. Няхай Бог вас узнагародзіць за гэта!

Фрычынскі (*усміхаецца*). Хіба што Бог. Князь Радзівіл не даў мне на выданне кнігі ані шэлега.

Ксёндз. Ох, шмат нядобрых слоў мог бы я сказаць пра князя... (*Прыслухоўваецца*.) Але ці не княгіня сюды ідзе?.. (*Паспешліва*.) Мушу вас пакінуць, пане Якуб.

Фрычынскі. Бывайце, ойча.

Ксёндз сыходзіць. З'яўляюцца захутаныя ў плашчы Ганна Радзівіл і Станіслаў Мыцельскі. Ганна трymае ў руках кнігу.

Ганна. Вітаю вас у Нясвіжы, пане Фрычынскі.

Фрычынскі (*схіліўши галаву*). Дзень добры, княгіня. Дзень добры, пан Мыцельскі.

Станіслаў моўчкі вітаецца і адыходзіць крыху ўбок, каб не перашкаджаць сястры ў размове.

Ганна. Я рада, што вы адгукнуліся на маю просьбу і прыехалі.

Фрычынскі. Я ўспрыняў ліст вашай мосці як загад.

Ганна. Загады вам аддае мой муж, князь Радзівіл. Я магу толькі па-сяброўску прасіць. Спадзяюся, мы з вамі застаемся сябрамі, Якуб? (*Не атрымаўши адказу*.) Добра, пярайдзем да справы. Я збіраюся адрадзіць у Нясвіжы тэатр: узнавіць камедыі нябожчыцы-цёткі, увесці ў рэпертуар новыя п'есы. У якасці пастаноўшчыка спектакляў хацела б ба-чыць вас.

Фрычынскі. Цікава, хто будзе пісаць для вас новыя п'есы?

Станіслаў (*падыходзіць бліжэй*). Я.

Фрычынскі (*здзіўлены*). Пан?

Станіслаў. Я напісаў трагедыю на біблейскі сюжэт “Язэп-патрыярх”.

Фрычынскі. Вы што, згаварыліся? Спачатку ксёндз Юзаф, потым вы... Памятаю, нехта казаў, што ўдзел у тэатральных забавах ніжэй за годнасць сапраўднага шляхціца.

С т а н і с л а ў. Мінула шмат часу. Сёлета я заканчваю рыцарскую акадэмію.

Ф ры чы н ск i (да Ганны). А ваша міласць яшчэ не піша п'ес?

Г а н н а. Дадушки, Якуб, мой брат напісаў выдатную трагедыю. Я адразу пагадзілася ў ёй граць. Калі вы дасцё згоду быць рэжысёрам – у сакавіку, на дзень святога Язэпа зладзім прэм'еру.

Ф ры чы н ск i. На жаль, я вымушшаны адмовіць. Мяне больш не цікавіць тэатр.

Г а н н а. А як жа ваш тэатр у Жоўкве? А тэатр Карабля Радзівіла ў Алыху? Хто там ставіць спектаклі?

Ф ры чы н ск i. Мяне больш не цікавіць тэатр у Нясвіжы.

Г а н н а (да Станіслава). Станіслаў, пакінь нас на хвіліну адных.

Станіслаў моўчкі сыходзіць.

Г а н н а. Якуб, за што вы мяне так не любіце?

Ф ры чы н ск i. Калісьці я быў у вас амаль закаханы, пані Ганна.

Г а н н а. Не можаце мне дараваць, што я так хутка заняла месца пані Францішкі? А можа, вінаваціце мяне ў смерці? Пасля таго памятнага вечара княгіня ўжо не ўставала з ложка...

Ф ры чы н ск i. Вы не вінаватая ў смерці княгіні. Нават калі б вы не прыехалі тады ў Нясвіж, пані Францішка да вясны памерла б. Але вы не выканалі маю просьбу.

Г а н н а. Ах, так, я разбурыла хісткі картачны домік, старанна складзены маёй цёткай... (*Працягвае Фрычынскому ліст.*) Прачытайце гэты ліст! Яго напісала княгіня яшчэ да майго прыезду ў Нясвіж, але не адправіла, а схавала ў бібліятэцы.

Ф ры чы н ск i. Каму ён адрасаваны?

Г а н н а. Мне.

Ф ры чы н ск i. Я не чытаю чужых лістоў.  
(*Вяртае ліст.*)

Г а н н а. Добра, я прачытаю сама. (*Чытае.*) “Ма

chérie<sup>14</sup> Гануся! Раніцай выслала да цябе ў Шыдло-вец ліст з запрашэннем прыехаць да нас у госці. А ця-пер вось пішу другі, які будзе шукаць цябе ў часе, а не ў прасторы. Калі ты яго атрымаеш – мяне ўжо не будзе на свеце, а ты зоймеш маё месца пры князю Радзівілу, станеш гаспадыній у Нясвіжы. Не здзіўляйся, што я гэта загадзя ведаю. У тэатры нашага жыцця вельмі абмежаваны набор сюжетаў. Адчуўшы на-бліжэнне смерці, я стала думаць пра сваю наступніцу і згадала, якімі вачыма глядзеў на цябе мой любы муж падчас прэм'еры “Дасціпнага кахання”. Я пераканана, што як толькі ты зноў выйдзеш на сцэну, даўняе пачуццё адродзіцца ў ім з новай сілай. Шлюб з Міхалам вырашыць твае фінансавыя праблемы, а мне лепшую спадчынніцу сваіх спраў не знайсці. Прашу, заапякуйся маймі дзецымі, тэатрам і бібліятэкай. Пішу гэты ліст дзеля таго, каб цябе не мучылі згрызоты сумлення, не паліў сорам за свае паводзіны. Памятай: гэта Пан Бог раздае нам ролі, а мы іх толькі ста-ранна выконваем. Княгіня Францішка Уршуля Радзівіл з Вішнявецкіх”.

Фрычынскі (ціха). Што за жанчына!

Ганна. Мяне сапраўды мучыла сумленне, я доўгі час вінаваціла сябе ў смерці княгіні. Каб не думаць пра гэта, я занялася справамі, пачала парадчыць цётчын архіў, знаёміца з бібліятэкай. Ведаеце, у якой кнізе я знайшла гэты ліст, Якуб? (*Працягвае Фрычынскуму невялічкі томік.*)

Фрычынскі (разгортвае вокладку і чытае імя аўтара і назеву кнігі). Публій Авідзій Назон. “На-вuka кахання”. (*Вяртае кнігу Ганне.*) Гэта была яе любімая кніга.

Ганна. Я лічыла сваю цётку блізарукай, бо яна не бачыла інтрыг, якія пляліся за яе спіной. Цяпер я разумею, што гэта дазваляла ёй бачыць значна далей за нас усіх.

Фрычынскі. Спадзяюся, пані Францішка не памылілася ў выбары спадкаемцы. Жадаю, каб усё ў вас атрымалася, пані Ганна.

<sup>14</sup> Мая дарагая (франц.).

Г а н н а. Вы мне не дапаможаце, Якуб?

Ф ры чы н с к і. Усяму свой час і сваё месца. Мой час у Нясвіжы скончыўся разам са смерцю пані Францішкі. (*Хоча ісці.*)

Г а н н а. Пачакайце, Якуб. Я ведаю, што князь не даў вам грошай на выданне п'ес пані Францішкі. (*Працягвае Якубу мяшэчак з грашыма.*) Вось, прыміце ад мяне.

Ф ры чы н с к і (*сумна ўсміхаецца*). Не, Ганна, ад вас не прыму. Бывайце. (*Робіць некалькі крокуў.*) Няхай Станіслаў дашле мне трагедыю, з задавальненнем прачытаю.

Фрычынскі сыходзіць. Нейкі час Ганна застаецца адна, потым з'яўляеца Станіслаў.

С таніслаў. Не пагадзіўся?

Г а н н а. Не. У ягоным жыщі была адна муз, і ён не хоча служыць іншай.

С таніслаў. Што будзем рабіць, сястра?

Г а н н а. Давядзеца табе, Станіслаў, бышь не толькі аўтарам і акцёрам, але і рэжысёрам.

С таніслаў. Яна б ганарылася мной.

Г а н н а. Хто, пані Францішка?

С таніслаў. Не, Тэрэзка.

Г а н н а (*уважліва глядзіць на брата*). Часта яе згадваеш?

С таніслаў. Лепш сказаць: ніколі не забываю. Дзіўна атрымалася... Яна любіла тэатр і марыла граць на сцэне, але Бог не даў ёй такоймагчымасці. А я толькі з любові да яе пагадзіўся аднойчы ўдзельніцаць у прадстаўленні, і вось цяпер пішу п'есы, буду граць у іх, а можа і ставіць.

Г а н н а. А можа, прызначэнне Тэрэзкі было не ўтым, каб самой стаць акцёркай, а якраз у тым, каб удыхнуць любоў да тэатра ў цябе?

С таніслаў. Ці не занадта няўдзячная ёй вышла ролі? Ці не замаленъкая, як на яе здольнасці?

Г а н н а (*падыходзіць ззаду да брата і абдымае яго*). Пан Бог раздае ролі, а мы іх толькі старанна выконваем. Акцёру, каб здабыць прызнанне, не ба-

вязкова знаходзіцца на сцэне ад пачатку да канца п'есы. Дастаткова, каб ён сыграў добра свой выхад. (*Зірнуўшы на неба.*) Хадзем да палаца, збіраецца на дождж.

С т а н і с л а ў (*ловіць рукой сняжынку*). Не, на снег. На першы снег у гэтym годзе.

Пачынае падаць снег, рэдкія белыя крупкі павольна апускаюцца на Ганну і Станіслава, якія стаяць нерухома і ўзіраюцца некуды ўдалеч.

На летній сцэне, у лёгкіх, светлых уборах узнікаюць пані Францішка і Тэрэзка. Яны сядзяць на крэслах перад люстэркамі і змываюць з твараў грым. Тэрэзка робіць гэта паспешліва, Францішка нетаропка.

Т э р э з к а. Пані Францішка, хутчэй! Наш выхад!

Ф р а н ц і ш к а (*спакойна*). Ты зноў спяшаешся, Тэрэзка?

Т э р э з к а. Але пачынаецца заключны акт, самы важны!

Ф р а н ц і ш к а (*павучальна*). Таму трэба старанна змыць з сябе грым. Ты хочаш з'явіцца перад Рэжысёрам з брудным тварам?

Францішка і Тэрэзка заканчваюць змываць грым, узнимаютца з крэслай і, павярнуўшыся, ідуць у глыбіню сцэны, ажно пакуль не знікаюць у ярка асветленым праёме.

На нясвіжскі парк падае першы снег.

З а с л о н а.

## **ЗВЕСТКІ ПРА П'ЕСЫ**

**“Балада пра Бландою”.** Упершыню апублікавана: “Маладосць”. 2002. № 11/12. Пастаўлена: Тэатр беларускай драматургіі “Вольная сцэна” (1996, новая версія – 2001).

**“Трышчан ды Іжота”.** Упершыню апублікавана: “Беларуская драматургія”. Вып. 2. Мінск, 1996. Пастаўлена: Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Магілёўскі абласны драматычны тэатр, Мазырскі драматычны тэатр, Брэсцкі абласны тэатр драмы і музыки.

**“Чатыры гісторыі Саламеі”.** Упершыню апублікавана: “Полымя”. 2003. № 7. Пастаўлена: Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Мінскі абласны драматычны тэатр (Маладзечна), Брэсцкі абласны тэатр драмы і музыки.

**“Францішка, або Навука кахання”.** Упершыню апублікавана: “Полымя”. 2001. № 7. Пастаўлена: Гомельскі абласны драматычны тэатр, Гродзенскі абласны драматычны тэатр.

## 3М•СТ

### **БАЛАДА ПРА БЛАНДОЮ**

П'еса ў 2-х дзеях паводле матываў  
старабеларускага рыцарскага рамана “Бава” ..... 3

### **ТРЫШЧАН ДЫ ІЖОТА**

П'еса ў 2-х дзеях паводле матываў  
старабеларускага рыцарскага рамана “Трышчан” ..... 31

### **ЧАТЫРЫ ГІСТОРЫІ САЛАМЕІ**

П'еса ў 2-х дзеях ..... 89

### **ФРАНЦІШКА, АБО НАВУКА КАХАННЯ**

П'еса ў 3-х дзеях ..... 135

*Літаратурна-мастацкае выданне*

**Сяргей Кавалёў**

# **Навука кахання**

**П'есы**

Рэдактар **Л. Дранько-Майсюк**

Карэктар **Н. Кучмель**

Дызайн **С. Ждановіч**

Макет **Д. Сільвановіч**

На вокладцы выкарыстаная карціна У. Акулава.

На 4-й старонцы вокладкі фота Н. Русецкай

Падпісана ў друк 25.08.2004 г. Фармат 84×108  $\frac{1}{32}$ .  
Папера афсетная. Друк афсетны. Гарнітура «Schoolbook».  
Ум. друк. арк. 10,71. Ул.-выд. арк. 10,5. Наклад 300 асоб.

**Выдавец I. П. Логвінаў**

220050, г. Менск, пр-т Ф. Скарыны, 19–5.

Ліцэнзія № 02330/013307 ад 30.04.2004 г. (№ 321)

[logvinovpress@mail.ru](mailto:logvinovpress@mail.ru)

Надрукавана на капіравальна-памнажальнай тэхніцы ІП Логвінава  
220050, г. Менск, пр-т Ф. Скарыны, 19–5.

Друк вокладкі ТДА «НоваПрынт»,  
220047, г. Менск, вул. Купрэвіча, 2.

Ліцэнзія 02330/0056647 ад 28.07.1998 г. Замова № 576.

**Выйшла  
першая кніга  
п'ес С. Кавалёва**

**Стомлены д'ябал  
Легенда пра Машэку  
Звар'яцелы Альберт  
Тарас на Парнасе**

